

Ба 49940 А.ЛЯЖНЕВІЧ

# СДЛЯНСКІ ТЭАТР




БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА



N  
~~FH~~

8  
Б 49940


АЛЕСЬ ЛЯЖНЕВІЧ




# СЯЛЯНСКІ ТЭАТР

ДАРАДЫ ў ПЫТАНЬЯХ ТЭАТРАЛЬНАЙ ТЭХNІКІ  
І МЭТОДЫ ПАСТАНОЎКІ П·ЕС СЯЛЯНСКІМІ  
І ГАРАДЗКІМІ КЛЮБНЫМІ ДРАМГУРТКАМІ

5  
49940




БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА  
Менск—1928



# ПАСТЫНКІВСКАЯ

Друкавана ў 2-й друкарні-  
літографії Беларускага  
Дзяржаўнага Выд-ва.  
Галоўлітбел 26016.  
У ліку 3.000 экз.  
Заказ № 200г.

25. II. 2009



## У С Т У П

Тэатр захапляе ня толькі выканаўцаў, але галоўным чынам гледача, які глядзіць, слухае. У чым-жа сіла тэатру? Кожны, хто быў у тэатры, хто бачыў спектакль, помніць, што найбольш тэатр захапляе тады, калі выклікае съмех або спачуванье. Калі паказваюць на сцэне съмешнае—комічнае,—глядач съмяеца, здаволены; калі бачыць цяжкую сцэну—барацьбу,—глядач захоплены, ён спачувае таму, хто вядзе барацьбу за справядлівую справу. Чаму-ж мы так любім у тэатры съмяяца і спачуваць? Ды таму, што тэатр выклікае ў нас пачуцьцё і съмех тым, што паказвае нам жыцьцё людзей з усіх бакоў так, як мы вельмі часта яго і ня бачым. Тэатр яскрава і выразна паказвае нам станоўчыя і адмоўныя бакі нашага жыцьця. Убачыўши што-небудзь у тэатры, мы ўжо цвёрда будзем гэта ведаць, мы ўжо ня зможам гэтага забыць. У тэатры перад намі дзейнічаюць жывыя людзі, і мы бачым, куды вядзе чалавека той ці іншы ўчынак. Мы бачым усё съмешнае, што перашкаджае нам, мы бачым нашу барацьбу. Тэатр навучае нас адкідаць усё тое, што перашкаджае ў гэтай барацьбе. Тэатр навучае нас, як весьці гэтую барацьбу.

А ў нас, у працоўных СССР, адваяваўших сабе права жыць так, як мы хочам, наперадзе шмат яшчэ барацьбы. І ня толькі з чужаземнымі капіталістымі, з чужаземнай буржуазіяй, якая яшчэ ня раз будзе памыкацца пашкодзіць нашай мірнай працы, але шмат чаго трэба перамагчы і ў сябе, у сваёй краіне, у сваёй гаспадарцы.

Царская ўлада пакінула нам цяжкую спадчыну: цемнату, беднасць. Трэба перамагчы гэтую пра-  
клятую спадчыну. Трэба стаць пісьменнымі, трэба навучыцца, як лепш пабудаваць сваю гаспадарку, трэба завесці машыну, трэба свой адпачынак, свой вольны час скарыстаць на набыцьцё неаб-  
ходных ведаў, трэба гэтыя веды праводзіць у гаспадарцы. Трэба сказаць сабе: я не хачу жыць у цемры, беднаце, брудзе, рэлігійным дурмане, п'янстве і г. д. Трэба самому захацець палепшыць сваё жыцьцё. Але для гэтага трэба зразумець, адчуць і выразна ўбачыць як цёмныя бакі жыцьця, так і тое, як і з чаго пачаць і, галоўным чынам, куды сваё жыцьцё пакіраваць.

І вось тэатр можа дапамагчы ў гэтай справе. На сцэне, у шэрагу вобразаў жывых людзей, у іх барацьбе, пройдзе перад гледачом-рабочым і селянінам частка яго жыцьця, якое ён звычайна мала прыкмячае, з якім ён звыкся так, што іншага ня можа сабе і ўяўіць.

На вёсцы зараз ідзе і яшчэ будзе прадаў-  
жацца нейкі час барацьба паміж працоўным селя-  
нінам і кулаком. Для бядняцтва і серадняцтва з боку савецкае ўлады ўсялякія дапамогі і ільготы, і ўсё-ж ткі кулак часамі перамагае. У чым-жа

сіла кулака? У цемнаце і бязьдзейнасьці працоўнай вёскі. Вядома, што кулакі ўсюды і заўсёды забягаюць наперад і ведаюць больш аб правох беднякоў, чымся самі беднякі. Гэтыя веды і даюць кулаку мажлівасць знаходзіць абходы, націскаць там, дзе слаба. Трэба аб'яднаць у думках, у ведах, у пачуцьцях і ў справе бядняцкія і серадняцкія пласты. Трэба паказаць працоўнаму сялянству тую барацьбу, якая адбываецца зараз на шляху соцыялістычнага будаўніцтва, і гэтым дапамагчы з посьпехам весьці гэтую барацьбу.

Сялянства ва ўсім любіць паказ, мала давярае голаму слову. Такі паказ барацьбы і шляхі да новага жыцьця і павінен даць селяніну і рабочаму тэатру.

Зразумела, што тэатр на вёсцы патрэбны. Але тэатр гэты не павінен быць толькі тэатрам лёгкіх агітак, павярхоўных лёзунгаў, прыгожых слоў. Ён мусіць быць такім, каб змог паказаць усю глыбіню барацьбы. Каб ён падымаў актыўнасьць, грамадзкасць, каб заклікаў на барацьбу з кожным, хоць і маленькім злачынствам і парушэннем правоў працоўных мас. Патрэбен тэатр, які-б высьмейваў і ганіў рэшткі старога, цёмнага царскага, падняволльнага жыцьця. У гэтым напрамку і павінны павесці сваю працу гарадзкія і сялянскія драмгурткі. У нашых беларускіх вёсках, на вялікі жаль, да гэтага часу спектаклі, тэатральныя прадстаўленыні зьяўляюцца справай выпадковай „так сабе“, „паміж іншым“. П'есы ставяцца, якія трапяць пад руку. Няма абсталяваных сцэн. Няма сцэнічнай маємасці: дэкорацыяў,

грыму, парыкоў, вopратак, бутафорыі, мэблі і г. д.  
Аб съядомых кіраўнікох-рэжысэрах ня можна і  
марыць. Вясковы драмгурткі ня можа мець  
платнага кіраўніка-рэжысэра.

Каб выйсьці з такога становішча, трэба зьвяр-  
нуць асаблівую ўвагу на належную пастаноўку  
справы тэатраў: гарадзкога, клубнага і сялян-  
скага на вёсцы і, перш за ўсе, згуртаваць на  
мясцох самадзейныя драмгурткі. Трэба спадзя-  
вацца толькі на саміх сябе, выяўляючы ў гэтай  
справе самадзейнасць.

У мэтах першай дапамогі наладжанью гарадз-  
кога (клубнага) і сялянскага (на вёсцы) тэатраў  
я і хачу азнаёміць працаўнікоў драмгурткоў з  
самымі неабходнымі, простымі пытаннямі і мэтамі  
сцэнічнага мастацтва, працы над п'есай і тэат-  
ральнай тэхнікай.

## МЭТОДЫ ТЭАТРАЛЬНЫХ ПАСТАНОВАК

Перад усім, аб самым слове—мэтод. Мэтодам называецца пэўны спосаб і чын, якім вядзецца праца.

З найбольш вядомых і найбольш пашираных у тэатры мэтодаў маём такія: мастацка-рэалістычны, натуралистычны і ўмоўна-спрошчаны.  
Мастацка-рэалістычны мэтод мае на мэце пэўнымі мастацкімі спосабамі, дэкорацыяй, музыкай, убраньнем, грымам, мэблімі, рэквізитам, а таксама і адпаведнай ігрой актораў выявіць і адцяніць найбольш харктэрныя рысы замыслу (ідэі) твору. Мастацка-рэалістычны мэтод высьвятляе ўсе харктэрныя, найбольш важныя адзнакі, якія адразу даюць гледачу зразумець аб часе і месцы дзеі, соцыяльнае становішча, а таксама псыхолёгічныя асаблівасці асоб дзеі. Усе дэталі (падрабязгі), што мала маюць дачыненьня да асноўнага замыслу (ідэі) п'есы і нічога харктэрнага не падкрэсліваюць пры мастацка-рэалістычным мэтодзе, застаюцца ў старане, адыходзяць (як гэта часта гавораць у тэатры)—на другі плян. Для пастаноўкі п'ес мастацка-рэалістычным мэтодам больш усяго падыходзяць п'есы гістарычныя, або на гістарычныя тэмы, і п'есы пабывовыя.

Натуралістычны мэтод пастановак, замест вымаганьняў, якія ставіць сабе мастацка-рэалістычны мэтод,—дапушчаючы пэўную нейкую ўмоўнасць,—вымагае надзвычайнай дэталізацыі, паглыблення да найменшых драбніц як у абстаноўцы, так і зъмесце кожнае ролі. Пільнуючы дэтальнага бязумоўнага абсталівання ўсёй пастаноўкі, натуралістычны мэтод не дапускае на сцэне жаднай ўмоўнасці. „Каб ўсё было на сцэне так, як яно ёсьць у жыцьці“ (натуры) вось, коратка кажучы, сэнс натуралістычнага мэтоду. Асновапаложнікам натуралістычнага мэтоду з'яўляецца ўсім вядомы Маскоўскі Маастацкі Тэатр. Але ў апошнія часы і гэты тэатр пачынае адыходзіць ад такога мэтоду.

Цяпер найбольш пашираны мэтод тэатральных пастановак, якім карыстаюцца ўсе найбольш съядомыя рэжысёры—гэта мэтод умоўна-спрошчаных пастановак.

Мэтод умоўна-спрошчаных пастановак яшчэ называюць мэтодам стылізацыі, дзеля таго што пастаноўка п'ес у большасці робіцца бяз пісаних дэкорацыяў, у сукнах („пастаноўкі ў сукнах“).

Мэтод умоўна-спрошчаных пастановак выгадна адрозніваецца ад папярэдніх мэтодаў, асабліва натуралістычнага, тым, што прагне выявіць толькі саме харектэрнае і зусім адракаецца дэталізацыі, выяўляючы толькі патрэбнае, падкрэслівае самую сутнасць ідэі твору, эпохі, часу, харектараў. Зразумець розніцу паміж адзначанымі трывма мэтодамі можна лёгка на гэткім прыкладзе.


Калі дзея п'есы адбываецца, скажам, у багатым палацы, то рэжысэр мастацка-рэалістычнага

тэатру паставіць багаты павільён, характэрны для таго часу, у які адбываецца дзея. Напрыклад,— з 4 колёнамі, з тыповымі фрэскамі, павесіць адзін—два портрэты, паставіць адзін—два столікі, колькі крэслаў, можа дадасьць яшчэ „камінак“, адным словам, дасьць выразныя рысы, характарызуючыя тагачасны поўт і г. д.

Рэжысэр-натуралісты будзе імкнуцца да таго, каб павільён гэты цалкам адпавядаў духу таго часу, каб быў дэтальна такі самы“, якім яго можна бачыць на фотографіях ці малюнках, што захаваліся дзе-небудзь у музэях. Калі на такім малюнку было, напрыклад, 10 колён, то натуралисты ніколі ня згодзіцца на тое, каб на сцэне было іх 8. І калі ўжо на сцэне мусіць быць „камінак“, то ў ім абавязкова мусіць быць агонь, і ня штучная якаясь там чырвоная лямпа, а мусіць гарэць сапраўдныя дровы і... каб чутна было, як яны сапраўды трашчаць на агні.

Тое-ж самае ў адносінах і да іншых сцэнічных эфектаў.

Абстаноўка на сцэне ў натуралістычным тэатры—гэта якісь музэй з цэлымі соткамі рэчаў, якія сапраўды нічога супольнага ня маюць са зьместам твору. Такія падрабязгі, замест таго, каб будзіць уяўленыне гледача, каб ён сам прымаў удзел у тварэнні пэўных мастацкіх вобразаў, толькі разъбіваюць яго ўвагу, раскідаючы яго на розныя драбніцы, адбіраючы ўвагу <sup>ад</sup> галоўнай ідэі твору, а часам—ад самай ігры актора.



Не гаворачы тут аб нязручнасьці натуралістичнага мэтоду для сялянскага тэатру, трэба падыйсьці да справы з іншага боку.

— Ці можна, наогул, выявіць на сцэне „натуру“, як гэтую? І ці патрэбна гэта?

— Не, ня можна. Дый непатрэбна. Возьмем такі прыклад. Хоча натуралістычны тэатр паказаць, як пасварыліся паміж сабой муж і жонка, і вось ня хочуць адзін з другім гаварыць. Каб паказаць гэта ў „натуры“, як гэта бывае ў сапрауднасьці, трэба паўзу расьцягнуць на поўгадзіны (хаця ў жыцьці бывае, што людзі, пасварыўшыся, не гавораць і больш поўдня). Але ўявеце сабе гэтую поўгадзінную маўчанку на сцэне ў тэатры... А натуралістычны тэатр, бывалі выпадкі, даходзіў да такой недарэчнасьці. Далей. Па ходу п'есы адзін актор забівае другога Зразумела, што на сцэне ніхто нікога не забівае, „як у жыцьці“... Але некаторыя натуралісты і тут набліжаліся да натуры: чалавеку, якога нехта б'е нажом, пад кашулю на грудзях падкладалі пузыр з чырвоным квасам, і калі з-пад нажа цякла „быццам сапраудная кроў“, натуралісты быў вельмі здаволены. Але, зразумела, што падобныя эфэкты антымастацкія.

Тое самае можна сказаць і аб дэкорацыях. Які-б выдатны мастак ні маляваў іх, як-бы гэты мастак ні дбаў аб натуры, як-бы ўдала ні маляваў натуральнную пэрспэктыву „сяла“, „вуліцы“ ці „месца“ на задніку, але калі актор у запале ігры адыходзіць ад першаплянавага, сапрауднага „натуральнага“ будынку на 2-гі або на 3-ці плян,

усё-ж глядач бачыць, што натуральны чалавек у трэы разы большы за „натуральную“ хату ці якоесь там дзерава.

І гэтак ва ўсім. Ды інакш і ня можа быць.

Тэатр—гэта мастацтва. А мастацтва тым і цікава, што яно не паказвае ўсё дасканала як у жыцьці, а бярэ з яго найвыразнейшайшай, і так мастацкі і ўмоўна ператварае, што і слухаць прыемна і дзівіцца люба.

Да· таго яшчэ ўяўленьне гледача не павінна заставацца бязудзельным, а супольна з мастаком, акторам таксама мусіць працеваць, дапаўняць і развязіваць тыя ці іншыя вобразы, становішчы і г. д. Пры ўмоўна-спрошчаным мэтом дзяліцца якраз спыняеца на самай галоўнай дзеі, не ўдаючыся ў драбніцы.

Цяпер пра афармленьне спектаклю. Для таго, каб паказаць на сцэне раскошны царскі палац, рэжысэр умоўна-спрошчанага тэатру дае ня ўсе чатыры сцяны і 10 колён з дваццацьма крэслкамі, а нейкую частку гэтага палацу з аднэй або з дзьвюма колёнамі, адным вакном ці дзьяврыма і г. д.

У Расіі першым пачаў ужываць умоўна-спрошчаны мэтом тэатральных пастановак рэжысэр Мэйерхольд, цяпер народны артысты рэспублікі, які наогул вядомы, як рэволюцыянэр у тэатры і шукач новых тэатральных форм.

Зразумела, што апрача зазначаных тут мэто-даў ёсьць яшчэ цэлы шэраг розных спосабаў пастановак. Кожны рэжысэр, у процэсе свае творчай працы, ужываючы агульна вядомыя спо-сабы ды парознаму іх комбінуючы, устанаўляе

часта свой найбольш прыдатны для данага тэатру (актора і гледача) метод.

І трэба тут сказаць, што той рэжысэр самы каштоўны для тэатру, які, знаючы па гісторыі тэатру, яго разьвіцьці, прыёмах пастановак, не абмяжуецца тым, што будзе сълепа наследваць абы каго ці абы што, а зможа дастасаваць і свае творы, здольнасьці да таго, каб яго мэтод найбольш адпавядаў тым вымaganьям, якія ён са сваім тэатрам зьбіраеца здавальняць.

**Кіраунік-рэжысэр.** Абавязкі рэжысэра сялянскага тэатру—вялізныя і адказныя. Тэатральная пастаноўка—складаная праца, а на сяле, дзе няма патрэбных матэрыялаў, прыладаў і г. д., дзе кірауніку даводзіцца працеваць за ўсіх,—яшчэ больш складаная. Організуваць гурток, абсталяваць тэатр, сплянаваць працу і ўвесь час кіраваць ёй ды яшчэ з асобамі, занятымі ў іншай працы,—усё гэта кладзеца на плечы кірауніка.

Організацыйная, адміністрацыйная і пэдагогічная здольнасьць, знанье мэтодыкі, політасьветпрацы ды яшчэ да таго знанье тэатру і мастацтва наогул,—вось што вымагаеца ад асобы, якая хоча стаць кірауніком-рэжысэрам. Але гэта яшчэ ня ўсё. Кіраунік-рэжысэр да таго-ж мусіць быць такой асобай, якая шмат чаго бачыла на сваім жыцьці і добра разумее жыцьцё. Шырокая асьвета ў гэтым выпадку найлепшая дапамога. Чытаць, знаёміца з рознымі галінамі жыцьця і культуры, разьбірацца ва ўсіх зъявішчах грамадзкага жыцьця—умова, без якой ня можна быць

кіраўніком. Звычайна, практыка на сцэне мае не апошняе значэнье, і калі рэжысэр сам умее граць, съпяваць, танцеваць і маляваць—гэта ідэал кіраўніка.

Апрача асьветы, практыкі і замілаваньня да мастацкіх спраў, рэжысэр-кіраўнік яшчэ мусіць мець так званую „фантазію“. Кожную справу, дзею, зъявішча ён павінен умела паказаць з належным пачуцьцём і густам.

У тонах, гуках, рухах і фарбах ён павінен адшукаць усё патрэбнае і мажлівае. Ён увесь час мусіць прыглядзіцца да жыцьця і абмяркоўваць кожную драбніцу. Усе свае ўвагі, думкі, выгады і меркаваны запісваць, каб потым праз нейкі час выкарыстаць для сваёй працы. Чытаючы кніжкі, газэты, пераглядаючы малюнкі, фотографічныя здымкі розных падзеяў, здымкі з тэатральных пастановак,—усё гэта рэжысэр-кіраўнік мусіць зьбіраць, усё калі-небудзь будзе яму патрэбна.

Уся гэта праца патрэбна кіраўніку-рэжысэру, як праца над сабой, над сваёй самаадукацыяй. Яшчэ адна рыса патрэбна кіраўніку для таго, каб ён сапраўды мог наладзіць работу,—гэта вытрыманасць, стрыманы харектар, любоўныя адносіны да людзей. Трэба ўмець выявіць цвёрдасць харектару, але не „задзіраць носу“ і не гардзіцца сваім становішчам „старшага“. Усялякія заувагі, папраўкі таварышом трэба рабіць так, каб не абражаць дарэмна, ня высьмейваць якой-колечы няўдачы. Дый самому кіраўніку на трэба зъмяняць кожны дзень сваіх указак, а, загадзя

абмеркаваўшы ўсё, сачыць за дакладным выкананьнем.

Тады толькі кіраўнік-рэжысэр добра зможа паставіць п'есу, калі сам перад тым добра пракацуе над сабой і апрацуе прызначаны для паста-ноўкі матэрыял. Бяручыся за працу над п'есай, кіраўнік рэжысэр мусіць некалькі разоў прачытаць яе сабе і добра ўцяміць сэнс. праўдзівую ідэю аўтара—замысел п'есы. У далейшым, працаючы ўвесь час, трэба сачыць, каб усе заходы былі накіраваны да таго, каб зъдзейсьніць гэты самы замысел,—давесці ідэю аўтара. Для гэтага рэжысэр сам павінен дакладна зразумець усе тыпы, бачыць перад сабой усе тыя малюнкі, палажэнні, якія хацеў намаляваць аўтар. Гэта—галоўнае.

Пасля таго трэба вызначыць так званыя „ўводныя“ або „эпізодычныя“ моманты, якія ўведзены для прыкрасы п'есы і з праўдзівай тэмай ня звязаны.

Зразумець ідэю і заданьні п'есы, яе агульнае значэнне і пастарацца як найдакладней зъдзейсніць гэта ў пастаноўцы,—вось заданьне кіраўніка-рэжысэра.

Правільнае разуменіе ідэі аўтара можа падчас наштурхнуць рэжысэра на патрэбу дзе што выкрэсьліць у п'есе або зъмяніць (гэта ёсьць так званыя „купюры“). Купюры трэба рабіць асьцярожна і толькі такія, якія не парушаюць асноўнай думкі аўтара.

Трапляеца, што можна скараціць цэлую дзею ў п'есе, і п'еса ад гэтага будзе толькі прыгажэйшай.

Найчасьцей патрабуюць купюр монолёгі дзеючых асоб. Асабліва ў старых аўтараў яны бываюць вельмі задаўгія і затрымліваюць разьвіцьцё дзеі.

Пасля адпаведных купюр у п'есе, кіраунік-рэжысэр мусіць кожную фразу, кожнае малазразумелае слова, які-колечы незразумелы і незнаёмы выраз выпісаць на асобны лісток і да чыткі з гуртком растлумачыць іх ці з дапамогай слоўніка, ці мясцовага настаўніка або якога-небудзь пісьменьніка. Тэатр павінен даваць згустак чыстай і правільнай мовы. Апрача свайго мастацкага значэння, тэатр мусіць вучыць людзей правільнай прыгожай мове. Апрача таго, трэба прадумашы лёгічныя націскі ў кожным выразе,—якія слова трэба, гаворачы, больш выпукліцы, якія—менш. Перш, чымся чытаць п'есу гуртку ды прапанаваць падзел роляй, кіраунік мусіць мець свой проект падзелу роляй. Зразумела, што пры разьмеркаваньні роляй трэба мець на ўвазе здольнасць кожнага выканаўцы, і самае галоўнае—інтарэсы ўсяе пастаноўкі.

**Плян пастаноўкі. Тон.** Апрацаваўшы тэкст, зважыўшы ўсе сілы гуртка, зразумеўшы ідэю аўтара, кіраунік-рэжысэр мусіць зрабіць сабе плян пастаноўкі. Найперш трэба вызначыць тон п'есы. Ці гэта будзе геройчна-высокі, узвышаны тон трагедыі ці драмы, або—лёганькі, жававы ды вясёла-комэдыйны. Ці патрэбна ў п'есе шчырая ўрачыстасць, запал і патос, ці жартаўлівасць. Тон п'есы—тое самае, што і тон у песні ці музыцы. Як ня можна съпяваць вясёла „Кукуе зязюля ў цёмным бары“ або, наад-

варот, сумна „Ляроніху“, як у оркестры кожны струмант мае асобны строй і тон для сябе і агульны для ўсяго оркестру, так і ў п'есе ўсе акторы могуць і павінны мець кожны свой асобны тон для сваёй ролі і агульны—для цэлай п'есы, які адпавядает харектару пастаноўкі.

Пасьля тону трэба ўстановіць таксама і тэмп пастаноўкі, гэта значыць размеж (павольна ці жавава) гутаркі, руху ўсяго ходу пастаноўкі. Як правіла—драму і трагедыю граюць у больш павольным тэмпе, чымся комэдыю.

**Паўзы (супынкі).** Далей кірауніку-рэжысэру трэба падумаць над паўзамі ў тэксьце п'есы. Справа ў тым, што выкананцы шмат роляй у сялянскім драмгуртку часта ледзь-ледзь умеюць чытаць. Праз гэта ім часамі цяжка бывае зразумець зъмест ролі, бо малапісменны чытае ўсё, не зважаючы на знакі прыпынку і лёгічныя націскі.

Паўзы бываюць „лёгічныя“, „псыхолёгічныя“ і „мастакія“. „Лёгічныя паўзы“—гэта калі актор робіць невялічкі прыпынак перад зъменай фразы (перед новай думкай), пасьля запытання або калі сам адказвае. Лёгічныя паўзы вызначаюцца зъместам твору (ролі) і вучыць правільна (лёгічна) чытаць. Іх лёгка прытрымлівацца, калі сачыць за звычайнімі знакамі прыпынку ў тэксьце.

„Псыхолёгічныя паўзы“ таксама выплываюць са зъместу ролі і ніяк не супярэчаць паўзам лёгічным. Яны дапамагаюць у перадачы складаных перажываньняў, каб лепш выявіць пачуцьцё. Псыхолёгічныя паўзы

лёгічныя паўзы папаўняюць і паглыбляюць сказанае аўтарам.

„Мастацкія паўзы“ ўжываюцца ў тых мясцох ролі, у якіх аўтар хоча асабліва падкрэсліць, адцяніць. Перад тым словам або фразай, якую трэба асабліва выдзеліць, актор робіць паўзу—хаця-ж бы і супроць лёгікі. Перад неспадзяванай думкай, перад неспадзяваным заканчэннем фразы таксама ўжываецца паўза. Зразумела, што паўзы павінны быць не „парожнімі“ і не павінны супыняць дзеі. Іх трэба запаўняць ігрой, рухам, гэстам, што адпавядае зъместу паўзы або наступнай фразы. Ні ў якім разе паўза ня можа быць доўгай. Доўгая паўза разваліць тэмп п'есы і расхалодзіць гледача. У спектаклі іх мусіць быць як найменш, і ўжываць іх трэба асьцярожна, добра зважыўшы.

Зразумела, што слова, рухі, гэсты, міміка і г. д. у актора мусіць быць аб'яднаны адзіным замыслам ролі. Каб ня здарылася, прыкладам, таго, што выканаўца старога 80-гадовага бяззубага дзеда бегае па сцэне, як жававы малады хлапец, і гаворыць так, што аж у вушах ляскае. Або наадварот. За ўсім гэтым кіраунік-рэжысэр павінен сачыць ад самага пачатку.

Трэба сачыць яму і за тым, каб акторы гравія толькі тады, калі самі яны гавораць слова сваёй ролі, але ўвесь час пакуль яны на сцэне. На сцэне трэба ўмець і слухаць сваіх партнёраў (удзельнікаў супольнай ігры) і выяўляць свае адносіны на іх слова адпаведным чынам.

А для гэтага найперш трэба, каб кожны актор добра ведаў ня толькі сваю ролю, але зъмест

і тэкст усяе п'есы, а таксама харктаৰ роляў іншых выкананіцаў. Усё гэта кіраунік-рэжысэр павінен вымагаць яичэ на пробах. Вымагаць таксама, каб кожны выкананіца добра памятаў—каго сам ён грае і як яму трэба граць,—словамі, калі ён гаворыць, ці рухамі, мімікай, калі ён грае бяз слоў.

## САМАДЗЕЙНАЯ ПРАЦА НАД ІНСЦЭНІРОЎКАЙ

Кожны раз, калі перад сялянскім ці гарадзкім клубным драмгуртком паўстае пытаньне аб самадзейнай працы, дык заўсёды зауважваецца палахлівасць і нерашучасць адносна слова „самадзейнасць“. Думаюць, што паставіць, напрыклад, самадзейную інсцэніроўку—гэта надзвычайная цяжкая рэч, якая вымагае ад сяброў гуртка вялікіх тэатральных ведаў і доўгай падрыхтоўкі. Нават сярод шмат каго з політасьветпрацаўнікоў пануе такая думка, што самадзейная праца можа быць толькі там, дзе гурток мае больш-менш съядомых людзей, дзе ёсьць рэжысэр, знаёмы з тэатрам, і літаратурныя сілы. Зразумела, хто так думae, той памыляецца ў самай аснове. Самадзейная праца не вымагае якіх-небудзь асаблівах ведаў ад удзельнікаў інсцэніроўкі. Кожны звычайны сялянскі або клубны драмгуртак, які складаецца напалову з малапісьменных (а трапляюцца і цалкам няпісьменныя), зможа сам самадзейна апрацаваць пастаноўку спектаклю, калі толькі добра возьмецца за справу.

Каб паказаць процэс самастойнага складання ўласнае п'есы, можна звязрнуцца перш за ўсе да



найпрасьцейшага прайяўленъя самадзейнасці, што ёсьць бадай-што пры кожным кутку,— да насыценнай газэты. Організуюць насыценнную газэту найбольш комсамольцы, селькоры, настаўнікі і наогул, вясковая інтэлігенцыя, але пішуць у гэтую газэту і менш разьвітыя людзі. Пішуць яны пра сваё жыцьцё—аб тым, што робіцца навокал іх, аб парадках на сяле; пішуць так, як умеюць. Трапляюцца часта вершы, байкі, апавяданьні, а то і фэльетоны. Вось усё гэта ў насыценнай газэце і друкаваньне ў газэтах і ёсьць ужо пачатковая спроба самадзейнай творчасці ў галіне літаратуры. Гэта і ёсьць масавае самадзейнае пісьменства, вельмі яшчэ прымітыўнае і напалову саматужнае. Але яно ў паступовай адшліфоўцы можа прыблізіцца да сапраўдна-мастакага выгляду.

Возьмем, напрыклад, вясковы фэльетон „Папоўскі перапіс“ (газ. „Беларуская Вёска“ № 6 (508) ад 14 студзеня 1927 г.).

„Усесаюзны перапіс насельніцтва. Парцыйны перапіс. Поп падумаў: значыцца, усе шпарка будуюць сваё жыцьцё, растуць, паляпшаюць свой дабрабыт. Няўжо-ж і я аскудзеў?!. Давай і я свой перапіс таксама зраблю. Падумаўшы, бацюшка сказаў матушцы: „Зямля Сёмкава-Гарадка вяліка і абільна, а даходу нам зусім не дае. І ўсё гэта, напэўна, з таго, што шмат авец хрысьціянскіх „совратилось с пути истинного“. Я вось прайдуся па вёсках і запішу веруючых, каб было відаць, ці выгадна займацца „священнодействием“ или пора во поте лица свога добывать хлеб“.

Бацюшка шпаркім крокам накіраваўся ў вёску Ашмянцы. Зайшоўшы ў адну хату, ён перахрысьціўся і зразу прыступіў да справы...

— Як імя?— запытаўся ён у гаспадара.

— Ды так, як і было—Алесь,— адказаў той.

— Веруючы?

— Пакуль яшчэ здаровы... сілу маю.

— Добра, так і запішам: „веруючы“. А сына як завуць?

— Кім,— адказаў дзядзька.

— Что за бусурманская фамилия? Какой это ёлуп рек ему такое имя?

— Не бусурманскае, бацюшка, імя, а пролетарскае. І, падругое, яго хрысьціў ня поп, а былі спраўлены над ім акцябрыны.

З гэтае хаты поп вышаў чырвоны, як рак.

Прайшоўшы двароў з чатыры, ён убачыў новы пабудаваны дом. Вось дзе толькі могуць быць веруючыя людзі,— узрадаваўся поп. Вера і шчэдрасць могуць быць толькі ў багатых людзей. Добра выスマркаўшыся і паправіўшы капялюш, поп надаў свайму твару духоўны выгляд і ўвайшоў у хату. Зачыніўшы дзвіверы, ён зняў капялюш і перахрысьціўся. Пасьля, убачыўшы, што абраз, якому ён даў тры паклоны, мала падобны да сьвятога, шмаргануў праз дзвіверы ў другі пакой. А там, глянуўшы на съцены, аж прысеў ад зьдзіўлення; з аднаго боку патрэт Купалы, Фрунзэ, Ігнатоўскага, а проста на яго глядзіць цётка Клара Цэткін... Бачыць бацюшка, што хлопцы каля нейкай скрынічкі капошуцца. А стары гаспадар „Беларускую веску“ чытае.

— Што гэта ў вас?

— Гэта-ж, бацюшка, мае дзеци радыё напраўляюць,—тлумачыла гаспадыня, пажылая кабеціна.—Прымудравалі нейкую скрынечку і кожны дзень концэрты нейкія слухаюць з Менску, Масквы, а то і з заграніцы.

— А-а-а! А дзе богі?—узвыў бацюшка.

— Няма ўжо, бацюшка!

— А дзе-ж яны дзеліся?

— Ат!

Гаспадар махнуў рукой. Махнуў рукой і бацюшка. Пасьля поп, выходзячы з хаты, апусьціў галаву ўніз.

Гаспадар думаў:

„Працуй, баця, так, як я працую. Тады і я цябе буду за чалавека лічыць. А пакуль ты будзеш адурваць мяне сваімі папоўскімі забабонамі, дык памялом з хаты“.

Вось просты, кароценькі фэльетон, які ня мяе ў сабе ніякай мастацкай апрацоўкі. Але калі гэты самы выпадак падаць у выглядзе жарту, то фэльетон набудзе харектар сцэнічна-мастацкага твору, хоць можа прымітыўнага і як сълед не апрацаванага. На гэты выпадак можна было-б напісаць і апавяданьне, і байку. Гэты самы выпадак можна даць у насьценнай газэце малюнкамі. Так-сама без вялікай труднасьці можна паказаць гэты выпадак на сцэне ў тэатральным прадстаўленні.

Які-ж найлепшы спосаб самадзейнай працы над інсцэніроўкай?

Калі гурток зацікавіўся і застанавіўся на якойсь тэме, то з самага пачатку трэба на агульным

сходзе гуртка абгаварыць і прыступіць да зьбіраньня іншых пабочных матэрыялаў, якія пашираць, паглыбляць, закругляць гэтую тэму. У іншых выпадках бывае патрэбна даведацца што-небудзь з газэт, кніжак, пачытаць якія-небудзь апавяданьні і г. д.

Такім чынам, на другое чарговае пасяджэнне ўжо зьбярэцца досыць многа патрэбнага дадатковага матэрыялу. Трэба толькі дакладна абгаварыць яго, праверыць, раскрытыкаваць, адбіраючы найбольш прыдатныя.

Калі, прыкладам, супыніцца на тэме „Папоўскі перапіс“, то пашираны сюжэт можа выявіцца ў такіх, прыблізна, рысах:

Матэрыяльнае становішча папа з кожным днём становіцца горш і горш. Царква ўсё пусьцее і пусьцее. Яшчэ задоўга да дня агульнага перапісу насельніцтва і партыйнага перапісу, поп спалохаўся, што гэты перапіс можа канчаткова адхіліць ад царквы і так ужо малы лік веруючых. Прамовы ў царкве не даюць добрых вынікаў і дзеля гэтага ён вырашыў лепш самому пайсьці па вёсках і зрабіць для сябе таксама перапіс веруючых у царкву і бога. Але і тут ён не сустракае анікага спачуваньня сярод сялянства і перапіс не дае пажаданых вынікаў; ніхто ня хоча запісвацца ў яго організацыю. У папа поўная безнадзейнасць, траціцца ўсялякая вера зацягнуць у царкву сялянства.

Значыцца, увесь зъмест інсцэніроўкі вызначаецца, як антырэлігійная пропаганда на вёсцы, як справа ня толькі політасьветпрацаўнікоў, але і справа ўсяго грамадзтва. Напрамак інсцэніроўкі

ў жартаўлівых формах і будзе падкрэсліваць, што кожная рэлігія і царква, праста кажучы, гэта ёсьць ашуканства працоўных мас.

Для далейшай распрацоўкі патрэбна, перш за ўсё, вызначыць месца дзеі, а потым і час.

Месца дзеі ў „Папоўскім перацісу“ можа быць вызначана: 1) кватэра папа; 2) хата Алеся; 3) хата другая, больш заможнага селяніна; 4) на вуліцы ў съвяточны дзень ля нейкай хаты. Цяжка наперад сказаць, якое з вызначаных месца будзе найлепшае. Пэўна, што ўсе добрыя, хоць кожнае месца надасцьць моманту іншы характар, пацягне на сцэну іншых дадатковых людзей. Напрыклад, калі спыніцца на вуліцы ў съвяточны дзень, то тут можна вывесыці сялянскую моладзь, старых мужчын і жанчын, міліцыянэра, старшыню сельсавету і г. д. Калі вывесыці кватэру папа—трэба вывесыці самога папа, яго жонку, дачку ці сына, царкоўнага старасту і колькі веруючых сялян—жанчын і мужчын.

Калі даць хату больш заможнага селяніна—трэба вывесыці гаспадара, гаспадыню, іх дзяцей і іншых суседзяў, якія, напрыклад, зацікавіліся радыё-устаноўкай і прыходзяць часта слухаць концэрты.

Абгаварваючы зьмест інсцэніроўкі з усіх бакоў, прыкладаючы да яго розныя сцэны і гутаркі дзеючых асоб, урэшце, можна прысьці да якогась аднаго вываду: вызначыць, урэшце, дзе і калі адбываецца кожная дзея.

Вызначыўшы месца і час дзеі, можна ўжо вызначыць і дзеючых асоб. Зразумела, што з

пачатку трэба вызначыць тых людзей, без якіх ніякім чынам абыйсьціся няможна і якія былі вызначаны яшчэ ў папярэдніх размовах у гуртку. Калі даецё месца дзеі, напрыклад, хата больш заможнага селяніна, дык у першую чаргу вызначаюцца: гаспадар, гаспадыня, іх дзеці, двое-трое суседзяў, якія прышлі паслухаць радыё. Далей ужо вызначаецца съпіс усіх дзеючых асоб, з вызначэннем ролі кожнага ў інсцэніроўцы.

Гаспадар—читае газэту.

Гаспадыня—штось робіць ля печы.

Два сыны гаспадара—папраўляюць радыё.

Дачка гаспадара—шые.

Суседзі—прыходзяць слухаць радыё—вядуць размовы пра папоўскі перапіс.

Поп—прышоў рабіць перапіс.

Калі ўлажыць прыблізна такі съпіс-сцэнары<sup>\*\*</sup>), то ўжо больш-менш выразным робіцца і цэлы малюнак.

Напэўна сябры гуртка спачатку так хутка тэхнікі пісаньня сцэны не зразумеюць. Галоўнае, трэба ясна і выразна высьветліць: хто выводзіцца, што ён конкретна рабіць, потым накрэсьліць, у якой паступовасці зъяўляюцца асобы дзеі на сцэну—парадак самой дзеі.

З гэтых матэрыялаў ужо ня так трудна зрабіць цэлы сцэнары пастаноўкі, ці дакладную програму выхадаў, гутарак, рухаў на сцэне ўсіх асоб. Калі далей апрацоўваць гэту тэму, то зноў

<sup>\*\*) Сцэнары—гэта ёсьць больш-менш дэтальна пабудованы плян таго ці іншага твору.</sup>

можа быць шмат рознастайных палажэньяў. Зразумела, што такі кароткі проект сцэнарыя даецца толькі як прыклад пабудоўкі п'есы, адкідаючы на бок усё мажлівае расквечванье і палепшанье яго. Да гэтага сцэнарыя, як і да кожнага іншага, можна дадаць яшчэ колькі розных устаўных сцэнак, якія зрабілі-б яго цікавейшым. Тут можна было-б дадаць яшчэ колькі людзей рознага тыпу, разам сплесьці колькі размоваў аб усялякіх справах сялянскага жыцця.

Але гэтыя дадаткі могуць перагнуць усю пастаноўку п'есы зусім у іншы бок—у процэсе самастойнай яго апрацоўкі,—гэтага можна заўсёды спадзявацца. Каб пазбыцца цалкам непраўдівага палажэнья, каб ня ішла праца, куды вецер дзьме,—трэба заўсёды моцна трymацца аднэй пэўнай думкі. Найлепш, калі ў аснову самадзейнай пастаноўкі палажыць якоесь заданье і яго трэба выявіць выразна для аудыторыі,—у даным выпадку ясна давесыці, што бог, рэлігія і царква—усё гэта шкоднае і непатрэбнае для працоўных мас.

Даючы дарогу на гэты найпрасцейшы спосаб працы над інсцэніроўкай, якая зьяўляецца толькі тэатральным выяўленнем жыцьцёвай падзеі, адначасна трэба зьвярнуць увагу і на тыя элемэнтарныя правілы драмапісі, якіх трэба прытрымлівацца драмгуртку пры самастойным складаньні тэатральных твораў.

Для таго, каб глядач зацікавіўся пастаноўкай, мала яшчэ расказаць словамі падзею жыцця, але трэба ўмела выкарыстаць усе мажлівасці тэатру і сцэны. Перш за ўсё, ня трэба забывацца, што

тэатр вымагае жвавай дзеі, як мага болей руху, хуткай зъмены дзеяў, і, наадварот, доўгія нудныя гутаркі, апавяданьні,—недапусьцімая рэч у тэатры.

У самым пачатку дзеі трэба гледача паведаміць аб агульных абставінах дзеі, аб часе і месцы дзеі, растлумачыць па мажлівасці характар і ўзаемаадносіны асоб дзеі—словам, падрыхтаваць гледача, каб ён лёгка зразумеў тыя падзеі і гутаркі, якія будуць разгортвацца перад ім далей. Таксама падрыхтаваць гледача да асноўнай падзеі павінны і самі асобы дзеі ў гутарках паміж сабой; часамі трэба знарок выводзіць пабочных асоб дзеі, каб яны падрыхтавалі гледача. Можна таксама падрыхтоўку зрабіць асобнай невялічкай сцэнкай (пролёг, жывая газэта) або гэта можа зрабіць дакладчык-паведаміцель. У большасці выпадкаў гледача паведамляюць яшчэ раней пастаноўкі афішамі і програмамі, дзе вызначаны асобы дзеі, іх узаемаадносіны, час і месца дзей (на Віленшчыне, у старыя часы і г. д.).

Пасля падрыхтоўкі гледача можна перайсьці ўжо і да выяўлення асноўнай падзеі, асноўнага задання інсцэніроўкі (завязка). Завязку п'есы ня трэба адкрываць адразу, а наадворот, толькі паступова, каб перад гледачом увесь час разгортвалася ўсё новае і новае, тады толькі ён з цікавасцю будзе сачыць за развязкай дзеі.

Побач з завязкай набліжаецца і час развязкі сцэнарыя; гэта будзе або новая дзея, як вывад з асноўнае дзеі (прысуд суда пасля злачынства, смерць асобы дзеі), або проста агульныя вынікі з папярэдніх дзеяў.

Астатні момант перад развязкай зацвярджае, з большага, каштоўнасць тэатральнага мастацкага твору. Чым больш напружаная дзея перад развязкай, чым большая цікавасць гледача да развіцця дзеі (глядач яшчэ ня ведае, якія будуть вынікі), тым большая вартасць тэатральнага твору.

**Тэкст інсцэніроўкі.** Бязумоўна, сцэнары — гэта толькі падмурковак п'есы. Пасля сцэнарыя павінна разгарнуцца і будавацца ўся далейшая праца. Гэтая частка працы будзе значна лягчэйшаю, калі знайдзецца на месцы ці па суседству, а то і ў раёне, асоба, якая мае нейкую здольнасць да пісання. Патрэбна не такая ўжо вялікая кваліфікацыя, каб умель лёгічна вылажыць на паперы тыя думкі, якія зьявіліся ў гуртку. Той, хто ужо прабаваў напісаць верш, апавяданье, ці п'есу, можа добра дапамагчы драмгуртку ў самастойнай працы. Трэба толькі, каб гэтая асоба зацікавілася працай, каб брала ўдзел і ў апрацоўцы сцэнарыя і захапілася, такім чынам, агульным творчым запалам. Тады яму будзе лягчэй афармляць той сцэнары, у апрацоўцы якога ён сам прымае ўдзел.

Зразумела, што той тэкст, які напіша пісьменнік, яшчэ можа і ня быць канчатковым тэкстам п'есы. Удзел усіх сяброў гуртка ў працы над інсцэніроўкай не павінен спыняцца аж да канца проб, аж да саме пастаноўкі.

Гурток чытае напісаны пісьменнікам тэкст, абгаварвае яго, робіць дадаткі і змены адпаведна да таго задуму, які быў пры пачатку працы. Далей кожны сябрана гуртка можа таксама зрабіць

дадаткі і зьмены ў сваёй ролі ў часе працы над ёй. А ў часе пробаў увесь тэкст можна на практицы правяраць і выпраўляць.

Прыцягнуць да ўдзелу ў працы пісьменніка—гэта значыць удвойчы палепшыць працу: менш будзе страчана сіл гуртка і лепшым будзе слоўнае аформленыне п'есы. Але, калі, часамі, пісьменніка знайсьці немагчыма, або ён не захоча дапамагчы гуртку, трэба працаваць гуртку самацугам.

Практика рэволюцыйнага тэатру і клубная мастацкая праца ўжо мае шмат выпадкаў і мэтодаў колектывунаага ўкладання тэксту. Можна супыніцца тут на больш зручнейшых з іх, разъбіраючы іх прыдатнасць для мацнейшых і слабейшых сялянскіх драмгурткоў.

Першы спосаб—гэта апрацоўка тэксту ў часе дзеі. Калі гурток складаецца з малаасьвежаных у тэатральнай справе асоб, калі ў ім мала пісьменных, а можа ёсьць і цалкам няпісьменныя,—гэта не павінна палохаць гурток,—дасыціпнасць і шустрасць возьме сваё. Для такога гуртка можна парадзіць папрабаваць такі спосаб. Па вызначанаму сцэнарью падзяліць ролі паміж усімі ўдзельнікамі і прабаваць рабіць тэкст, ня рыхтуючыся да гэтага загадзя—імпровізаваць. Для гэтага трэба ўзяць першую сцэну, праверыць, ці добра зразумелі дзеячыя асобы свае „ролі“, гэта значыць,, свой удзел у гэтай сцэне, і пускаць выкананіцца на сцэну, дамагаючыся ад іх, каб яны гралі: хадзілі, садзіліся, рабілі ту ў работу, якая патрэбна па сцэнарью, і—гаварылі. Галоўнае, каб выкананіцы гаварылі. Калі кожны ўдзельнік, маючы

роль, добра сабе ўцяміць, каго ён грае (характар дзеючай асобы), ведаючы, калі яму трэба выйсьці на сцэну, што на сцэне зрабіць, якое палажэнъне заняць у адносінах да іншых удзельнікаў данай сцэны, то ён ужо без асаблівай напружанасці зможа загаварыць. Слова за словам, адказваючы свайму таварышу, згаджаючыся з ім ці пярэчачы, ён спляце размову з іншымі выканаўцамі.

І ў жыцьці часта трапляецца, што людзі прыкідаюцца, жартуючы „разыгryваюць“ наперад умоўленую сцэну, каб пасъмяяцца з каго, ці што. А то і знарок маняць, каб мець з таго пэўную карысьць. Здараецца, калі зловяць якога-небудзь злодзея, ён выдумляе цэлую гісторыю, каб абяліць сябе, і часамі так удала „грае“, што яму нават і вераць. Нешта падобнае маем і тут. Акторм трэба выдаваць сябе за адну з асоб дзеі—імпровізація, згодна пляну сцэнарыя.

Гутарка, зразумела, будзе яшчэ зусім няроўная: некаторыя ўдзельнікі будуць блытацца і гаварыць не да ладу. Тады трэба супыніцца, зрабіць папраўку (няхай прымаюць удзел у абгаварванні ўсе сябры гуртка), разабрацца і прабаваць гэтую сцэнку яшчэ раз. Другі раз выканаўцы ўжо больш адважна будуць гаварыць, ужо патроху пачнуць асільваць свае ролі. Увесь гэты час павінны сядзець адна або дзьве асобы і запісваць тэя слова, якія вобмацкам гавораць выканаўцы.

Вось так, правяраючы разы 3-4, у першы дзень ужо будзе накіданы першы тэкст першае сцэны. Пасьля першай сцэны такім-жа чынам трэба брацца за другі і г. д. Гэты першы, апраца-

ваны ў часе першае пробы тэкст, трэба аддаць да часу другой пробы апрацаўца. Або самі выканаўцы могуць узяць свае ролі, або адзін-два таварыши, найлепш знаёмыя з пісьменствам, возьмуць на сябе гэтую справу (тут ізноў можна прыцягнуць да працы пісьменьніка).

Але не заўседы ёсьць мажлівасць кірауніку разварушыць гурток на імпровізацыю. Шмат чаго перашкаджае такому спосабу прац: стомленасць, нясымеласць маладых сяброў гуртка і г. д., і г. д.

Другі спосаб—пісанье гуртом. Гурток сядзе чесным колам за стол. Адзін з таварышоў расказвае сцэнары п'есы (расказваць павінен такі таварыш, які добра ўяўляе сюжэт і да гэтага-ж мае маленькую здольнасць расказчыка). Гурток дадае дробязі, іх кароценька абгаварваюць. Агульная думка павінна супыніцца на сюжэце—на зъмесце п'есы.

Калі толькі пры агульным абгаварваньні выявіцца, што нейкая сцэна найбольш цікавіла гурток, зараз-жа кірауніку трэба на ёй супыніцца і абгаварыць больш дэтальна. Усё роўна, адкуль распачнецца праца—з пачатку ці з канца—абы толькі гэтая сцэна заахвоціла ўдацца ў падрабязгі дзеі. Бо за дакладна намаляванай дзеяй бязумоўна прыдуць і слова, якія адпавядаюць гэтай дзеі.

Выбраў сцэну і пачынаецце: такія і такія асобы дзеі (сказаць); робяць яны тое і тое; уваходзяць такія і такія асобы дзеі і, зъвяртаючыся да тых, што на сцэне, гавораць... Што яны гавораць (зъвярнуцца да гуртка): хто скажа? Першыя слова, сказаныя адным сябрам гуртка падхопяць і іншыя:

адзін скажа, другі адкажа; а пісар (што ўважна павінен сачыць за ўсімі гутаркамі) хутка запісвае. Слова па слову народзіцца тэкст сцэны. Такі спосаб колектыўнага пісаньня тэксту мажлівы, калі ўвесь колектыў будзе слухаць кірауніка, уважна адносіцца да справы і будзе браць актыўны ўдзел у абгаворы. Калі ня будзе агульнай актыўнасьці ў працы, справа засохне, а таксама, калі кожны ня будзе лічыцца з думкамі іншых, падымецца гоман, спрэчкі—і зноў-ткі справа ня пойдзе.

Трэці спосаб: пісаньне тэксту ў ролях. Калі гурток больш моцны і складаецца з больш-менш съядомых таварышоў, і да таго добра пісьменных, то можна спрабаваць іншы спосаб—пісаньне тэксту ў ролях.

Робіцца гэта так: зараз-жа пасля того, як уложены сцэнары, кожная роля даручаецца каму-колечы з выкананіцца Калі кожны выкананіца пазнаёміцца са зьместам-сюжэтам і харектарам усяе будучае п'есы і сваёй ролі,—трэба кожнаму папрабаваць напісаць сваю ролю самому. Калі таварыш ведае, дзе і калі адбываецца дзея, калі ведае, хто з іншых асоб дзеі ў гэты час знаходзіцца на сцэне, ведае аб тых узаемадносінах, якія павінны быць паміж ім і іншымі асобамі дзеі, то напісаць невялічкую ролю для сябе ня так ўжо і цяжка.

Практыка самастойнай апрацоўкі выяўляе, што ў большасці сябры гуртка ў часе апрацоўкі ролі даюць ня толькі тыя слова, якія павінны гаварыць яны, а тыя, якія павінны гаварыць іншыя

асобы дзеі. Роля прымае выгляд цэлай сцэны, дыялёгу, а то і цэлага апавяданьня.

Каб стала апрацаваць ролі, прыходзіцца часамі рабіць значныя зьмены—рэдакцыйную апрацоўку матэрыялу. Зьмены гэтая найлепей рабіць у часе агульнага абгавору напісаных роляй, або аддаваць спэцыяльнай рэдакцыйнай камісіі (ці аднаму съядомаму таварышу). Гэты способ гуртковай апрацоўкі лепшы тым, што ўсю найцяжэйшую працу можна спакойна зрабіць бяз пробаў на сцэне, а проста ў хаце, даручыўши яе актыву гуртка. Вось чаму гэты способ і радзім толькі тым гурткам, дзе сілы нероўнаважныя: поруч з актыўнымі, моцнымі таварышамі ёсьць слабейшыя і малактыўныя. Апрацоўваючы п'есу, заўсёды трэба пільнавацца, каб яна ня была пабудавана толькі на размовах.

Доўгія размовы робяць п'есу нуднай і няцікавай. Чым больш у п'есе будзе дзеі, руху, тым яна будзе цікавейшай і мацней упłyваць на гле-дача. Можна параіць уводзіць у п'есу па ходу дзеі песні і скокі—гэта значна ажыўляе п'есу. Наогул, песня заўжды, усюды была незаменнай часткай спектаклю, а беларускаму тэатру песня і вельмі падыходзіць. Песня ажыўляе дзею,— прыгожая песня сярод дзеі дадасць палавіну посьпеху ўсёй пастаноўцы. Трэба толькі памятаць, што песня, як і ўсё іншае ў пастаноўцы спектаклю, павінна мець сваё заданьне, павінна выконваць у дзеі пэўную службовую ролю, мусіць быць звязана са зьместам п'есы і адпавядаць яе тэме. У крайніх выпадках песню можна замяніць

моноўгам дзеючай асобы. Замест таго, каб дзеючая асoba гаварыла гледачам аб сабе або аб якіхсьці падзеях, можна падаць гэтыя думкі ў сольнай ці харавой песні.

П'яніцу, прыкладам, можна выпусьціць на сцэну з п'янаю песньяю, гандляра-абдзіралу—з песній або сваіх прыбытках і г. д. Найлепш для гэтага выкарыстоўваць ўжо вядомыя народныя песні і на іх галасы компанаваць новыя, сучасныя слова, адпаведна зъместу п'есы. Сыпяваць дуэт (удвох) цяжэй; цяжэй для яго і слова напісаць. Вельмі проста і лёгка ўстаўляць у п'есу харавы съпей. Яго трэба ўжываць у тых выпадках, калі сюжэт п'есы (ці асобныя дзеі) вымagaе вясёлай масавай сцэны, або калі дзея прыходзіць да развязкі.

Таксама, як і песню, можна выкарыстоўваць і скокі, гуртавыя ці сольныя.

У асобных выпадках, каб развязаць дзею, можна ўжываць і іншыя спосабы тэатральных прыёмаў: плякат або жывую карціну. Плякат часамі можна поўнасьцю замяніць цэлую старонку размовы. Плякат можна таксама ўжываць для таго, каб вызначыць месца дзеі, асабліва, калі яна павінна хутка зъмяняцца. Напрыклад, плякат, які вісіць над дзьвярыма з надпісам: „Старшиня праўлення“, „Мястовая брама“ „Кнігарня“ і г. д.— паказвае нам месца дзеі. Плякатам яшчэ можна часамі паказаць лічбовы матэрыял. Напрыклад, гадавую справа здачу мясцовага коопэратыву можна паказаць праз адпаведную інсцэніроўку з пляка-

тамі, на якіх будуць напісаны галоўныя лічбы гэтае справаздачы.

У асобных выпадках плякат можна ўжываць для таго, каб развязаць дзею або, каб падвесыці, падагульніць сюжэт п'есы. Напрыклад, у сюжэце „Папоўскі перапіс“ дзею можна закончыць, прыносячы вялікі плякат з надпісам: „рэлігія—опіум для народу“.

Жывымі карцінамі можна пачынаць дзею—гэта будзе накшталт кароткага пролёгу, або канчаць п'есу, падаючы агульны вывад—эпілёг. Часамі сярод дзеі можна ў асабліва важных мясцох даваць жывыя карціны для большай выразнасці слоў дзеючых асоб.

Хоць і цяжкая самастойная праца гуртка над апрацоўкай інсцэніроўкі, хоць і траціца на яе шмат сіл і часу, але гэтую працу асабліва трэба раіць драмгурткам рабочых клубаў і сялянскіх тэатраў. Самастойная праца—найлепшы спосаб у барацьбе са старымі аматарскімі звычаямі драматычных гурткоў.

Самастойная апрацоўка тэксту, і асабліва імпрэвізациі, выклікае у сяброў гуртка ініцыятыву да творчасці, прывучае іх саміх разьбірацца ў словах і зъмесціце, прывучае вучыць ролі, прызвычайвае абыходзіцца бяз суфлёра. Самастойная праца даводзіць, што на сцэне, як і ў жыцці, слова бяз руху быць ня можа.

Наогул-жа, самастойная праца аберагае ад хуткай мэханічнай пастаноўкі п'ес (вось гэта ёсьць тэатральшчына) і прывучае гурток съядома адносіцца да сваёй справы, да чытанья кніжак

і газэт, да ўдзелу ў грамадzkім жыщці вёскі і гораду. Тэатральная праца на вёсцы найбольш паширана за ўсе іншыя галіны політасьветнай працы. І ў гэты-ж час драмгурткі найбольш адрываюцца ад політасьветных заданьняў. Самастойная праца над пастаноўкамі—першы і найлепшы шлях павярнуць драмгурток тварам да вёскі, нардому, хаты-чытальні, да ўдзелу ў агульных заданьнях політасьветнай працы на вёсцы.

## ЯК ПРАЦАВАЦЬ НАД П'ЕСАЙ

Для таго, каб п'есу добра іграць, трэба ўмесь над п'есай працеваць. У тэатры самае галоўнае—гэта п'еса і яе выкананьне. Вялікай п'есы сялянскому гуртку і гуртку рабочага клубу браць ня варта. Браць да пастаноўкі вялікую п'есу можна толькі тады, калі сама п'еса вельмі ўжо цікавая, ды і драмгурток моцны, здавальняючы па ліку і добра падрыхтаваны. Лепш усяго браць да пастаноўкі п'есу ня больш, як на тры дзеі і з малым лікам дзеючых асоб. Такую п'есу можна добра апрацеваць і падрыхтаваць прыблізна ў 10—12 пробаў'

**Чытка п'есы, гутарка аб ёй і разъмеркаванье ролей.** Рэжысэр-кіраунік, вызначыўши п'есу для пастаноўкі, павінен разабрацца з ёй сам, а потым ужо вызначаць час для агульнай чыткі ўсяму складу гуртка. Пасыля таго, як п'еса прачытана, пачынаецца гутарка аб гэтай п'есе. Гутарка павінна быць пабудована так, каб кожнаму сябру гуртка ўсё было ясна і зразумела. Гурток павінен даць адказы на наступныя пытаньні:

а) Што гэта за п'еса, што яна малюе: ці стаroe дарэволюцыйнае, ці новае жыцьцё? Нашай краіны, ці якой іншай?

б) Які самы галоўны задум п'есы, што трэба паказаць гледачу, з якім уражаньнем і пачуцьцём глядач павінен выйсьці са спектаклю?

в) Ці высьмейвае п'еса якія-небудзь галіны жыцьця, якія бакі і якога жыцьця (гарадзкога ці вясковага), ці паказвае што іншае? І што?

г) Якая, за што і паміж кім і кім ідзе барацьба ў п'есе, хто перамагае?

д) Які харктар кожнай дзеючай асобы і як кожны харктар у п'есе зъмяняецца?

Калі хто ня зможа адказаць на тое ці іншае пытанье, то адказвае чарговы сябра гуртка, ці сам кіраунік-рэжысэр. Мэта такой гутаркі—знаісьці правільны і агульны погляд на п'есу, а гэта неабходна для таго, каб увесь гурток у цэлым, і кожны выканаўца добра ведаў, што яму трэба рабіць на сцэне.

Асноўнае і галоўнае пытанье вось у чым: якая, за што і паміж кім і кім ідзе барацьба і хто перамагае? Сталы адказ на гэтае пытанье дапаможа адказаць і на іншыя, дапаможа верна зразумець усю п'есу.

Чаму пытанье аб тэй барацьбе, якая адбываецца паміж групамі і дзеючымі асобамі п'есы, зъяўляецца пытаньнем галоўным? А таму, што як у жыцьці, так і на сцэне галоўны сэнс у барацьбе. У кожнай п'есе ідзе барацьба. Розніца бывае толькі ў тым, хто і за што вядзе барацьбу. Калі вядуць барацьбу дзьве роўныя сілы, напрыклад, адвечная цемната сялянскай сям'і і жаданье маладога члена гэтае сям'і вырвацца з гэтае цем-

наты,—гэта барацьба сур'ёзная, драматычная, а вось калі нялюбы хлапец чэпіца да дзяўчыны—гэта съмешная, комічная барацьба. Вельмі часта асноўная барацьба ў п'есе цягне за сабой цэлы шэраг сутычак і съмешных, комічных, і сур'ёзных, драматычных. Але ў першай гутарцы, пасьля чыткі п'есы, трэба выразна вызначыць асноўную барацьбу дзеля таго, што гэтая барацьба съцвярджае галоўны задум п'есы і асноўны тон выкананья (як іграць у аснове гэтую п'есу—як комічную ці як драматычную, сур'ёзную).

Пасьля чыткі і агульнай гутаркі перайсьці да разьмеркаванья роляй. Кожны, жадаючы грацу ю ці іншую роль, павінен аб гэтым заявіць. Калі кіраунік-рэжысэр знаходзіць, што заявіўшы таварыш падыходзіць да свае ролі і зможа з ёй справіцца—перадае яму роль. Калі на адну роль жадаючых некалькі—ім робіцца агульны прагляд (яны па чарзе чытаюць ролі ці паказваюць на сцэне), і роль перадаецца таму, хто, па думцы кірауніка-рэжысэра, з ёй справіцца лепш. Калі на роль няма жадаючых, кіраунік прызначае роль па свайму выбару вольнаму таварышу. Тут трэба сказаць, што ў драмгурткох, толькі што пачынаючых сваю работу, дзе ня выявіліся здольнасці і нахілы асабліва выканаўцаў, прыходзіцца пры разьмеркаванні роляй улічваць, галоўны чынам,—рост, голас. Няможна даць роль моцнага, магутнага, перадавога хлапца таварышу малога росту і, напрыклад, з ценкім голасам.

Але як толькі будзе зауважана ў самай працы, што такі і такі добра грае старых, а такі і

такі—комічныя ролі, гэтыя здольнасьці трэба браць пад увагу для будучага выкарыстаньня.

На другі вечар праводзіца чытка п'есы па ролях. Тут кіраунік сочыць за тым, ці правільна разумеюць і перадаюць выканаўцы сэнс асобных сцэн, слоў і выразаў. Для таго, каб выявіць, хто, што і як разумее, кіраунік задае пытаньні, робіць абмен думак. Кіраунік тлумачыць і зауважае правільныя, удалыя месцы ў кожнага выканаўцы, а таксама і няправільныя. Усе няудалыя месцы зауважаюцца для таго, каб дома над імі падумаць і паправіць.

Калі застаецца пасля чыткі вольны час, першую дзею трэба падзяліць на шэраг сцэн.

Як п'еса дзеліцца на некалькі дзеяў (актаў) ці аброзоў, так і кожная дзея падзяляецца на некалькі сцэн. У аднай якой-небудзь дзеі тэй ці іншай п'есы бываюць вельмі рознастайныя сцэны: спатканьне, змова на які-небудзь учынак, кража, ашуканства, любоўная сцэна, разлука, развязтанье і шмат іншых.

Раней, чымся прыступіць да працы над п'есай на сцэне, трэба кожную дзею п'есы падзяліць на тыя асобныя кавалкі, з якіх яна складаецца. Звычайна гэта робіць кіраунік-рэжысэр, а гурток апавяшчае, якую дзею і як ён падзяліў. Добра чытку правесьці ў гэты вечар два разы: першую—з папраўкамі, а другую—начыста.

**Праца на сцэне.** Пасля чыткі перайсьці да працы над п'есай на сцэне. Спачатку працеваць над кожнай асобнай сцэнкай (кавалкам дзеі).

У гэты вечар ідуць пробы асобных кавалкаў першай дзеі так, каб у працы прайшлі па мажлівасці ўсе ўдзельнікі ў гэтай дзеі, тады кожнаму будзе зразумелым у агульных рысах і харектар яго ролі, і сэнс, і харектар яго сцэнкі.

Перад тым, як пачаць працу над тэй ці іншай сцэнкай, трэба яе таксама падзяліць. У кожным кавалку сцэны трэба вызначыць:

- а) Галоўны зъмест гэтае сцэны (што гэта—спатканье, разлука, сварка ці што іншае?).
- б) Харектар гэтае сцэны (што гэта сцэна—сур'ёзная, драматычная ці съмешная—комічна?).
- в) Хто вядзе гэтую сцэну, паміж кім і кім яна, галоўным чынам, адбываецца?
- г) Як гэтую сцэну трэба выконваць—сур'ёзна ці съмешна, хутка ці павольна, горача ці ціха, ці яшчэ як?
- д) Як і чым канчаецца гэтая сцэна?

Харектар выканання кожнае сцэны больш усяго залежыць ад тых дзеючых асоб, якія гэтую сцэну выконваюць, ад іх адносін адзін да аднаго, ад таго, ці вядуць яны барацьбу, ці робяць агульную справу. Калі вядуць барацьбу ў сур'ёз дзьве роўныя сілы—гэта будзе драматычная сцэна; калі барацьба ідзе паміж няроўнымі сіламі—гэта будзе комічная. Але бывае і так—тыя і другія дзеючыя асобы, якія вядуць паміж сабой барацьбу, робяць агульную справу і ўсё-ж ткі яны выглядаюць съмешнымі. Калі гэта можа быць? Ды тады, калі і тыя, і другія, і паасобку, і разам вядуць барацьбу з трэцяй галоўнай сілай у п'есе. Напрыклад, дзьве асобы дзеі: богамольная баба і дзяк

вядуць сцэну змовы супроць разумнага селяніна, які ня мае надзеі на тое, што „бог“ пашле дождж, а сам дбае аб тым, каб паліваць свае загоны. Дажджу няма, а пасевы ў яго ня спалены сонцам. Гэтым самым ён парушыў веру ў тое, што ўсё ад „бога“ залежыць. Дзяку гэта мала выгадна. Парушыца вера—ад царквы адыйдуць, ад царквы адыйдуць—есці не дадуць. Вось ён і падбухторвае бабу, каб яна напусьціла на разумнага гаспадара іншых сялян. У гэтай сцэне можа быць цэлы шэраг жудасных момантаў: цёмнае і старое пагражае зьнішчыць разумнае і новае, але наогул гэтыя тыпы, выміраючай царскай вёскі, будуць съмешныя.

Але часта бывае і так, што сцэна, якая пачалася ў адным пэўным харектары, уся пераходзіць у іншы харектар. Напрыклад, хлапец Сымон—комсамолец, выходзіць з комсамолу. Чаму? У комсамоле няма працы. Хлопцы, замест таго, каб організуваць які-небудзь гурток—гаспадарчы ці агрономічны—граюць у карты, швэндаюцца і г.д. Комсамол ня можа падтрымаць Сымона і дапамагчы яму ў барацьбе з Тадорай—маткай яго нарачонай Марыські,—а ён адзін у гэтай барацьбе перамагчы ня можа. Сымон выходзіць з комсамолу. Далей ён жэніцца з Марыськай. А потым Сымон разам з Марыськай зноў паступаюць ў комсамол і сумесна з усімі хлапцамі і дзяўчатамі канчаюць абсталяваньне хаты-читальні. Маці нездаволена і ў хаце заўсёды сварыцца. Прышла паклікаць Марыську. На падворку яе спатыкае комсамолец Базыль, жартайлівы хлапец.

Базыль (прыбіраючы дошкі і стружкі). А цётка ўсё гуляеце? Вы-б нам дапамаглі чым-небудзь.

Тадора. Дзе Марыська?

Базыль. На грамадзкай працы

Тадора. Дзе, кажы?

Базыль. Пры сваім уласным мужы.

Тадора. Ня муж ён ёй, а валацуга.

Базыль. І вось жывуць—лепиш ня трэба.

Тадора. Пакліч яе!

Базыль. Ніякім чынам няможна.

Тадора. Ды я ёй маці, ці не?

Базыль. Нам рэволюцыя маці.

Тадора. Ты кінь свае жарты!

Базыль. Я зусім сур'ёзна. Тут ідзе колектыўная праца, а ты па асабістаму пытанню.

Тадора. Ты мне зубоў не загаварвай. Як захачу так і быць павінна. У мяне свой закон.

Базыль. У цябе свой, а ў нас—агульны, усясьветны.

Тадора. Я табе дам—усясьветны (наступае на Базыля).

Зразумела, што такія сцэнкі павінны ісьці, як комічныя. Тадора, праўда, злуецца, але Базыль над яе злосцю съмлечца. А вось далей, калі замест Марыські выходзіць Сымон,—значыцца, з прыходам новай сілы справа адразу мяняецца. Сымон, жадаючы справу вырашыць адразу, прашануе Марысьцы самой вырашыць,—з кім ёй заставацца—з маткай ці з ім.

(Уваходзіць Марыська)

Тадора. Ну, вырашай, хто табе даражэйши—маці ці гэты валацуга?!

Марыська. Ізноў ты!.. Каторы раз усё тое самае.

Тадора. У апошні раз: ці я, ці ён!

Сымон. Што-ж, калі трэба вырашаць,—вырашай.

Марыська. Мне цябе пакінуць нельга, ды і мамку таксама. Тут і вырашаць няможна.

Тадора. Кажу, зараз-жа вырашай. А не, дык я і цябе і яго выкіну вон з хаты.

Сымон. Я гвалтам цябе ня тримаю.

Тут мы бачым—Сымон дае Марысьцы самой вырашыць і гэтым выраўнівае сваю і Тадоры сілу, і сцэна ідзе ўжо і канчаецца, як драматычная.

Зразумела, пры разборы асобных сцэн раней за ўсё трэба вызначыць гэты асноўны харектар, асноўны тон сцэны: ці яна сур'ённая, драматычная, ці съмешная, комічная. Але, апрача асноўнага тону, у кожнай сцэне і ў кожнай яе частцы ёсьць так званыя падтоны: скрэзь съмешнае часта прабіваецца сур'ённае, і наадворот. Гэта можна бачыць і ў дзізвюх частках толькі што разабранай сцэны.

У першай частцы Базыль высьмейвае Тадору, але яго заява аб тым, што Марыська на „грамадzkай працы“, што „нам рэволюцыя маці“, аб тым, што „тут ідзе колектыўная праца, а ты па асабістаму пытаньню“—усе гэтыя зъявы самі па сабе зусім для Базыля ня съмешныя. У іх ёсьць многа сур'ённасці. Съмешна тут таму, што Базыль гэтыя сур'ённыя слова, як быццам не дарэчы гаворыць. Сутычка ў гэтай сцэне цёмнай жанчыны, якая злоеца, і вясёлага жартаўлівага хлапца, які ня зусім дарэчы гаворыць важныя слова, і ствараюць такую меру съмешнага, якая

ў даны момант патрэбна гледачу. Тоє-ж самае і ў другой частцы. Становішча Марыські, заклапочанай сямейнымі неладамі, сапраўды драматычнае. А вось тып Тадоры: маці—ня гледзячы на тое, што яна злуеца, увесь час крычыць, размахвае рукамі—усё-ж ткі тып яе съмешны. А чаму? Ды таму, што яна ўвесь час бяз толку таўчэ адно і тое. Тадора і яе справа—цемната, не растуць на вачох у гледача, і глядач ня будзе спачуваць ёй. Значыцца, у самыя драматычныя для сябе моманты яна будзе съмешнаю. Такім чынай, сур'ёзнае пераплятаецца на сцэне са съмешным і адно пры другім становіцца яшчэ больш яскравым. Вось як мусіць быць пабудавана ўся п'еса такога харектару. А чаму? Таму, што зъмена сур'ёзных і съмешных сцэн ня толькі не стамляе ўвагі гледача, але палягчае глядзець, слухаць і разумець усю п'есу. А галоўнае—зъмена гэта павялічвае ўражаньне ад усяе п'есы і захапляе ня толькі ўвагу, але і пачуцьцё гледача.

**Першая проба (чарнавая).** Першыя пробы называюцца чарнавымі таму, што спачатку трэба разабрацца ва ўсіх сцэнах, ва ўсіх ролях. Вызначыць, паказаць кожнай дзеючай асобе месца на сцэне ў кожны даны момант. Трэба адзначыць увесь выгляд кожнай дзеі і ўсяе п'есы і ўжо ў часе наступнай пробы весьці працу начыста. Зразумела, што на гэтыя першыя пробы ня можна кіраўніку-рэжысёру прыходзіць з цвёрдым плянам таго, як на сцэне будзе выглядаць уся п'еса. Яго справа вырашыць асноўнае аб усёй п'есе, аб

кожнай дзеі, аб кожнай сцэне. Калі гэта комэдывя—съмешная п'еса,—значыцца гледача трэба прымусіць съмяцца. Значыцца, кірауніку-рэжысёру трэба прыдумаць, знайсьці і съмешныя пала жэньні, тыпы, дабівацца таго, каб былі выдзелены съмешныя сцэны, съмешныя слова. Але зрабіць гэта, знайсьці, паказаць што-небудзь съмешнае—бязумоўна, лягчэй ня дома, а ў часе працы тут-жа на сцэне, прыстасоўваючыся і да памераў сцэны і да выкананіцца.

Няможна вырашаць справу так, як гэта робяць вельмі часта: „Ты стань сюды, а ты—сюды“. Кіраунік-рэжысэр павінен ведаць, чаму такая і такая дзеючая асоба стаіць ці сядзіць тут, а другая ўсталала. Няможна разглядаць задачу спектаклю ў тым, каб дзеючыя асобы толькі пераказалі зьмест п'есы словамі. Гледачу трэба п'есу паказаць.

**Другая, паўторная проба першай дзеі.** Раней, чым перайсьці да чарнавых пробаў наступных дзеяў, трэба паўтарыць яшчэ раз першую дзею. Апрацаванае падрад два разы лепш запамінаецца выкананіцамі, і кожны з іх больш асвоіцца з харектарам данай працы. Калі пасля чарнавой пробы першай дзеі адразу пачаць другую, то ўсё новае ляжа пластом на першую дзею, якая яшчэ ня добра і моцна апрацавана, і выйдзе тое, што на чарговай пробе выкананіцы забудуць першую дзею і ня будуць ведаць другую.

На паўторнай, другой пробе кіраунік сочыць за тым, каб усе выкryвалі ўсё тое, што было

ўстаноўлена раней. Усе выканаўцы і кіраўнік-рэжысэр сочаць за тым, каб знайсьці правільны харктар выкананьня кожнае ролі.

На першых пробах і ў часе наступных—асобныя сцэны трэба паўтараць. Асабліва трэба паўтараць тыя месцы, якія па тых ці іншых прычынах менш усяго ўдаюцца.

**Парадак далейшай працы.** Да гэтага момантаў праца над п'есай будзе ўжо крыху падрыхтвана і прадаўжаць яе трэба такім парадкам:

Пяты вечар—чарнавая проба другой дзеі.

Шосты вечар—паўторная проба першай і другой дзеі.

Сёмы вечар—чарнавая проба трэцяй дзеі.

Восьмы вечар—паўторная проба другой і трэцяй дзеі.

Дзевяты вечар—проба ўсяе п'есы цалкам з астаноўкамі і паўтарэннямі на слабых мясцох. У гэты вечар пробу п'есы трэба праводзіць, маючы на сцэне ўсе патрэбныя для п'есы рэчы, абстаноўку сцэны і рэковізит. На сцэне і ў выканаўцаў павінна быць толькі самае патрэбнае. Праз увесь час працы над п'есай трэба кіравацца, прытрымлівацца тых дарадаў, якія тут вызначаны. Зразумела, што гэтыя дарады зроблены ў агульных рысах, і мэта іх—падштурхнуць кіраўнікоў гурткоў і самых выканаўцаў на самастойную працу.

**Генэральная проба.** Апошнюю пробу п'есы цалкам, генэральную пробу, трэба рабіць у вопратках і гриме начыста. Тут ужо, зразумела, трэ-

ба мець поўнасьцю ўвесь рыквізит. Трэба мець і поўнае съятло. Наогул, генэральная проба ідзе, як і сам спектакль, толькі без гледача. Пасля генэральнай пробы добра зрабіць дзень вольны, а потым ужо даць спектакль.

Уся адзначаная праца над п'есай у тры дзеі скончыцца ў дзесяць дзён, зразумела, ня ў дзесяць дзён падрад. Калі драмгурток будзе працаваць праз два дні на трэці, праца расцягнецца на месяц. Гэта будзе добра. У выкананіцы, апрача драмгуртка, напэўна ёсьць шмат і іншай працы: і вучоба, гаспадарчы гурток і г. д., але няхай лепш будзе ў месяц адзін спектакль, ды добра зроблены.

П'есу на адну дзею можна зрабіць у трычатыры вечары, працуючы, напрыклад, так: першы вечар—читка п'есы, гутарка, разъмеркаванье роляў, а таксама разбор п'есы па сцэнах; другі вечар—чарнавая і паўторная проба, проба два разы; трэці вечар—таксама проба два разы; чацверты вечар—проба начыста.

Коратка паўтараем парадак працы над п'есай.

Першы вечар—читка п'есы, гутарка аб ёй і разъмеркаванье роляў.

Другі вечар—читка п'есы па ролях (лепш два разы) і разьбіўка першай дзеі на асобныя сцэны.

Трэці вечар—чарнавая праца на сцэне першай дзеі. Вырашыць, як кожную сцэну весьці (іграць).

Чацьверты вечар—другая паўторная проба першай дзеі. Трэба выразна выконваць тое, што было ўстаноўлена ў часе мінулай пробы.

Пяты вечар—чарнавая праца другой дзеі.

Шосты вечар—паўторная проба першай і другой дзеі.

Сёмы вечар—чарнавая проба трэцяй дзеі.

Восьмы вечар—паўторная проба другой і трэцяй дзеі.

Дзевяты вечар—проба ўсяе п'есы цалкам з астаноўкамі і паўтарэннямі слабых месц.

Дзесяты вечар—проба ўсяе п'есы ў віпратках і грыме начыста (генэральная проба).

Праз дзень—спэктакль.

## ВЫРАЗНАЕ СЛОВА

Кожнаму чалавеку трэба гаварыць так, каб чутно было кожнае слова, каб вымаўленыне было выразным і гутарка—зразумелай. Найбольш гэта патрэбна тым людзям, якія часта прамаўляюць перад вялікай аудыторыяй—лектарам, настаўнікам і, асабліва, акторам.

Ёсьць цэлая навука, якая вучыць, як трэба прамаўляць, як дасягнуць добрага вымаўлення, як надаць мове найбольшую выразнасць. Гэтая навука перад акторам ставіць такія вымогі: вывучаючы слова сваёй ролі, кожны выканаўца перш за ўсё мусіць іх добра запомніць, каб яны былі яму ня чужбы, а быццам яго ўласныя. Гэта значыць, ён мусіць выразна вымаўляць, гаварыць трохі падвышаным голасам, каб чутно было ня толькі ў першых радох, а і ў задніх. У лёгкіх павінна выстарчаць паветра, каб не набіраць яго ў сярэдзіне фразы. Усё гэта называецца тэхнічнымі вымаганнямі выразнага слова.

Выканаўца, вывучаючы ролю, павінен зразумець яе так, як хоча аўтар. Чытаючы ролю, выканаўца мусіць ня толькі учытвацца ў слова ролі, але і ў тыя, на якія яму трэба адказваць. Выканаўца мусіць зразумець тыя настроі, тыя

пачуцьці, што аўтар улажыў у слова,—каб умець іх перадаць голасам. Пачуцьці могуць быць бадзёрыя і сумныя. Падаваць іх трэба адпаведным настроем, каб іх адчуваў ня толькі выканануца, але і слухач. Такая перадача настрою—гэта мастацкія вымаганыя выразнага слова. Тэхнічныя-ж вымогі актор зъдзейсьніць толькі тады, калі ён, не задыхаючыся, будзе вымаўляць усе слова сваёй ролі, ня „глытаючы“ літар, правільна ясна выразна і голасна. Актар павінен гаварыць то хутчэй, то больш павольна, то гучней, то цішэй, то зьніжаючы голас, то падвышаючы яго. Адным словам, павінен кіраваць сваім дыханьнем, вымаўленнем і голасам. Лёгічныя вымаганыя актор зъдзейсьніць тады, калі ён будзе выдзяляць у мове тыя слова, якія выдзелены самым зъместам. Такое падкрэсліванье голасам робіцца або націскам (выразна вымаўляючы) на якое-небудзь слова, або робячы перад ім паўзу (прыпынак). Калі чытаць бяз націску, то слухач можа і пачуць, але не зразумее, аб чым гаворыцца і як гаворыцца. Дзеля гэтага трэба добра кіраваць націскам і паўзамі. Мастацкія вымаганыя выканануца зъдзейсьніць толькі тады, калі правільна зразумее тыя пачуцьці і настроі, якія аўтар надаў мове дзеючых асоб, і зможа выявіць іх голасам. Для гэтага актор павінен кіраваць сваімі настроямі і пачуцьцямі, уцяміць сабе, як адбіваюцца ў гутарцы тыя ці іншыя перажываныні.

Ня трэба забывацца яшчэ вось на што: выканануца мусіць са сцэны гаварыць заўсёды сваім

уласным голасам, але не псаваць і выкрыўляць гутарку чужым голасам.

Кіраваць дыханьнем мусіць навучыцца кожны, хто выступае са сцэны. Асноўныя правілы дыханья такія:

1. Набіраць паветра (удыханье) трэба як мага болей, а траціць на кожнае слова як мага меней (выдыханье). Паветра трэба набіраць столькі, каб хапіла на ўсе слова, што патрэбна вымавіць у фразе, і траціць толькі вымаўляючы.

2. Выдыхаць паветра трэба носам. Калі дыхаць ротам, можна застудзіць або высушыць горла. Удыханьні носам няпрыкметны і кароткі. Выдыхаць, звычайна, трэба ротам, бо паветра траціца ў часе гутаркі.

Развінуць дыханье можна спэцыяльнай гімнастыкай. Робячы гімнастыку, трэба дыхаць так, як паказана: удыхаць носам, рабіць невялічкую паўзу і выдыхаць ротам. Удыханье робіцца як мага хутчэй, паўза кароткая, а выдыханье зацягваецца як мага даўжэй. Трэба, аднак-жа, памятаць, што ні ўдыхаць праз сілу, ні выдыхаць праз сілу ня трэба, бо гэта шкодзіць лёгкім. Як адзін з лепшых спосабаў—можна парайць, так званую, „паветраную ванну“; стаць проста, выцягнуць рукі наперад або ўверх, падняцца на пальцы, адначасна робячы ўдыханье, потым паволі прысядаць, разводзячы калені, потым выпрастацца і стаць проста. Паветра затрымліваць увесь час у лёгкіх і, ужо стаўшы проста, выдыхнуць. Такія практикаваньні трэба рабіць кожны дзень на свежым паветры па хвілін 3—5.

Апрача лёгкіх, трэба яшчэ пільна даглядаць сваё горла. Горла трэба кожную раніцу прачышчаць, палошчачы яго або чыстай не халоднай вадой, або прымяшаўши ў ваду трохі солі (адну гарбатную лыжку на шклянку вады). Ваду лепш браць гатаваную, як яна астыгне да пакаёрай тэмпературы. Прытрымліваючыся вызначаных правілаў, актор будзе цалком кіраваць сваім дыханьнем на сцэне так, як трэба. Праверыць сябе можна такім чынам: узяць які-колечы верш, напрыклад: „Змаганьне“ Ясакара з дэкламатора „Чырвоны дудар“, стар. 36, і падзяліць яго на часткі, па два радкі ў кожнай. Набраўши паветра, чытаць гэтыя два радкі ў адно выдыханье. Потым набраць паветра і зноў чытаць у адно выдыханье наступныя два радкі. Чытаць трэба спакойна, адбіваючы кожнае слова і пасъля кожнага слова замыкаючы выдыханье,— выдыхаць толькі тады, як гаворыш. Далей праверку рабіць на чатыры радкі, на шэсьць і г. д.

Знакаў прыпынку ў гэтым выпадку прытрымлівца ня трэба.

### Прыклад:

#### *Удыханье. Пауза.*

1. Мы будзем змагацца за лепшую съветлую долю
2. Для роднага беднага брата,

#### *Удыханье. Пауза.*

1. Каб коласам буйным у нас залацілася поле,
2. Каб хаты былі ў нас багаты.

#### *Удыханье. Пауза.*

Калі гэта праверка давядзе, што дыханьне хапае, рабіць так:

*Удыханье. Пауза.*

1. Мы будзем змагацца за волю, за шчасьце ратая,
2. Што ў вёсцы жыве каля бору,
3. Каб праца цяжкая ня мчалась, як хвалечкая тая,
4. Ў кішэнь гультаёў без разбору!

*Удыханье. Пауза.*

1. Мы будзем змагацца з чужою навалай зъдзічэлай,
2. Што рвеца сюды чорнай хмарай,
3. Што нішчыць сялібы сялян шаранчай ашалелай,
4. Пякельнай зачумленай карай!

*Удыханье. Пауза і г. д.*

Такую праверку трэба рабіць на вершах як найдаўжэйших, дзе граматычных складаў у радку бывае 17—20 (гэкзамэтр) на адно выдыханье.

## РУХІ НА СЦЭНЕ

Рухі на сцэне павінны быць зусім іншымі, чымся ў жыцьці, і памылка думаць, што яны аднальковыя. Кожная п'еса, кожная пастаноўка ёсьць як-бы згустак жыцьця. У працягу якіх-небудзь 3-х гадзін тэатр пакажа тое, што ў жыцьці цягнецца месяцы і годы. На прасторы дзесятка другога мэтраў гуртуеца ўсё тое, што ў жыцьці раскідана па розных мясцох. Дзеля гэтага ўсе вымаганьні да рухаў у жыцьці менш строгі, менш суворы, чымся на сцэне. Калі чалавек зробіць нязграбны рух, то ў жыцьці гэта ня так зъвяртае на сябе ўвагу. Калі-ж гэта здарыцца на сцэне, публіка не прапусьціць такіх драбніц, і ўражанье ад ігры будзе сапсuta.

Сцэна прад'яўляе і іншыя запатрабаваньні.

Папершае, мае значэнье самы памер сцэны. Чым меншшая сцэна, tym больш асьцярожна трэба карыстацца рухамі: вельмі частых, вялікіх, шпаркіх рухаў дапушчаць нельга. Калі так іграць, будзе гармідар, блытаніна, і ў гледача сапсуеца ўражанье. На вялікай сцэне, наадварот, мажліва дапушчаць больш чыстыя і больш шпаркія рухі.

Другое. Пры рухах мае значэнье таксама і асьвятленье сцэны. Калі яно слабое—міміка

твару мала прыкметна: прыходзіцца больш карыстацца гэстамі, мімікай цела. Наадварот, на добра асьветленай сцэне, дзе відаць кожную драбніцу: рухі твару, рухі яго асобных частак—вачэй, губ, лобу і г. д.,—можна часткова абыйсьціся і бяз гэстаў.

Трэцяе. Выканаўца павінен рабіць не свае ўласныя рухі, а харктэрныя для асобы, якую ён прадстаўляе. Яны часта зусім іншыя, чымся звычайнія для гэтага выканаўцы рухі ў жыцьці. Потым, як ужо сказана, на сцэне ўсё згушчана ў пароўнаньні з жыцьцём. А з гэтае прычыны і рухі павінны быць больш выразнымі для данага вобразу, чымся ў жыцьці.

Чацьвертае. Рухі залежаць ад пляну пастаўноўкі. Калі пастаноўка пабывовая, рухі надта падобны да жыцьцёвых. Калі яна ўмоўная, рухі адыходзяць ад жыцьцёвых. Напрыклад, калі трэба зрабіць уражанье вялічча, ігра становіцца „монумэнтальнай“, выяўляе гэтае вялічча, дзе пераважаюць позы над гэстамі і іншымі рухамі. Рухі робяцца спакойнымі і г. д. Наадварот, калі трэба зрабіць уражанье съмешнае, ігру таксама робяць съмешнай „буффоннай“, і тады можна дапусціць шпаркі і простиа рухі. У абодвух выпадках рухі не такія, якімі яны бываюць у жыцьці.

Пятае. Трэба заўсёды помніць, што выканаўцы іграюць, а рэжысэр ставіць п'есу не для сябе, а для публікі. Трэба, каб усе гледачы ўсё бачылі. З гэтае прычыны кепска, калі выканаўцы засланяюць адзін другога, і глядач бачыць адных і ня бачыць іншых дзеючых асоб.

Разъмеркаванье і перамяшчэньне дзеючых асоб на сцэне называецца мізансцэнамі. Яны перш за ўсё павінны быць выразнымі, выяўляць значэньне кожнае сцэны і ўзаемаадносіны дзеючых асоб. Разам з гэтым яны павінны ставіць у найбольш выгодныя ўмовы тых дзеючых асоб, якія маюць найбольш важнае значэньне ў гэтай сцэне. Мізансцэны маюць надта вялікае значэньне. Яны лепш і выразней выяўляюць сцэну, чымся міміка твару і цела.

## ЖЫВАЯ ГАЗЭТА

Жывая газэта зъяўляецца пасъля спэктаклю другой формай політасьветнай працы на вёсцы. Але паміж спэктаклем і жывой газэтай ёсьць досьць значная розніца. Спэктакль нам выразна малюе абстаноўку якой-небудзь дзеі і асоб гэтае дзеі, надаючы кожнай асобе паасобку пэўны харктар. На спэктаклі мы бачым людзей, і так, быццам мы бачым іх у жыцьці. Нам становіцца ясна, чым яны жывуць, што думаюць, што гавораць і робяць, як страчаюцца і вядуць паміж сабой барацьбу і г. д. Добры спэктакль, гэта—кніга, толькі яшчэ больш зразумелая і цікавая, чымся ў чытаньні. Спэктакль можна яшчэ параўнаць з карцінай, дзе з усімі драбніцамі намалявана якое-небудзь цікавае зъявішча. Калі спэктакль прыходзіцца раўнаць з карцінай, то жывую газэту трэба параўнаць з плякатам, дзе намалявана адна ці дзьве фігуры і напісана ўсяго некалькі слоў, але затое ўсё гэта выканана так, што здалёк кідаецца ў очы і зъвяртае ўвагу кожнага.

Як плякат, так і жывая газэта, гэта—стрыжні ў масавай працы. Папаўшы выпадкова на прадстаўленыне жывой газэты, глядач зацікаўіцца шмат якімі рэчамі, больш падрабязнае асьвятленыне

якіх ён потым можа знайсьці ў кніжках ці ў гутарцы са съядомым чалавекам.

Задача жывой газэты—востра і яскрава паставіца пытаньне сёнешняга дню, прыказаць да іх увагу гледача тым, каб у далейшым ён сам мог разабрацца ў гэтых пытаньнях.

Тэкст жывой газэты перш за ўсё павінен быць кароткім і зразумелым. Трэба ўхіляцца доўгіх размоў, расцягнутых сцэн, таму што яны стамляюць гледача.

У пастаноўцы кожнай газэты трэба дабівацца нагляднасьці, яскравасьці, выразнасьці. Дзеля гэтага трэба карыстацца вобразнымі прыкладамі, жывымі яскравымі сцэнкамі, жывымі дыяграмамі і маляванымі плякатамі. Калі, напрыклад, мы ставім нумар па пытаньні сельскае гаспадаркі і хочам сказаць гледачу, што ачышчанае зерне дае лепшы ўраджай, чымся неачышчанае, то мы ня будзем аб гэтым гаварыць словамі, а выпусьцім на сцэну двух жывагазэтчыкаў—аднаго з вялікім мяшком за плячыма, а другога з малым, а на мяшкох зробім надпісы з лічбамі, якія будуць паказваць сярэдні ўраджай з гэктара ад аднаго і другога пасева.

Для того, каб ажывіць прадстаўленыне, трэба ўмець у час, побач з нудным тэкстам, з лічбамі, уставіць вясёлую песнью, прыказку, частушку ці танец. Зразумела, што тут павінна быць мера, каб за вясёлай часткай не прapaў зъмест.

Складаючы жывую газэту, трэба ўважна адносіцца да тых асоб дзеі, якіх трэба выпушчаць на сцэну. Лепш, калі іх будзе менш, але затое

кожная з іх павінна сабой добра прадстаўляць фігуру, неабходную для дзеяства. Лішне загружаць сцэну ня трэба.

Калі плякат малююць інакш, чымся карціну, то і жывую газэту трэба іграць ня зусім так, як п'есу. У плякаце ўсё трохі павялічана, і фігуры людзей там нязвычайнай величыні, і нават друкарваны шрыфт такі вялізны, што яго здалёк можна чытаць. Тое самае і ў жывой газэце. Яна не супыняецца на кожнай драбніцы, а паказвае толькі самае галоўнае, прычым трэба дбаць аб тым, каб гэтае галоўнае адразу кідалася ў очы. Напрыклад, калі трэба паказаць кулака, то ня трэба думаць над тым, які ў яго харектар, колькі яму год, як ён думae і жыве, а дбаць аб адным, каб яго знадворны выгляд паказваў міраеда. Дзьве-тры правільна падкрэсленыя рыскі адразу дадуць уражанье такога тыпа. Зрабіць яму паганы твар, тоўсты жывот, адпаведную вопратку і больш нічога ня трэба. Галоўнае—дабіцца таго, каб глядач, глянуўшы на выканануцу, адразу мог сказаць, каго ён прадстаўляе. Дзеля гэтага і выкананье кожнае жывагазэтнае ролі павінна быць яскравым, выпукленым, нават трохі грубым.

Другая ўмова для выканануца—гэта добрая, выразная, голасная падача слоў.

Трэцяя—у жывой газэце ня можна, як кажуць, „мазаць роль“. Тэкст трэба вымаўляць голасна і выразна, рухі на сцэне павінны быць шпаркія і рашучыя. Кожны гэст—станоўчы і закончаны.

Вось чаму пры пастаноўцы жывой газэты трэба, па мажлівасці, менш звязратацца да дапамогі суплёра, а выконваць тэкст жывой газэты, ведаючы яго напамяць.

Каб паставіць жывую газэту, трэба зрабіць падвойную працу: першае—скласці тэкст чарговага нумару, другое—разыграць яго на сцэне. Дзеля гэтага і склад жывагазэтнага гуртка падзяляецца на пішучых і выконваючых. Гэта, зразумела, ня значыць, што жадаючыя ня могуць выконваць і ту ю і другую працу. Чым больш выканаўцы будуць зацікаўлены ў апрацоўцы нумару, tym лепш пройдзе сама жывая газэта. Для ўкладання тэксту газэты найлепш узяць тых таварышоў, якія пішуть у насьценную газэту; яны і павінны складаць рэдакцыйную частку газэты. Выканаўцамі павінны быць ці сябры драмгуртка, калі гэтакі ёсьць, ці праста моладзь з вясковага актыву, але абавязкова бойкія і спрытныя таварышы, па мажлівасці з галасамі і слухам.

На чале рэдакцыйнай часткі стаіць адпаведны рэдактар. Лепш усяго, калі гэта будзе партыйны ці комсамолец, якія добра разъбіраюцца ў політычных пытаннях, знаёмыя з агульнай устаноўкай політасветнай працы, з жыцьцём і становішчам вёскі. Рэдактар павінен падабраць матэрыял, саставіць нумар і разьмеркаваць заданыя паміж tymi, хто працуе над пастаноўкай жывой газэты.

У часе выканання жывой газэты ён выступае ў якасці дакладчыка. Добра, калі ён можа кіраваць і самой пастаноўкай жывой газэты. У

праціўным выпадку са складу выкананіцаў трэба выбраць найбольш съядомага кірауніка—рэжысёра. Добра, калі гэта будзе той, хто бачыў, а яшчэ лепш, калі прымаў удзел і раней у працы над жывой газэтай.

Рэжысэр у сваёй працы цесна звязаны з рэдактарам. Рэжысэр прыдумвае форму пастаноўкі, дбае аб тым, каб жывая газэта была добра падрыхтавана, робіць патрэбны лік пробаў так, каб жывая газэта выйшла жывой і цікавай. Апрача гэтых асоб, у пастаноўцы жывой газэты прымаюць удзел і музыканты—піаністы, калі ёсьць інструмент, ці добры гарманісты, якія лёгка могуць падбіраць па слуху розныя мэлёдыі.

Склад усіх удзельнікаў невялікі, ня больш 15 асоб. Мужчын трохі больш, чымся жанчын.

Жывая газэта ёсьць прадстаўленне надзвычайна рознастайнае, якое цяжка зъдзейсьніць якому-небудзь аднаму гуртку, без падмогі з боку іншых мастацкіх гурткоў. Тут трэба і скласыці тэкст, і іграць на сцэне, і пець хорам, і іграць на інструманце, і нават маляваць. У склад жывой газэты ўваходзіць такі вялікі лік спэцыяльнасцяў, што прымушае жывагазэтны гурток трymаць заўсёды сталую сувязь з усімі іншымі гурткамі нардому ці хаты-чытальні.

Самае блізкае месца да жывой газэты займае насыщенная газэта. У іх бадай што агульны матэрыял, які трэба ўмеючы разьмеркаваць, каб ня было паўтарэння. Рэдактар жывой газэты абавязкова павінен быць знаёмы з усімі заметкамі і артыкуламі, якія надсылаюцца ў насычен-

ную газэту. Ня менш жывая сувязь павінна быць і з гуртком справачным. Поўны ўдзел у працы над жывой газэтай павінны прымаць гурткі: драматычны, музыкальны і харавы.

На музыкальную частку і на песнью ў жывой газэце трэба звязаць асаблівую ўвагу. І музыка і песня, асабліва на беларускай сцэне, вельмі ажыўляюць жывую газэту. Цзеля гэтага ўсюды, дзе толькі можна, трэба ўстаўляць песню, музыку і танец.

Як толькі рэдактар атрымаў заданье організацаць жывую газэту з прычыны якой-небудзь кампаніі, напрыклад, перавыбары саветаў,—ён у першую чаргу падбірае матэрыял. Матэрыял трэба браць з розных крыніц. Трэба прагледзець кіруючыя артыкулы ў газетах і часопісах. Пашукаць, ці няма спэцыяльных зборнікаў да дане кампаніі, у якіх, побач з агульнымі артыкуламі можна знайсьці і мастацкі матэрыял у выглядзе апавяданьняў, вершаў, і г. д. Калі аднаму спрэвіцца цяжка, трэба прыцягнуць іншых таварышоў: аднаму даць для прагляду адпаведны зборнік, другому—комплект нумароў часопісаў. Пры праглядзе матэрыялу трэба браць на заметку ўсё, што хоць трошкі мае адносіны да дане тэмы. Пры наступным праглядзе матэрыялу ўсё лішнє будзе адкінута само сабой. Калі матэрыял ужо падабраны, трэба сабрацца для абгаварванья пляну нумару. Тут рэдактар высоўвае асноўныя думкі, тэзісы пажаданых артыкулаў, лёзунгі кампаніі і ставіць іх на вырашэнне сходу. Напрыклад, супыніліся на наступных лёзунгах: 1) „Бат-

рак і вясковая бедната, да перавыбараў саветаў організуй свае сілы супроць кулака". 2) "Серадняк, на выбары ў саветы ідзі сумесна з беднатаў і рабочай клясай". 3) "Толькі ў саюзе з беднатаў супроць кулака серадняк забясьпечыць абарону сваіх інтэрэсаў". 4) "Селянін і сялянка, будьце ўважны да працы свайго сельсавету". 5) "Сялянка, барані інтэрэсы свае і сваіх дзяцей—ідзі на выбары ў сельсаветы".

Пасля лёзунгаў намеціць зьмест артыкулаў. Тут трэба даць шырокую ініцыятыву сходу. Няхай кожны ўносіць свае прапановы і пажаданы. Усе яны запісваюцца і павінны быць уважна абгавораны і такім чынам вызначаецца зьмест нумару. Напрыклад, што вырашылі злажыць жывую газэту так:

1. Загаловак, у які ўвойдуць важнейшыя лёзунгі кампаніі (5 хвілін).
2. Кароткі даклад на тэму аб значэнні перавыбараў і аб задачах савецкага будаўніцтва на вёсцы робіць рэдактар (10 хвілін).
3. Харавая дэкламацыя верша, прысьвеченага выбарам (5 хвілін).
4. Міжнародны агляд (удзел працоўных у дзяржаўным будаўніцтве ў нас і на заходзе—15 хвілін).
5. Харавая песьня.

(Перапынак)

6. Артыкул аб добрым і кепскім сельсавецце (як трэба і як ня трэба весьці працу—інсцэніроўка—10 хвілін).

7. Артыкул аб удзеле жанчыны ў сельсавеце (10 хвілін).

8. Фэльетон аб перавыбараах (5 хвілін).

9. Мяцовая тэма—частушкі, апавяданьні (10 хвілін).

10. Паштовая скрынка (пытаньні і адказы—праца справачнага гуртка—5—10 хвілін).

11. Канцоўка, у якую павінен увайсьці практическі наказ зноў выбранаму сельсавету (5 хвілін).

Загаловак жывой газэты ставіцца для таго, каб паведаміць гледача: 1) аб называе газэты; 2) яко му пытанню прысьвечаны чарговыя нумары і 3) што ў гэтым нумары найбольш важна, на што ў першую чаргу павінен зьвярнуць сваю ўвагу гледач.

Лепш усяго загаловак падстаўляць у выглядзе ўрачыстага выхаду ўсіх супрацоўнікаў газэты—парад.

Жывагазэтчыкі выходзяць на сцэну пад музыку, з вясёлай харовой песні. Словы песні павінны гаварыць гледачу, што прадстаўляе сабой жывая газэта, і тым самым як-бы падрыхтоўвае яго да выступлення. Мотыў песні павінен быць гучным і бадзёрым таму, што задача ўсяго параду—тэта разварушиць гледача.

Пасьля песні адзін з выканаўцаў гаворыць, зъвяртаючыся да публікі: „Увага!“ Пасьля гэтага хорам выконваецца назва газэты і адзін за другім, выразна, лёзунгі кампаніі. Першы з лёзунгаў абавязкова гаворыць аб зьмесце нумару, наступ-

ныя разъвіаюць і дапаўняюць першы. Добра, калі лёзунгі будуць складзены ў рыфму. Прыклад:

1. Сягоńня наша газэта  
Прысьвечана выбарам сельсавета
2. Серадняк, на выбарах  
не адставай ад масы--  
ідзі сумесна з беднатой  
і рабочай клясай.

Каб лёзунгі гучэлі сур'ёзна і мастацкі і каб асабліва падкрэсліць найбольш важныя месцы—лепш усяго падзяліць іх на галасы. Так, у першым лёзунгу пачатак гаворыць адзін, а слова „прысьвечана выбарам сельсавета“ выконвае ўесь хор.

Другі лёзунг можна разьмеркаваць так:

Высокі зычны голас:— „Серадняк, на выбарах не адставай ад масы“.

Ніzkія мужчынскія галасы: „ідзі сумесна з беднатой“ усе разам: і „рабочай клясай“.


Каб лёзунгі ня гучэлі занадта нудна, некаторыя з іх трэба ажыўляць організаваным масавым рухам, калі ўсе жывагазэтчыкі на сцэне выстраіліся пэўным узорам. Можна адначасна з выкананьнем лёзунга выкідваць, выстаўляць ці разгортваць пісаны ці маляваны той-жа самы лёзунг ці плякат на тую-ж самую тэму.

Каб пабудаваць лёзунг на рухах, трэба каб першы сказ гаварыў удзельнік, які стаіць пасярэдзіне. Сказаўши свае слова, ён павінен хутка разгарнуць над галавой той-жа самы, напісаны на чырвонай стужцы, лёзунг. На стужцы можа быць напісана толькі апошняя частка лёзунгу. Усе іншыя


выканаўцы, якія стаяць зьлева і справа, робяць адначасна выпад на адну нагу і, выцягнуўшы рукі, паказваюць на разгорнуты тэкст.

Посьпех параду залежыць ад выразнасці выканання тэксту і ад рухаў выканаўцаў. Вялікае значэнне мае і самы выхад выканаўцаў на сцэну. Яго можна будаваць парознаму, у залежнасці ад ліку ўдзельнікаў і ад велічыні сцэны.

Першы—самы просты прыклад. Удзельнікі параду ідуць адзін за другім, гужам, перасякаюць сцэну наўскось ад задняй яе часці да пярэдняй, потым паварачваюцца, ідуць па першаму пляну і становяцца перад публікай (мал. 1 і 2).




Мал. 1.




Мал. 2.

Другі прыклад — больш складаны. Удзельнікі выходзяць на сцэну па задняму пляну з двух бакоў, адзін аднаму насустрач, на сярэдзіне сцэны сходзяцца, паварачваюцца да публікі тварам і ідуць парамі. На першым пляне сцэны ізноў разыходзяцца, пакуль ня выраўняюцца ў адну лінію (мал. 3).




Мал. 3.

Трэці прыклад — яшчэ больш складаны. Ім добра карыстацца тады, калі ўдзельнічае шмат народу. Усе выканаўцы падзяляюцца на два рады: у адным мужчыны, у другім жанчыны. Выходзяць, перасякаючы сцэну наўскось, адзін другому наперарэз і, спатыкаючыся, праходзяць у прамежкі (інтэрвалы) паміж ідучымі з процілеглага раду. Дайшоўшы да першага пляну сцэны, зноў зыходзяцца, пры гэтым адзін рад ідзе бліжэй да гледача, чымся другі. Апошні займае месца за першым і пры павароце становіцца ў яго інтэрвалы. Такім чынам, абодвы рады стаяць у шашачным парадку (мал. 4 і 5).



Мал. 4.



Мал. 5.

Сталі. Наперадзе стаяць жанчыны, а ззаду мужчыны. Трэба звяртаць увагу на тое, каб удзельнікі параду ішлі ў нагу і ня зьбіваліся з музыкальнага такту, трymалі паміж сабой прыблізна роўныя інтэрвалы, ішлі-б адзін ад другога на роўнай адлегласці. Неабходна, каб павароты радамі рабіліся выразна і адначасна. Стаўшы перад публікай, трэба стаяць роўна і ў адноўкаўых позах. Нельга дапушчаць, каб удзельнікі параду круцілі галавой, пераступалі з нагі на нагу

ці глядзелі ўніз пад ногі. Гэта ўсё драбніцы, але яны могуць сапсаваць агульнае ўражанье, а задача параду, як ужо сказана,—зацікавіць гледача, адразу захапіць яго ўвагу і зрабіць яго прыхильным да жывой газэты.

**Харавая дэкламацыя.** Для харавой дэкламацыі перш за ўсё трэба падзяліць удзельнікаў на галасы. Звычайна падзяляюць хор на чатыры групы, па ліку чатырох асноўных галасоў: высокія мужчынскія, высокія жаночыя, нізкія мужчынскія і нізкія жаночыя галасы.

Пры харавой чытцы вершу, некаторыя месцы яго чытаюцца паасобнымі галасамі, а другія—аднароднымі групамі (высокія ці нізкія галасы), а некаторыя чытаюцца цэлым хорам.

Разъмеркаванье тэксту на галасы робіцца ў залежнасьці ад яго зъместу. Словы, у якіх чуецца цьвёрдасць, ращучасць і сіла, даюцца мужчынам. А тыя, дзе бярэ перавагу мяккасць, аддаюцца жанчынам. Словы спакойнага характару лепш выконваюцца нізкімі галасамі, наадварот, там, дзе трэба выявіць парыў, запал, там лепш карыстацца высокімі галасамі. Увесь хор разам выконвае толькі некаторыя месцы, якія маюць выключную важнасць і значэнье, тое, што асабліва трэба падкрэсліць.

Перш, чымся прыступіць да чыткі, трэба добра разабрацца ў зъмесце верша і ў тым пачуцьці, якое ён павінен выклікаць у слухача. Для гэтага увесь верш трэба падзяліць на кавалкі і падумаць, як лепш выявіць зъмест кожнага з іх паасобку.

Адно месца трэба чытаць ціха, другое—голосна, адно выконваць хутка, другое, наадварот,—павольна. Трэба аба ўсім гэтым выразна дагаварыцца загадзя, каб увесь хор ясна ўяўляў сабе ўсе патрэбныя дэталі.


Калі чытае адзін чалавек, то ён, галоўным чынам, кіруеца сваім уласным пачуцьцём і разуменьнем. Пры чытаньні хорам усё павінна быць загадзя высьветлена. Тут увесь сэнс і ўся сіла ў організаваным, дружным, супольным выкананьні тэксту. Гэта дасягаецца ўважнымі папярэднімі пробамі.

На пробах харовых чытак трэба паступова пераходзіць ад самых простых заданьняў да найбольш цяжкіх. На першай пробе трэба дабіцца, каб тэкст выконваўся ясна і выразна ўсім хорам адным голосам. На другой пробе можна тэкст падзяліць на галасы, на трэцій пробе дабівацца, каб выдзеліць найбольш важныя месцы, каб захоўваць астаноўкі і знакі прыпынку і далей ужо апрацоўваць усе іншыя дэталі выразнай чыткі.

**Паштовая скрынка.** Паштовая скрынка мае вялікае значэнне ў жывой газэце. Пасъля прадстаўлення, якое закранула цэлы шэраг пытаньняў, у гледача заўсёды могуць зьявіцца пытаньні аб tym, што ён бачыў і чуў. Паштовая скрынка дае адказ на кожнае пытаньне, дае любую спраўку. Паштовая скрынка мае выгляд будкі, велічынёй у рост чалавека ці нават трошкі больш. У пярэдняй сьцяны будкі на вышыні прыблізна паўтара мэтра ад зямлі зроблена круглая дзірка,

праз якую выстаўляеца труба, (Труба, якая ўзмацняе гук. Труба гэтая робіцца з бляхі ці картону). Пад трубой ёсьць шчыліна, у якую трэба апускаць запіскі, з боку ручка-трашчотка. У сярэдзіне будкі ёсьць маленькі столік, куды падаюць праз шчыліну запіскі.

Адказы на іх дае рэдактар газэты, ці член справаздачнага гуртка, які павінен знаходзіцца ў сярэдзіне будкі.



Мал. 6.

Каб прыцягнуць увагу да паштовай скрынкі, трэба выпусціць спэцыяльнага выканаўцу. Ён выхваляе конструкцыю паштовай скрынкі, гаворыць аб яе надзвычайнім мэханізмі, які так зроблены, што „няма таго пытаньня, на якое-б ён ня даў адказу“, і прапануе ўсім пісаць запіскі і задаваць вусныя пытаньні.

Пасъля кожнай запіскі, апушчанай у скрынку, таксама пасъля кожнага вуснага пытаньня, гэты спэцыяльны выканаўца круціць ручку трашчоткі, а чалавек, які сядзіць у будцы, дае праз трубку кароткі і выразны адказ.

Прыклад:

Пытанье. Ці можа сельсавет арганізаваць таварыства па збыту малочных продуктаў?

Адказ. Ня толькі можа, але павінен прылажыць усе сілы да разьвіцця мясцовай кооперацыі, як спажывецкай, так і прамысловай.

Пытанье. Ці павінен сельсавет займацца агрономічнай працай?

Адказ. Агрономічную дапамогу мы маем ад бліжэйшага агропункта, але сельсавет са свайго боку павінен зрабіць усё магчымае, каб прыблізіць да агропункту насельніцтва.

Калі публіка неахвотна задае пытаньні паштовай скрынцы, то трэба публіку разварушыць, пасадзіўши ў публіку сваіх таварышоў, якія пакажуць прыклад.

Перад кожным адказам трэба прачытаць гласна запіску з пытаньнем, каб усім было ясна, аб чым ідзе гутарка. Калі ў паштовую скрынку будуць пададзі запіскі хуліганскага характару, трэба знайсьціся і даць на іх належны спрытны адказ.

Апошні выход усіх супрацоўнікаў газэты подобны па сваёй форме да пачатковага параду. Апошні выход газэтчыкі робяць для таго, каб разьвітацца з публікай, сказаць апошняя прывітаныні і пажаданыні на будучы час.

**Афармле́нне жывой газэты.** Афармле́ннем называеца ўсё тое, што датычыцца надворнага выгляду прадстаўлення. Сюды трэба залічыць дэкорацыі, вопраткі і грым выкананіцаў. Усё гэта павінна быць самым простым. Перамена абстаноўкі, таксама грым і вопратка выкананіцаў павінны рабіцца хутка, у адзін момант, не затрымліваючы сабой ход прадстаўлення.


Дэкорацыі зусім непатрэбны, замест іх часамі можна праста паставіць слупок з надпісам (напрыклад: „Польшча“).

Самым лепшым фонам для жывой газэты былі-б сукны. Калі сукнаў няма, а ёсьць, напрыклад, дэкорацыя пакою, то можна абыйсьціся і з ім, толькі ў такім выпадку лепш выняць усе ўстаўкі з вокнамі і дзвіярыма і заставіць іх цэлымі шчытамі, пакінуўшы справа і зьлева два выходы на сцэну для выкананіцаў. Калі наогул няма ніякіх дэкорацый, а ёсьць толькі падмосткі, адкрытая сцэна,—то і гэтага досыць. Трэба толькі паставіць справа і зьлева шырмачкі, куды маглі-б хавацца ўдзельнікі, выходзячы са сцэны.


У адзежы і гриме ня трэба лішніх падрабязгаў. Каб ператварыцца з жывагазэтчыка ў кулака ці капиталістага, ня трэба пераадзявацца з ног да галавы, а досыць да свайго звычайнага адзенія дадаць адну-дзве харектэрныя часткі з адзежы новай ролі. Дэталі вопраткі трэба спрашчаць да апошняй мажлівасці. Калі трэба зрабіць кулака тоўстым, то можна падвязаць ці прышпіліць падушку паверх сваёй адзежы, каб ня плутацца лішні раз з падкладкай жывата. Капіталістаму

трэба зрабіць такую камізэльку, каб адначасна з ёй можна было надзець і манішку з гальштукам (мал. 7)

Таксама, калі трэба надзець выканаўцу генэралам,—трэба зрабіць для яго нагруднік з эполетамі і на гэтым канец (мал. 8). Чырвонаармейцу зрабіць каўнерык з нашыўкамі і асобна пераборк на грудзёх.



Мал. 7.



Мал. 8.

У грыме па мажлівасці трэба абыходзіцца без парыкоў, наклееных барод, вусоў. Бараду лепш за ўсё зрабіць на тасемцы ці гумалістыцы, каб яна трymалася бяз клею. Вусы робяцца ці прымачаванымі да барады, ці трymаюцца драчнымі спрунжынкамі, якія ўстаўляюцца ў нос.

Замест парыка, там, дзе гэта можна, проста падшываць валасы ці лён адпаведнага колеру,— да шапкі (мал. 9).

Грыміраваць твар трэба толькі ў самых крайніх выпадках. Лепш усяго абмежавацца самай лёгкай падфарбоўкай шчок і зъмяніць формы броваў. Гэта толькі для тых, хто выконвае выразна харктэрную галоўную ролю. Рэшта выка-наўцаў могуць абыйсьці зусім бяз грыму.

Камізэлька з манішкай, з каўнерыкам і гальштукам робіцца з простага грубага палатна (мяшка), размаляванага (паказана на малюнку палосамі) цынамонавай ці цёмна-чырвонай фарбай.

Манішка робіцца з бязі і прышываецца пасъля.  
Ніз зашпіляецца на гузікі, верх на кнопкі.

Генэральскі нагруднік (мал. 8) робіцца з любога грубага матэрыялу. Афарбаваць у цёмна-чырвоны колер.



Мал. 9.

Каўнер зрабіць з картону, абцягнутага матэрыялам. Зверху памаляваць бронзавым парашком ці абклейць бліскучай паперай колеру золата ці срэбра. Эполеты і эксельбанты робяцца з вяровак і фарбуюцца. Істужка сацінавая сіняя ці чырвоная(святлей нагрудніка), на ёй намаляваць цёмна-цынамонавай фарбай разводы, як паказана на малюнку.

Шапка ці капялюш з парыком. Валасы робяцца з чэсанага ільну, афарбованага ў які трэба колер.

## АГІТ І ПОЛІТСУД

Гэта форма інсцэніроўкі, якая павінна паказаць суд над тым ці іншым, старым ці новым, адмоўным ці станоўчым зъявішчам жыцьця пэўнай мясцовасці (гораду, вёскі). Галоўная мэта пастаноўкі суда—гэта высьветліць перад грамадой усю шкоду ці карысьць зъявішча, якое разьбірае суд і ў прыгаворы аб'яднаць і правільна выявіць адносіны да гэтага зъявішча.

Форма суда вельмі моцна захапляе гледача тым, што дзея на судзе разгортваецца, ідзе на падставе блізкіх кожнаму гледачу фактах. Кожны адчувае сябе як-бы ўдзельнікам процэсу і дзеля гэтага вельмі чула ўспрымае ўсё тое, што адбываецца на судзе.

Першае, што трэба зрабіць,—гэта выбраць тэму суда, намацаць, выбраць з ліку самых хворых пытанняў вясковага жыцьця такое зъявішча, якое ў першую чаргу павінна быць асуджана. Або наадварот, такое зъявішча, якое трэба прывітаць, як карыснае. Выбар тэмы робіць група актыўных працаўнікоў вёскі, якія працуюць пры хаце-читальні щі ў комсамоле.

Прыблізныя тэмы політ і агіт-суду:

Над гандлярамі-спэкулянтамі,  
„ самагоншчыкамі,  
„ няпісьменнымі,  
„ хуліганамі,  
„ кооперацыйнымі злачынствамі,  
„ парубшчыкамі лесу,  
„ заняпалым гаспадаром і яго гаспадаркай,  
„ трохпольнай систэмай,  
„ мужам, які б'е сваю жонку,  
„ жанчынай ці дзяўчынай, якая забіла сваё дзіця,  
„ комсамольцам (комсамолкай), парушающим  
саюзную дысцыпліну.

Зразумела, што тэм можа быць цэлы шэраг зусім іншых, апрача пералічаных. У кожнай вёсцы могуць быць свае больш бліzkія тэмы і ў першую чаргу трэба і паставіць гэтыя самыя мясцовыя, бліzkія тэмы. Калі выбрана тэма для суда, гурток, які ўзяўся нарыхтаваць суд, уцягвае ў працу найбольш актыўных грамадзян. Склікаеца агульны сход, разъмяркоўваюцца ролі, для кожнага таварыша вызначаюцца яго асноўныя адносіны да тэмы суду, як ён павінен трymацца, што, напрыклад, павінен гаварыць, у якіх адносінах кожны знаходзіцца да абвінавачанага і да іншых удзельнікаў суду (съведкі).

**Склад суда.** 1. Старшыня—гэта павінен быць таварыш спрытны, які можа весьці пасяджэнье так, каб у тым выпадку, калі хто з удзельнікаў суда саб'ецца з апрацаванага пляну суду, ён мог-бы съязміць і ўмела паправіць справу.

2. Двое народных засядацеляў, якія выбіраюцца перад пачаткам суда з ліку прысутных. Гэтыя засядацелі ў працы падрыхтоўкі суда ўдзелу ня прымаюць.

3. Сакратар складае абвінавальны акт на падставе апрацаваных усімі матэрыялаў.

4. Судовы распраадчык---як пры падрыхтоўцы, так і на самым судзе сачыць за тым, каб суд ішоў у вызначаным парадку. Ён зъяўляецца памоцнікам організатора суда, як-бы памоцнікам рэжысэра.

5. Абвінавайца і абаронца—гэта ролі найбольш адказныя. Іх трэба даручыць найбольш падрыхтаваным таварышам, якія ўмеюць гаварыць зразумела, яскрава і моцна. Добра, калі гэтыя таварыши будуть гаварыць свае прамовы не толькі па тых тэзісах, якія будуть апрацаваны да суда для кожнага з іх, а будуть будаваць свае прамовы на матэрыялах, заслуханых на судзе, а таксама і на выяўленых на судзе фактах.

6. Абвінавачаны—павінен добра помніць, як трymацца яму з іншымі ўдзельнікамі суда. Выбраная тэма найчасціцей вызначае становішча абвінавачанага, у якім ён павінен трymацца на сцэне. Няпісьменны будзе трymацца інакш, чым ся гандляр-спэкулянт. Няпісьменны можа часамі прызнаць сваю віну, а гандляр будзе яе адхіляць.

7. Съведкі. Асабліва многа съведак уводзіць у суд ня трэба, іначай суд зацягнецца і расплывеца—ня будзе моцным і выразным. Сярэдні лік 3—4 съведкі. Съведкі павінны быць падзелены на дзве часткі: съведкі абвінавачанья

паказваюць усё тое, што пацьвярджае віну, а съведкі абароны паказваюць тое, што можа быць у абарону абвіавачанага. Съведкі абвіавачання загадзя згаварваюцца з абвіавайцам аб пытаньнях і адказах, а съведкі абароны—з абаронцам. Трэба зрабіць так, каб з ліку съведак былі аднадзьве съмешныя, комічныя фігуры,—гэта ўносіць значнае ажыўленье на судзе. Зрабіць іх комічнымі і съмешнымі можна вельмі проста. Няхай яны адказваюць не да ладу, перапытваюць, блытаюцца, пачынаюць кожны адказ з адных і тых-же слоў ці ўпарта адказваюць „нічога ня ведаю”, і тут-же ўсё расказваюць. Можна ўзмацніць уражанье комічнага і ў вopратках, падвязаўши хоць-бы хусткай шчаку. Але асабліва запаўняць съмехам суд ня трэба. Трэба падпусціць съмешнага патроху, два-тры разы ў працягу ўсяго суду.

**Падрыхтоўка да суда.** На першым сходзе ўсе пералічныя ўдзельнікі суда (апрача народных засядцацеляў) вызначаюць, як у агульных рысах павінен праісьці суд і что што павінен гаварыць і як трymацца на судзе.

Абмеркаваўши пасля першага сходу сваю ролю і ўвесь суд у сябе дома, усе праз дзень-два зъбираюцца на другі сход. Тут усе разам праводзяць першую пробу суда: чытка абвіавальнага акту, дапрос абвіавачанага, съведак і г. д. Пытаньні і адказы кожнага запісваюцца. Кожны дбае аб тым, каб найбольш поўна асьвятліць тэму суда: вызначае пытаньні, адказы, факты з жыцьця грамадзян данае мясцовасці. Так-

сама, але толькі начыста праводзіцца і трэцяя проба. Калі ўдзельнікі адчуваюць, што яны яшчэ не падрыхтаваны да суду, можна назначыць яшчэ чацьвертую пробу, але асабліва расьцягваць падрыхтоўчы тэрмін ня трэба,—інакш усе астыгнуць і суд пройдзе слаба.

**Падрыхтоўка насельніцтва.** Адначасна з падрыхтоўкай суда павінна ісьці падрыхтоўка да яго і самога насельніцтва. Падрыхтоўка гэтая павінна быць у тым, каб перад усім насельніцтвам і памажлівасці перад кожным грамадзянінам пытанне, якое павінна вырашыцца на судзе, за гэты час паўставала досыць часта. Калі гэтае пытанне цікавіць насельніцтва, то праз гэта будзе лягчэй дасягнуць пастаўленае мэты. Калі ж насельніцтва мала прыкмячае пытанье на судзе, то трэба натаўхнуць на гэта. Тут трэба скарыстаць усе магчымыя сродкі: насыценная газэта, калі яна ёсьць, хата-читальня, гутаркі з асобнымі і некалькімі грамадзянамі і г. д. Але гэта трэба рабіць умеючы і асьцярожна, як быццам ненарокам. Гэта патрэбна для таго, каб кожны ўзяў у галаву пытанье і так іші інакш да яго аднёсцца. А ужо на судзе, калі пытанье будзе высьветлена з усіх бакоў і будзе вынесены прысуд, зложыцца агульнае ўражанье.

Калі падрыхтоўка суда закончана і вызначаны дзень і час, робіцца абвестка аб наступным судзе. У абвестцы вызначаецца:

1. Над кім (чым) суд; скажам, суд над гандляром-спэкулянтам (імя, прозвішча).

2. Дзе і калі (лепш у сьвята) будзе адбывацца суд.

3. Хто старшыня суду, хто абвінавайца і хто абаронца.

Абвестка расклейваецца там-жэ, дзе і афіша аб спектаклі. Калі памяшканье дазваляе, добра запрасіць і суседзяў. Лепш рабіць суд на вольным паветры (зразумела, у летні час). Суды на сельска-гаспадарчыя тэмы трэба рабіць на сельска-гаспадарчых выстаўках, кірмашох увосень, пасля збору ўраджаю.

Калі сабраліся на суд і разъмясьціліся на адпаведных мясцох для публікі, на сцэну ці на памост выходзіць судовы распарадчык і прапануе выбраць ад прысутных народных засядцацеляў у суд над (назваць тэму суда). Засядцацеляў выбіраюць адкрытым галасаваньнем, падняцьцем рук. Калі засядцацелі выбраны, яны ідуць у пакой суда. Суд пачынаецца, як і заўсёды, апавяшчэннем судовага распарадчыка: „прашу ўстаць, суд ідзе“.

Суд—старшыня і засядцацелі—выходзіць, за ім выходзяць абвінавайцы і абаронцы. Суд садзіцца. Садзяцца ўсе. Правядзенне самага суду павінна адбывацца зусім сур'ёзна і ўрачыста, так, як быццам гэта быў і сапраўдны суд. Старшыня суда, сакратар і судовы распарадчык павінны весьці суд, захоўваючы звычайна судовы парадак. Усе, і абвінавачаны, і сьведкі, і абаронца, і абвінавайца павінны падпарадквавацца загадам суду. Усе павінны адказваць на ўсе пытанні (выключэнне можа быць, калі аб гэтым загадзя ўмоўлена). Увесь суд вядзе старшыня. Яму памагае

сакратар (чытае абвінавальны акт, дае спраўкі). Пасьля абвінавальнага акту дапытваюць абвінавачаных, потым съведак. Калі абвінавачаны злосны злачынца, ня кепска прывесьці яго пад вартай—гэта зробіць уражанье. Трэба, каб побач з старшынёй, абвінавайцам і абаронцам задавалі пытаньні (патроху) і народныя засядацелі. Вельмі вялікае ўражанье робіць звычайна дапрос у перамежку, калі абвінавачанага ці съведку дапытваюць то абаронца, то абвінавайца. Абвінавайца задае такія пытаньні, якія могуць давесьці віну абвінавачанага, а абаронца, наадварот, ставіць пытаньні так, каб перавесьці віну абвінавачанага на наўкольныя ўмовы, каб зменшыць віну. Гэта робіць уражанье барацьбы двух старон суду і зацікаўлівае прысутных, асабліва, калі допыт вядзеца горача і спрытна.

Зразумела, і для таго, каб рабіць допыт уперамежку, трэба загадзя падрыхтавацца. Пасьля дапыту съведак, калі перад судом у паказаньнях съведак і абвінавачанага прайшоў увесь малюнак справы, абвяшчаецца перапынак. Пасьля перапынку суд распачынае таксама, як і пачынаў. Пасьля перапынку ідуць прамовы абвінавайцы і абаронцы—тое, што называецца спрэчкамі старон. І абвінавайца і абаронца, пасьля першых асноўных сваіх прамоваў, могуць зрабіць, калі гэта патрэбна, невялікія дадаткі. І абвінавайца і абаронца павінны ўмець у часе суду ўлічаць настроі і адносіны публікі, умець у сваіх прамовах падтрымаць ці зъмяніць гэтыя настроі так, як гэта патрэбна. Пасьля гэтага даецца апошнія слова

падсуднаму. Гэты момант зъяўляеца вельмі адпаведным таму, што ён у апошні момант робіць моцны ўплыў на прысуд.

Калі падсудны прызнаецца і просіць палёгкі, абяцаючы паправіцца, можна чакаць палёгкі прысуду, калі падсудны ўпарты не прызнаецца ў злачынстве, палёгкі чакаць нельга. Зразумела, і гэтае апошняе слова падсуднага не павінна быць нечаканасцю для суда, і яно павінна быць прадугледжана і апрацавана загадзя. Апошнім словам падсуднага канчаецца судовы разбор, і суд выходзіць на нараду. І зноў абвяшчаецца перапынак. Пасля перапынку чытаюць прысуд. Прыйдзе слухаюць усе стоячы.

Прыйдзе кожнага агіт. і палітсуда павінен быць ясным і выразным. У выпадку, калі абвінавачаны прызнаўся, ён можа быць умоўным. У пачатку прысуду коратка паўтараюцца доказаныя на судзе абвінавачаныні, далей вызначаецца кара. Кара можа быць зменшана з вызначэннем прычыны (признаўся, абяцаў паправіцца, першая судзімасць і г. д.).

Наогул, у прысудзе, як і ў часе ўсяго разбору, трэба помніць асноўныя правілы пролетарскага савецкага суду—ня толькі пакараць, але і паказаць прычыны злачынства, паказаць, як гэтыя прычыны зьнішчыць, як з імі весьці барацьбу. Зразумела, калі судзяць ворагаў працоўных (кулака, спэкулянта, капиталістага), прысуд павінен быць суроўым.

Калі ідзе суд па пытаныні сельскае гаспадаркі, санітарнай справы ці якой іншай, дзе патрэбны

спэцыялісты, трэба прыцягваць агронома, доктара і г. д. у якасьці эксперта.

У памяшканыні суду трэба зрабіць (расклейць) асноўныя лёзунгі па данаму пытанню. Ня кейска праз нейкі час пасля суду зрабіць лекцыю на тую-ж самую тэму.

## Г Р Ы М

Мастацтва грыму вядома людзям даўным даўно Навука дае нам весткі пра тое, што нават стара-даўныя эгіпцяне (5-6 тысяч год таму назад) ужо добра ведалі грым і карысталіся ім для розных мэтаў: калі хацелі зрабіць аблічча прыгожым, сумным (у адзнаку жалобы) ці радасным і г. д.

У нас грым захаваўся бадай-што выключна толькі ў тэатры. Цяжка навучыцца грыміравацца па падручніку без належнай для гэтага практикі. Лепш будзе грыміравацца той, хто для гэтага найбольш здольны.

Аматары, незнаёмыя з грымам, вельмі часта праста тынкуюць свой твар і выходзіць звычайная маска.

Перш-на-перш трэба знайсьці меру ў карыстаныні фарбамі. Бязумоўна, трэба зълёгку пакрыць твар, шыю і рукі цельнай фарбай, інакш пры сцэнічным асьвятленыні (асабліва электрычным) колер скуры будзе выглядаць блядым.

Чым больш яркае съвятло, тым слабейшы павінен быць грым, і наадварот, чым слабейшае съвятло, тым павінен быць ярчэйшым грым. Грым павінен адпавядаць узросту, здароўю, харектару, профэсіі, нацыянальнасьці, пары году (загар),

якасьці асобы дзеі (яго парокі, дабрачынства і г. д.). Прадстаўляючы гістарычных асоб, трэба захоўваць фотографічнае, партрэтнае падабенства.

Грыміравацца трэба яшчэ на пробах, бо позна ўжо думаць перад самым спектаклем, які павінен быць грым.

Грым—гэта спосаб, з дапамогаю якога артыстыя зъмяняюць свой твар, накладаючы рознага колеру фарбы, цені, маршчыны і г. д., а таксама парык, бараду, вусы, выкарыстоўваючы, калі гэта патрэбна, і наклейкі. Адмаўляцца зусім ад грыму ня варта дзеля того, што від артыстага, пры яго першым выхадзе на сцэну, пакідае першае і самае моцнае ўражанье на гледача. Калі ў сялянскіх тэатрах выканануца выходзіць са сваім тварам бяз грыму, сярод гледачоў адразу чуваць галасы: „дык гэта-ж наш Міхась“ і г. д., і глядач адразу становіцца няуважлівым.

Грым пераважна бывае наступнага колеру:  
1) колер цела ясьнейшы, 2) колер цела цямнейшы, 3) колер кавы (цынамонавы), 4) вішнёвы (бакан), 5) блакітна-сівы, 6) чырвоны, 7) белы, 8) чорны.

**Як самому прыгатаваць грым.** Сьвіное ці авече сала растапіць на малым агні, працадзіць, дабавіць белага воску, растапіць, добра разъмяшаць, палажыць патрэбнага колеру фарбу; мяшаючы, падаграваць да таго часу, пакуль фарба не разварыцца і разъмяшаецца канчаткова. Потым усё гэта вылажыць у парцэлянавую ці ў гліня-

ную паліваную пасудзіну і расьціраць парцэлянай  
ці дубовай палачкай.

Колькасьць матэрыялаў: дзъве часьці фарбы  
на адну часьць тлустасьці і воску.

Апрача ўсіх колераў фарбаў, трэба яшчэ мець:  
румян сухіх, пудру белую, тры пэндзлікі, тры  
растушоўкі, пухоўку (зайцеву лапку) для румян,  
вату, ручнік, дзъве чыстыя анучкі, какосавае  
масла, сала ці вазэліна, губную памаду, люстэрка,  
грэбень, шчотку, шпількі і розных колераў трэс  
(валасы, заплеценыя ў косы, якія расплятаюцца,  
адрэзываюцца колькі трэба і наклейваюцца для ву-  
соў і барады).

Пасьля гриму ня варта мыць твар, ня зьняў-  
ши гриму спачатку салам, вазэлінам ці маслам.  
Мыць трэба цёплай вадой і пасьля твар папуд-  
рыць. Лепш усяго мыць твар на другі дзень ра-  
ніцай.

**Як грыміравацца.** Перш-на-перш увесь твар  
лёгка намазаць вазэлінам для таго, каб скуру  
зрабіць мяккай і каб на ёй роўна лягла фарба.  
Мазаць твар вазэлінам перад гримам трэба і з  
боку гігіены: тлустасьць закрывае сіставінкі ску-  
ры, не прапушчае фарбы, і такім чынам актор  
забясьпечаны ад хваробы скуры (лішай, прышчы).

Аднак, ня трэба намазваць вазэлін тоўстым пла-  
стом, бо тады фарба будзе съякаць. Калі ўсё-ж ткі  
залішне намазалі, трэба выцерці ручніком бадай  
на суха. Пасьля ідзе ўжо агульны фон фарбай  
цэльнага колеру. Фон накладаецца такім чынам:  
палачкай гриму або набранай на палец фарбай

(калі фарба ў пушачы з перагародкамі) трэба правесьці палоскі па ўсім твары адну з гары праз сярэдзіну ілба, нос, аж да верхній губы; ад гэтай сярэдняй лініі—па дзьве на кожны бок ілба, па аднэй над бровамі, над вокам, на шчокі, падбародак. Пасьля адным з пальцаў (найлепш трэцім) размазаць усе лініі па ўсім твары так, каб ён увесь быў пакрыты роўным пластом фарбы, без усялякіх ясьнейшіх і цямнейшых плям. Трэба сачыць, каб фон давесьці на ілбу і скронях да самых валасоў; унізе на сківіцах і падбародку трэба фон „растушаваць“, каб зрабіць няпрыкметным пераход на колер шыі. Рэзкая лінія паміж фонам і шыяй ёсьць вялікая хіба грыму.

**Характэрны грым жанчыны.** 1. Хворы ці сумны жаночы твар. Трэба прыглядзецца да каго-небудзь хворага: чым яго твар розніцца ад здаровага.


Перш за ўсё агульным сумным, апушчаным выглядам. Усе рысы твару мяккія і кволыя. Калі параўнаць твар хворага з тварам сумнага чалавека, то будзе, што паміж імі шмат агульнага. Вось чаму, вывучаючы характеристы грым, трэба і ў гэтым і ў іншых выпадках кіравацца аднымі і тымі-ж асноўнымі правіламі грыму.

Што-ж трэба зрабіць са сваім тварам для того, каб надаць яму хворы ці сумны выгляд? Папершае, трэба падкрэсліць самую галоўную рысу такога твару—гэта бледнасць. Для хворага грыму ня толькі ня трэба румяніць твару, а, наадварот, калі грым скончаны, трэба добра запуд-

рыць свой уласны румянец. Другая розыніца паміж сумным і хворым тварам у параўнаньні са здаровым—гэта бровы. На сумным твары яны заўсёды прыпадняты ў пераносіцы і лёгка спушчаны да скроняў. Значыцца, трэба растушоўкай з цынамонавай фарбай падняць верхнюю часьць бровы, а ніжні канец яе апусьціць. Потым трэба ўзяць на растушоўку блакітнай фарбы і ёй загрыміраваць вочы і апусьціць краі вачэй ля скроняў уніз. Ніжня павекі трэба адцяніць мацней, чымся ў здаровага вока, палажыўшы пад ім лёгкую блакітную цену. То самае трэба зрабіць і са ўсёй вочніцай. Апрача ўсяго гэтага, для таго, каб падкрэсьліць агульную худобу твару, трэба ніз носу і яго крыльлі лёгка пакрыць блакітнай фарбай. Скроні на шырокім твары пры хворым гриме трэба таксама зълёгку засініць.

Губы пры сумным гриме трэба асьвяжыць чырвоным настолькі, каб яны на адлегласці ня зъліліся з агульным тонам твару. А для хворага грому губы зусім ня трэба чапаць, а калі яны надта чырвоныя ад прыроды, то лепш нават лёгка затушаваць іх белай фарбай.

2. Малады дурнаваты твар. Самае характэрнае на дурным твары—гэта вочы і бровы. У



Мал. 10.

дурнога чалавека вочы круглыя, нявыразныя, як у лялькі, а бровы высокія, таксама круглыя, быццам зъдзіўленыя. Дзеля гэтага, на дурным твары ня трэба падводзіць вочы, як гэта робіца ў маладым здаровым ці хворым грыме. Замест падводкі, на сярэдзіне верхняга і ніжняга павекаў трэба паставіць дзьве круглыя цынамонавыя кропкі, велічынёй з дробную гарошыну, а вочніцу нарумяніць, не накладаючи аніякіх ценяў. Канцы вачэй трэба цынамонавай фарбай падняць трошкі ўверх.

Бровы трэба падняць вышэй і закругліць, а для зусім дурнога твару можна іх зусім не рабіць: бязбровы твар выглядае асабліва дурным.

Свае бровы ў такім выпадку трэба замазаць белай фарбай, лёгка іх падрумяніўши ў колер вочніц. Румянец у „дурным грыме“ трэба класыці толькі на шчокі, „яблычкамі“. Губы, пакрытыя чырвоным, таксама закругліць „банцікам“, падбародак таксама „яблычкам“ зарумяніць. Добра ўпоперак носу (ніжэй сярэдзіны) палажыць цынамонавую рыску і растушаваць яе:

выйдзе кірпаты кароткі нос. Вуши абавязкова трэба нарумяніць.

3. Малады энэргічны твар. Бадай што ў кожнай п'есе ёсьць роля энэргічнай дзяўчыны




Мал. 11.

ці наогул жанчыны. Што-ж у такім выпадку рабіць са сваім тварам?

Спачатку зарумяніць увесь твар, потым пакрыць вочніцу зьверху румян, бліжэй да носу, лёгкай цынамонавай ценьню і адцяніць цынамонавай плямкай, якая ёсьць у кожнага ў кутку вока, ля пераносіцы. Вока падвесыці, як у здаровымя твары, і растушаваць. Цяпер трэба прыглядзеца да броваў энэргічнага чалавека: якія яны ў яго простыя, выразныя, крыху нават суровыя. Знанчыца, і вам трэба бровы выпрастаць, мацней падкрэсльіць і зьлёгку падвесыці да пераносіцы цынамонавай фарбай. Нос па горбіку пралажыць белай фарбай, а губы чырвонай, чуць-чуць падкрэсльіць іх рысы і больш выпрастаць.


4. Старэчы добры грым. Куды горш з маладога твару зрабіць стары, ды яшчэ характэрны. Возьмем, для прыкладу, старэчы добры грым. Што тут трэба рабіць?

Спачатку трэба пагасіць маладыя вочы і праваліць іх. Для гэтага верхніе павека і вачніцу лёгка пакрыць роўна цынамонавай ценьню, узяўши для гэтага трошкі цынамонавай фарбы на палец, растушаваць па вачніцы. (Падводзіць вачэй ня трэба).



Мал. 12.

Ніжняе павека лёгка пакрыць чырвоным, потым цынамонавым і падкрэсліць верхні край ніжняга павека ценкай цынамонавай лініяй. Бровы зрабіць круглыя, высокія на вельмі яскравай цынамонавай фарбай. Губы пагасіць белай і краі іх апусьціць уніз цынамонавай фарбай, ад носу да куткоў роту палажыць маршчны цынамонавай фарбай, таксама на ілбу і шчоках. Праводзіць маршчны трэба па сваіх уласных, якія зъяўляюцца тады, калі ваш твар складаецца ў шырокую ўсмешку. Маршчны трэба заўсёды лёгка растушоўваць. Калі ўсё гэта зроблена, добра запудрыць увесь тварь і, калі патрэбна сівізна, валасы пакрыць пудрай ці мукой.



Мал. 13.

5. Старэчы злосны твар. Чым-жа адрозніваецца старэчы злосны твар ад добрага? Выразнымі і простымі лініямі і рысамі. Дзеля гэтага, калі грыміравацца злоснай, строгай старой, трэба выпрастаць бровы цынамонавай лініяй і падвесыці іх да пераносіцы. Потым, таксама, як і ў добрым старэчым грыме, трэба праваліць вачніцу цынамонавай фарбай, падчырваніць ніжняе павека, падкрэсліць верхні край ніжняга павека і зрабіць цынамонавую цень ля пераносіцы ад броваў да куткоў вачэй.

Крыльлі носу для таго, каб заваstryць яго, трэба пацямніць цынамонавай фарбай. Губы зрабіць вузкімі, ценкімі, пакрыць іх белай фарбай і апусьціць уніз. Пасъля гэтага абавязкова трэба правесьці маршчыны ад носу да куткоў роту, на шчоках, на ілбу і ад броваў уверх над пераносіцай. Валасы папудрыць мукой ці пудрай, так-жа сама і твар, асабліва, калі трэба пагасіць свой уласны румянец.

6. Твар п'яніцы. Твар п'яніцы вызначаецца бледнатай, сінявымі ценямі, чырвоным носам і агульнай асызасцю (мяшкі пад вачыма і г. д.).



#### ЧМОУНЫЯ ЗНАКІ:

||||| ЧЫРВОНАЯ ФАРБА

■ ЦЫНАМОНАВАЯ ФАРБА

■ СІНЯЯ ФАРБА

ЛІНІІ, ЯКІЯ ТРЕБА ЗАМАЛЯВАЦЬ

Мал. 14.

Дзеля гэтага, калі грыміравацца п'янікам, ня трэба румяніцца, а, наадварот, добра запудрыць твар, каб зрабіць яго блядым. Вочы падводзіць ня трэба, а замест таго пакрыць вочніцу і верхніе павека блакітнай ценьню. Ніжняе павека трэба падмаляваць чырвонай фарбай, а верхні край яго—белай і падкрэсліць яго цынамонавай

лініяй: выйдуць мяшкі пад вачыма. Бровы падводзіць ня трэба, канец носу і крыльлі пакрыць моцна чырвоным і да куткоў губ працягнуць ад яго маршчынкі цынамонавай фарбай. Губы трэба пагасіць белай фарбай, канцы іх апусьціць уніз цынамонавай фарбай. Валасы раскудлаціць і заблутаць і, калі трэба, пабяліць пудрай.

**Характэрны грым мужчыны.** Перад тым, як застанавіца на кожным тыпе твару мужчыны паасобку, трэба помніць, што ў адзнаку ад жаночага

грому ў мужчынскім ніколі ня трэба залішне карыстацца румянамі і густа падводзіць вочы і губы. Мужчынскі твар па сваім харкторы і складзе заўсёды больш строгі і аднатонны. І калі на здаровым маладым твары шмат нарумяніць шчочки, падмаляваць губы і падвесыці вочы, то грим выйдзе ня жывы, а як у лялькі. Што-ж

трэба зрабіць са сваім тварам для маладога хворага ці сумнага грому?


Пакрыць вачніцу лёгкай блакітнай ценьню і зълёгку падвесыці вочы блакітнай лініяй, апусьціць уніз канцы ля скроняў. Таксама, толькі цынамонавай фарбай, апусьціць уніз і бровы ля скроняў, а канцы броваў ля носу падняць уверх.

Калі іграць хворага, напрыклад, сухотніка—пакрыць блакітнай ценьню крыльлі носу зьверху і да самага нізу. Губы ня трэба маляваць. Калі яны яскравыя ад прыроды, пагасіць іх белай фарбай. Трэба помніць, што хворы ці сумны твар ня трэба румяніць, а нават свой уласны румянец трэба гасіць пудрай ці мукой.

Малады дурны твар трэба рабіць так: падгатаўшы твар да грому, трэба пакрыць вельмі лёгкім пластом румян увесь твар, апрача гарбінкі носу. Дзеля гэтага, каб зрабіць дурны выраз вачэй і броваў, ня трэба падводзіць воchy так, як гэта робіцца ў іншых гримах, а замест гэтага палажыць пасярэдзіне верхняга і ніжняга павекаў круглыя цынамонавыя крапкі, велічынёй з гарошыну. Воchy ад гэтага выходзяць круглыя, зьдзіўленыя.

Бровы ў гэтым гриме трэба абвязкова закругліць і падняць як можна вышэй цынамонавай фарбай.

Калі свае бровы вельмы чорныя ці густыя, іх трэба замазаць белай фарбай і лёгка зарумяніць, каб зраўняць іх з агульнай афарбоўкай твару, а дурныя бровы намаляваць круглай лініяй трохі вышэй, чымся свае ўласныя бровы.



Мал. 16.

Апрача агульнага румянца, трэба сярэдзіну шчок нарумяніць „яблычкам“. Губы падмалываць у шырыню, каб яны сталі тоўстыя, а ўпоперак носу ў ніжній яго часьці палажыць цынамонавую няшырокую лінію і растушаваць яе: нос будзе ад гэтага задзёртым, кірпатым. Вуши і канец падбародка таксама трэба нарумяніць (мал. 16).



Мал. 17.

Для роляй маладых энэргічных мужчын грыміравацца трэба зусім інакш. Тут уся справа ўтым, каб даць выразны энэргічны малюнак вачэй і броваў (румяніць у гэтым гриме твару зусім ня трэба). Лёгка пакрыць цынамонавай ценьню ўсю вачніцу, ценкай цынамонавай лініяй падвесыці вочы і растушаваць. Бровы падвесыці на сваіх простай цынамонавай лініяй, таўсьцей ля пераносіцы і цяней па канцох. Каб зрабіць прости нос, трэба белай лініяй працягнуць па горбіку і, калі трэба, пацямніць крыльлі яго цынамонавай фарбай. Губы асьвяжыць чырвоным, але ня вельмі яскрава, і ня робячы іх шырэй, чымся яны ёсьць. Вуши трошкі падрумяніць (мал. 17).

Цяпер пярайдзем да самага складанага тыпу мужчынскага грому—да харктэрнага старога

твару. Для пачатку спрабуем з маладога твару зрабіць добры старэчы.

Першае, чым адзначаецца стary твар ад маладога, гэта – бледнасьць фарбаў і цъяны погляд. Для таго, каб дабіцца гэтага ад сваіх жывых і маладых вачэй,—трэба пакрыць усю вачніцу і верхняе павека роўным пластом цынамонавай фарбы; падводзіць вочы ў гэтым выпадку ня трэба. Замест падводкі пакрыць ніжняе павека цынамонавай фарбай, зъмяшаўшы яе з чырвонай і падкрэсьліць верхняя краі іх ценкай цынамонавай лініяй. Бровы для добрага старэчага твару зрабіць высокія, круглыя, цынамонавыя, але ня вельмі яскравыя. Губы лёгка пабяліць, канцы іх апусьціць уніз.

Цяпер застаецца правесьці маршчыны. Трэба помніць, што ў кожным старэчым гриме, ці гэта мужчынскі ці жаночы, маршчыны трэба класыці ня там, дзе прыдзецца, а там, дзе вызначаюцца ёвы ўласныя, калі сабраць твар у гримасу ці ўсьмешку. Інакш маршчыны ў вас выйдуць ня так, як гэта бывае ў жыцьці, а дзеля гэтага і ўвесь грим выйдзе няжывы. Працягнуць дзьверы маршчыны на ілбу па сваіх уласных, а таксама на щоках і ад крыльляў носу і куткоў роту. Рабіць усё гэта па мажлівасці мякчэй, помнячы, што ў добрым старэчым гриме ўсе рысы павінны быць мяккімі, у параўнаньні з гримам старэчым строгім, дзе ўсё больш выразна, моцна і яскрава.

Цяпер аб валасох. Наогул, у спектаклях трэба як мага менш карыстацца парыкамі. Папершае,

таму, што яны дарагія і на вёсцы іх цяжка да-  
стаць, падругое, таму, што парык на невялікай  
адлегласці ў ад гледача робіць уражанье няжы-  
вых валасоў. Значыцца, ва ўсіх выпадках, дзе  
гэта можна, трэба абыходзіцца сваімі валасамі.  
У старых ролях запудрываць іх мукоў ці пудрай,  
чым, бязумоўна, дасягаецца ўражанье сівізны.  
Калі ў п'есе абавязкова патрэбна лысіна, то хоць-  
нехаць прыходзіцца даставаць лысы парык. На-  
дзяеца парык заўсёды з ілба і нацягваецца на

патыліцу і па краёх падклей-  
ваецца асобным съпірытусо-  
вым лякам. Тыя месцы, на-  
якія кладуцца краі парыка, ня  
трэба мазаць салам ці вазэ-  
лінам дзеля таго, што тлустае  
месца ляк не бярэ. Наогул,  
падклейваць парык трэба  
вельмі ўважна, асабліва пры-  
трымліваючы лоб анучкай да-  
тых часоў, пакуль ня прыkle-  
іцца моцна, інакш парык  
можа зъехаць на бок, а то і  
зусім зваліцца ў часе спэк-  
таклю. Трэба яшчэ помніць,

што калі прыходзіцца іграць у парыку, трэба асаб-  
ліва асьцярожна карыстацца шапкай. Для барады  
і вусоў, калі ў вас іх няма, а яны патрэбны па п'есе,  
лепш усяго карыстацца так званым трэсам. Для  
таго, каб прыгатаваць з трэсу бараду ці вусы,  
трэба кусок трэсу растропаць, прыдаць яму паль-  
цамі ту ю форму, якая патрэбна, а потым пад-




Мал. 18.




стрыгчы нажніцамі. Прыклейваеца трэс таксама лякам, як і парык, а для сівізны трэба запудрыць мукой ці пудрай (мал. 18).

Строгі старэчы твар адрозніваеца ад добрага ясна выразныі рысамі. Дзеля гэтага, загрыміраваўшы вочы, краі павек і вочніцы, як у папярэднім гриме, трэба зъяніць бровы. Замест круглых, добрых, зрабіць іх простымі, строгімі, таўстымі, таўсьцей у пачатку і цяней па канцох і злучыць іх ля пераносіцы цынамонавай фарбай. Нос зрабіць худым, пакрыўшы яго крыльлі цынамонавай ценью. Губы пагасіць белай фарбай і выцягнуць іх у нітачку. Маршчыны палажыць так, як гэта было сказана вышэй, але трохі больш выразна, чымся ў добрым старэчым гриме, і паставіць дзве кароткія маршчыны над пераносіцай. Калі нахмурыце бровы, то вы самі ўбачыце гэтыя маршчыны ў сябе на ілбу, дзе і трэба іх маляваць (мал. 19).

Твар п'яніцы. Трэба добра прыпомніць асаблівія адзнакі твару чалавека, які прывык да п'янства. Твар яго як быццам месцамі апухшы, сіняваты, нос чырвоны. Дзеля гэтага трэба зънішчыць усе съяды свайго ўласнага румянцу пудрай. Потым, замест таго, каб падводзіць вочы,



Мал. 19.



Розныя тыпы.

пакрыць вочніцы і верхнія павекі блакітным, а ніжнія павекі—чырвоным. Верхнія краі ніжніх павек пакрыць белай фарбай і абвесьці цынамонаўай лініяй. Броваў падводзіць зусім ня трэба, толькі трошкі падмазаць іх цынамонавай фарбай ля пераносіцы. Затое нос, крыльлі яго і кончык моцна нарумяніць. Ад носу да куткоў роту правесьці маршчыны. Губы пагасіць белым і кончыкі іх апусьціць уніз.

Валасы ў п'яным грыме трэба растрапаць, змачыць, адным словам, прыдаць ім растррапаны выгляд. Калі іграць старага п'яніцу, трэба іх запудрыць мукой ці пудрай (мал. 20).



Мал. 20.

## ВОПРАТКА

Рабіць свае вопраткі можна толькі тады, калі пад рукамі будуць выкрайкі і калі на вёсцы знайдзеца, хто можа кроіць і шыць.

Адзежа павінна адпавядাць таму часу, у якім адбываецца дзеяства, нацыянальнасьці і харктару асобы дзеі, яго ўзросту, яго профэсіі і клясе. Вопратка павінна ладзіцца з рэштай вопратак іншых выканаўцаў; так, напрыклад, было-б недарэчнасьцю надзець усіх у аднолькавыя спадніцы ці наогул у аднаго колеру адзеньне, калі гэта непатрэбна па п'есе.

Неабходна мець на ўвазе значэньне ўзору матэрый і яе колер.

Кожны съветлы колер рабіць вясёлае ўражанье, а цёмны і чорны—сумнае.

Съветлы тон матэрый адпавядает больш маладому ўзросту, а цёмны—старому. Аднатоннасьць харктэрна для сур'ёзнасьці і вялічча.

Трэба мець на ўвазе, што вопратка на сцэне выглядае (у залежнасьці ад съвету і адлегласці гледача) заўсёды больш багатай, чымся зблізу. Сацін здаецца атласам, каляровы нямыты маміст (коленкор)—шоўкам, мультан—ваўнянай матэрыяй, фарбаванае пад золата і срэбра палатно—парчой.

Вось чаму для сцэнічных вopратак можна абы-  
ходзіцца і без дарагіх матэрыялаў.

Палатно трэба браць шырынёй у 1 аршын  
8 вяршк. (1 мэтр), як больш выгодны для кройкі.  
Спосаб трафарэту растлумачаны вышэй.

Вопратку трэба ўмесьці да яе прывык-  
нуць, надзяваць на пробах і ва ўсякім выпадку  
на апошній генэральнай пробе.

Іншым варштакам, якіміж з'яўляюцца варштакі  
з пакланяльнымі воротамі, будзе складна  
зробіць таго, каб ўсе варштакі  
былі ўніфікаваны. Але якіміж з'яўляюцца  
варштакі з пакланяльнымі воротамі, будзе складна

зробіць таго, каб ўсе варштакі  
былі ўніфікаваны. Але якіміж з'яўляюцца  
варштакі з пакланяльнымі воротамі, будзе складна

зробіць таго, каб ўсе варштакі  
былі ўніфікаваны. Але якіміж з'яўляюцца  
варштакі з пакланяльнымі воротамі, будзе складна

зробіць таго, каб ўсе варштакі  
былі ўніфікаваны. Але якіміж з'яўляюцца  
варштакі з пакланяльнымі воротамі, будзе складна

зробіць таго, каб ўсе варштакі  
былі ўніфікаваны. Але якіміж з'яўляюцца  
варштакі з пакланяльнымі воротамі, будзе складна

зробіць таго, каб ўсе варштакі  
былі ўніфікаваны. Але якіміж з'яўляюцца  
варштакі з пакланяльнымі воротамі, будзе складна

зробіць таго, каб ўсе варштакі  
былі ўніфікаваны. Але якіміж з'яўляюцца  
варштакі з пакланяльнымі воротамі, будзе складна

зробіць таго, каб ўсе варштакі  
былі ўніфікаваны. Але якіміж з'яўляюцца  
варштакі з пакланяльнымі воротамі, будзе складна

## БУДОЎЛЯ І АБСТАЛЯВАНЬНЕ СЦЭНЫ

Існуюць вельмі і вельмі складаныя па сваім абсталяваньні тэатральныя сцэны, але такія сцэны магчымы толькі ў будынках, спэцыяльна прызначаных для тэатру. На вёсцы-ж, дзе тэатрам служаць выпадковыя памяшканьні: школа, гумно, хлеў, хата ці былы панскі дом, там і абсталяванье сцэны павінна быць па мажлівасці спрошчана. Такую вось простую сцэну мы і апішам.

Сцэна наогул мае наступныя часткі:

1. Пляцоўка (сцэнічная пляцоўка, падмосткі ці падлога).


2. Портал (сьценка, якая аддзяляе сцэну ад публікі. Прастор-жа, зачынены ад публікі заслонай, называецца „вакном сцэны“).

3. Каласынікі—верх сцэны, рыштаванье, за якое прымацоўваюцца дэкорацыі—жэрдкі з блёкамі для падняцца ўверх дэкорацый.

4. Заслона—запона з палатна ці іншага матэрыялу, што закрывае ад гледача нутранасць саме сцэны, якая і відаць праз „вакно сцэны“, калі заслона адчынена.

Выгляд сцэны паказан на мал. 21 і 22. Што-ж тычицца суплерскай будкі (для асобы, якая сядзіць у часе п'есы і шэптам падказвае слова ролі выканаўцу), то яна ў сялянскім тэатры непатрэбна.


Дзеля таго, што аматары павінны добра ведаць свае ролі, суфлёр павінен толькі сачыць за выканаўцамі, быць на пагатове падказаць у выпадку, калі выканаўца запамятае. Суфлёр можа знаходзіцца за адным з бакавых порталанаў на самай сцэне. Велічыня сцэны залежыць ад велічыні памяшканья, але ў вясковых тэатрах наогул, калі-нават памяшканье і дазваляла, ня трэба рабіць глыбокасцэны дзеля таго, што лішняя глыбіня сцэны заўсёды шкодзіць голасу і яскравасці асьвятлення.



Мал. 21.

У адносінах да разьмеркаванья выканаўцаў на сцэне (мізансцэны) менш глыбокая сцэна выгадней. Чым сцэна вышэй, тым выгадней у сэнсе

выдаленяня верхніх дэкорацый і аbstаліван'я, лепшага асьвятленяня, больш роўнамернага. Глыбіня сцэны ад порталу да задняй завесы павінна быць ня больш 6—7 арш. (4,2—5,6 мэтр.), вышыня сцэны ад падмосткаў да верхняга порталу 4—5 арш. (2,8—3,5 мэтр.) і шырыня ад правага



Мал. 22.

да левага порталу 6—10 арш. (4,2—7,1 мэтр.). За сцэнай неабходна мець так званы закулісны прастор, дзеля гэтага лепш рабіць широкія порталы і ва ўсякім выпадку шырыня іх павінна быць ня менш  $1-1\frac{1}{4}$  арш. (0,7—0,9 мэтр.). Неабходна, каб за сцэнай быў выхад у другі пакой, дзе-б маглі адзявацца і грыміравацца выканаўцы. Такі пакой завецца акторній. У акторні неабходна


мець стол, люстэрка, табурэтку, а таксама вешалку ці цывікі ў съяне, каб вешаць вонраткі.

Яшчэ лепш, калі за сцэнай не адны, а двое дзьвярэй. Трэба-ж са сцэны і на сцэну прыносіць мэблі, бутафорью і рэквізыт, а часамі і дэкорацыі. Жадаючы мець найбольшую сцэну ў малым памяшканьні, часта забываюцца аб закулісным прасторы. Ніколі ня трэба рабіць гэтую памылку, якую потым направіць цяжка.

**Падмосткі.** Падмосткаў можна і не рабіць, а граць проста на падлозе памяшканьня. Падмосткі будуюць для таго, каб кожны асобны глядач, які нават знаходзіцца ў задніх радох, мог-бы бачыць усё, што робіцца на сцэне. Падмосткі зусім не аддзяляюць сцэну ад відоўні. Вельмі часта дзецы залязаюць на падмосткі і шкодзяць грацу выканаўцам. Падмосткі даюць магчымасць аbstаліваць суфлёрскую будку і зрабіць рампу (шэраг лямпачак, разьмешчаных па пярэдняму краю падмосткаў паміж бакавымі порталамі) Але пра будку ўжо сказана, што яна непатрэбна, а рампа нават у іншых сталых тэатрах даўно ня ўжываецца, бо яскравае асьвятленне з падлогі (з падмосткаў) псуе твар выканаўцаў. Яна кідае лішнія цені на шчокі, лоб, верхнюю частку носу і яскрава асьвятляе зынізу падбародак.

Замест падмосткаў (насьцілка падлогі над падлогай) лепш паступова падняць падлогу відоўні ці ў канцы відоўні зрабіць падмосткі для гледачоў, ці зрабіць лаўкі, якія паступова павышаюцца. Як зрабіць сцэнічныя падмосткі—гэта ве-

дае кожны цясьляр, ды і большасць сялян, якія насьцілалі ў сваіх хатах падлогі. Але калі мець ня сталую, а разборную сцэну, то трэба ведаць, што дошкі трэба насьцілаць не на козлы (мал. 23), а на станкі (мал. 24). Дошкі зъбіваюцца ў шчыты (мал. 25).




Мал. 23.

Станок робіцца ў шырыню 2 арш. (1,4 мэтр.) і даўжынёю 4 арш. (2,8 мэтр.). Дошкі бяруцца грубіней у 1 вярш. (4 см.). Іх трэба стругаць вельмі ўважна. Калі падмосткі будуць насьцілаца ў выглядзе падлогі, не на бэльках, а на козлах, то трэба мець на ўвазе наступнае:

Паставіць большы лік козлаў, каб дошкі ня гнуліся. Насьцілаючы падлогу, трэба пакідаць паміж дошкамі шчыліны, ці пракладаючы на мясцох злучэнья з козламі паперу, анучы ці войлак, каб падмосткі ня скрыпелі. Калі шчыльна насьцілаць дошкі, бяз шчылін, трэба, каб краі ня скрыпелі, памазаць іх мылам. Вышыня падмосткаў павінна знаходзіцца ў залежнасці ад велічыні відоўнай

салі, але ва ўсялякім выпадку ня вышэй 1 арш.  
б вяршкоў (0,98 мэтр.).


Звычайна падлога сцэны насьцілаецца на вышыні 1 ці  $\frac{3}{4}$  арш. (0,7 мэтр.—54 сантым.) ад падлогі відоўнай салі. Будаваць падмосткі, якія павышаюцца да задняга канца сцэны, ня варта, дзеля таго, што на пукатай падлозе ня выгадна хадзіць выканануцам, ды і дэкорацыі ставіць цяжэй, не гаворачы аб tym, што цяжэй будаваць і самыя падмосткі. Калі дазваляе памяшканье, то добра закончыць сцэну дзвівум—трыва ўсходкамі ва ўсю шырыню сцэны, вынесшы іх за портал у відоўную салю.



Мал. 24.

**Портал.** Портал ставіцца ва ўсю шырыню пакою (відоўнай салі). Портал дзеліць сцэну ад відоўнай салі. Гэта, так сказаць, перагародка з вынятай сярэдзінай, якая закрыта заслонай.

Портал складаецца з чатырох „горызонтальных“ (паземных) брускоў і чатырох ці шасьці (у залежнасьці ад шырыні бакавых яго частак) „вэртыкальных“ (простастаўных) брускоў; (мал. 26) першыя мерай ва ўсю шырыню відоўнай салі, а другія—ва ўсю яе вышыню.




Мал. 25.

Для портала бяруща дзеравяныя брускі ці рэйкі, грубіней у 1 кв. вярш. (20 кв. см.).

Для замацаванья порталу прыбіваюцца на кожнай съянне пакою чатыры дошчачкі з выразам пасярэдзіне, дзьве наверсе і дзьве ўнізе, а таксама на столі і падлозе.

Портал абіваецца фанэрай ці кардонам, паверх кардона нацягваецца якая-небудзь матэрыя ці палатно. Калі не каляровыя матэрыі ці палатно, то фанеру ці матэрыю фарбуюць клеевай фарбай (цёмна-шэрай ці іншай). Можна портал абіць і рагожай, але тады асабліва трэба зьвярнуць увагу на асьцярожнасць з лямпамі, якія асьвятляюць сцэну, каб ня было пажару. Прыбіраць портал надпісамі, плякатамі і г. д. можна

дапусьціць у часе сходаў, пасяджэнняў і нарад, але ў часе спэктаклю лепш прыбраць съцены відоўнай салі, а не портал, каб не адварочваць увагі гледача ад таго, што робіцца на сцэне.



Мал. 26.

Портал можна зрабіць і зусім проста: павесіць два палотнішчы матэрыі па бакох ля съцяны пакою, а зверху, ля столі, ва ўсю шырыню пакою, павесіць адно палотнішча.

Верхняя рамка порталу, прыкладна, 12 вярш. (53 см.) шырыні, а бакавыя рамкі  $1 - 1\frac{1}{4}$  арш. (0,7—0,9 мэтр.).

**Заслона.** Заслону трэба рабіць з тканіны, якая не прапускае съятла. Калі яе няма, то трэба пад рэдкую тканіну падлажыць подшыўку. Заслону, бязумоўна, можна зрабіць з якога хо-чаш матэрыялу: з палатна, бязі, мультану, сукна


і нават з рагожы. Заслона бывае ў выглядзе шторы, якая падымаецца ўверх зборкамі ці скручваеца, а таксама разыходзіцца ў бакі, ці цалком падымаецца і апушчаеца, калі памяшканье высокае. Самай лепшай заслонай трэба прызнаць тую, якая раскрываеца ў бакі.

Заслону трэба рабіць шырэй, чымся пастор сцэны (яе вакно), інакш кажучы, такую, каб у раскрытым выглядзе яе палавіны заходзілі за бакавыя порталы, а ў закрытым, каб адна з яе палавін пасярэдзіне заходзіла за другую ня менш, як на  $\frac{1}{2}$  аршина (36 см.).

Да ніжняга краю заслоны трэба на нейкай адлегласці ад другога прышываць на задний старане заслоны мяшочки з якім-колечы цяжарам (пясок, шрот і г. д.). Гэта дае мажлівасць больш удала зачыняць і адчыняць заслону.

Да верхняга краю заслоны прышываюць моцныя колцы (дзеравяныя, мэталічныя) або петлі дроту на нейкай адлегласці адно ад другога, у залежнасьці ад шырыні заслоны.

За верхнім порталам прыматацаць два жалезныя пруты грубінёй у палец: першы ад портала на вяршкі 3 (13 см.), а другі на адлегласці 2—3 вярш. (9—13 см.) ад першага, у залежнасьці ад вагі заслоны і грубіні колцаў. Пры больш шырокай заслоне можна пруты замяніць жалезнымі трубамі ў  $1-1\frac{1}{2}$  цалі (25—38 мілім.) верхняга папярэчніка. На пруты (ці трубы) надзяваюцца палавіны заслоны, адна палавіна—на адзін прут, другая—на другі.




Мал. 27.

Потым каля аднаго канца трубы (прыкладам, да правага боку портала) прымацаваць блёк (шпулька, якая круціца), а на другім — адзін падвойны ці два блёкі. Бяруць шнур ці моцны шпагат бяз вузлоў, працягваюць праз блёк *b* (глядзі мал. 27) і вядуць далей па верху да блёку *a*, прапусьціўши праз гэты блёк, далей вядуць шнур назад да блёку *b* і прапушчаюць шнур праз гэты блёк. Канцы шнура пакідаюць вольнымі ці завязваюць і надзяюць на чацверты па ліку блёк, які ставіцца для гэтага асобна. Пярэднія колцы ў абедзівюх палавін заслоны *d* і *g* моцна прымачоўваюць са шнуром і так, каб колца на пруце *A* было прымачавана да шнурка на месцы *d*, а колца на пруце *B*—на месцы *g*.

Каб зачыніць заслону, трэба толькі пацягнуць за канец шнура *e*, тады шнур на месцы *d* пацягне за сабой колца і з ім палову заслоны, і далей шнур па блёку *a* пацягне за сабой колца на месца *g* другую палову заслоны. Калі-ж пацягнем цяпер за канец шнура *ж*, то заслона будзе раскрывацца.

Апрача таго, да ніжняга бруска верхній рамы портала падвесіць палотнішча такога самага матэрыялу і колеру, што і заслона, 5—6 вярш. (22—26 см.). Заслоны ня трэба рабіць са страката га матэрыялу ці размелёўваць па тых прычынах, па якіх і портал. Зынізу заслоны нашывают край 6—8 вярш. (27—36 см.) шырыні з накладным узорам з каляровага матэрыялу, ці робяць узор па трафарэту, залатым ці срэбным парашком.

**Верх сцэны.** Калі для падвескі дэкорацый цяжка зрабіць каласынікі, то за бакавымі портalamі на пярэднім пляне сцэны ў яе куткох і на заднім пляне прымацоўваецца па пары жэрдак. А ўверсе гэтая простастаўная жэрдкі злучающа паміж сабой паземнымі чатырмя жэрдкамі, да якіх прымацоўвающа папярэчныя брускі. Да іх прывешвающа за вяроўку дэкорацыі. Можна на мясцох, дзе трэба падвешваць дэкорацыі, ушрубоўваць ці забіваць калкі ці кручкі проста ў столь пакою, ці спачатку прыбіць дзеравяныя дошчачкі і ў іх забіваць ці ўшрубоўваць калкі ці кручкі.



Мал. 28.


Можна зрабіць і так: узяць брускі ў  $1\frac{1}{2}$  вярш. (6—7 см.) грубінёй ці  $1\frac{1}{2}$  вярш. (6—7 см.) дошкі і прыбіць іх на адлегласці 6—8 вярш. (27—36 см.) адзін ад другога ў напрамку ад портала да заднай сцяны, а над імі для моцы прыладзіць папярэчныя ў двух-трох мясцох. Да іх прымацоўвающа вісячыя ролікі (ці блёкі), праз якія праходзяць шнуры (вяроўкі); адзін канец вяроўкі прывязваецца да бруска, на які прыбіваецца верхні край дэкорацыі.

У памяшканьнях высокіх (як, напрыклад, гумно), калі ад верхняга краю портала да столі ці страхі яшчэ аршын 4 і больш (2,8—3 мэтры), то на адлегласці 2-3 арш. (1,5-2 мэтр.) ад столі ці страхі паралельна порталу кладуцца бэлькі, а па верх іх насыцілаюцца брускі (4—4 вярш.) (13—18 см.) адзін ад другога). Гэты насыціл завецца каласьнікамі сцэны. Робяцца яны моцна, каб па іх можна было хадзіць, калі гэта патрэбна. Блёкі (ролікі) не падвешваюцца да іх, а ставяцца (гл. мал. 28).

**Асьвятленъне сцэны.** Дасягнуць добра га асьвятленъня вельмі цяжка: трэба нарыхтаваць цэлую систэму асьвятленъня, падаўца съятло зьверху з сафітаў, а для таго, каб узмацняць ці зъмяншаць яскравасць съятла паступова, без скачкоў, трэба мець (дзе ёсьць электрычнасць) разьмеркавальную дошку (рэостат).

Для невялікай сцэны даволі мець адзін-два верхніх сафіты і па два бакавых на кожным баку шытка.

Трэба съятло разьмеркаваць так, каб яно ня кідала ценяў на дэкорацыі. Што-ж тычыцца зъмены сілы і колеру съятла ў часе дзеі, то гэта ў сялянскіх тэатрах можна дабіцца толькі тады, калі ёсьць электрычнае асьвятленъне і чалавек знаёмы з электрычным асьвятленнем (электра-манцёр).



Мал. 29.

Сафіт—гэта выгнуты з бляхі ці лістовага жалеза жолаб ці дзьве дошкі, дзе зъмяшчаюцца лямпачкі. Дошкі ў сярэдзіне абшываюцца белай бляхай, каб яна адбівала съятло.

Сафіт падвешваецца ўверсе сцэны, як і дэкорацыі, так што яго можна падымаць і апускаць, чым і разъмяркоўваецца съятло. Даўжыня сафіту павінна быць роўнай адлегласці паміж бакавымі порталамі. Першы сафіт вешаецца, адступіўшы ад верхняга портала, другі на сярэдзіне сцэны, рэшта на адлегласці 2-3 арш. (1,5-2 мэтр.) адзін ад другога.


Сафіты вешаюцца так, каб съятло ад лямпаў было накіравана ў глыбіню сцэны, а не на відоўную залю.

Шчыток (гл. мал. 29)—гэта дошка ў 1 ар. (0,7 м.) у шырыню, прыложеная да простастаўнага бруска, прымацаваная накрыж. У простастаўным бруску робяцца дзюры, у якія ўстаўляецца калочак, што падтрымлівае дошку, такі-ж калочак у сярэдзіне дошкі для роўнавагі; тады дошку можна падымаць вышэй і апускаць ніжэй, колькі гэта патрэбна.

Для большай моцы можна ззаду дошкі прыбіць скобку, ахапіўшы простастаўны брускок, і калочак зрабіць даўжэйшым, каб скобка апіралася на яго канец, а дзюркі тады ў бруску трэба рабіць наскрозь. Звычайна-ж дошка-шчыток прыбіваецца наглуха. На дошку-шчыток вешаецца адна ці дзьве лямпы і ззаду лямпы рэфлектар з белай бляхі.

Бязумоўна, можна абыйсьціся адным верхнім сафітам, паставіўшы адну электрычную лямпу ў

500 сьвечак ці падвесіўшы да столі адну газавую лямпу „Молнія“ і нават не за порталам, а перад ім. Калі лямпа газавая, то трэба над шклом падвесіць бляшаны ліст, а над ім, чуць адступіўшы ад столі, азбеставы ліст, каб ня здарылася пажару ад нагрэву (гл. мал. 30).



Мал. 30.

Перамена сілы і колеру с্�вятла робіцца пры дапамозе рамак з каляровым шклом, ці прамасъленай паперай, якія вешаюцца перад сафітам. У часе дзей падымаюць і апускаюць гэтыя рамы, дасягаючы пажаданага эфэкту. Можна зрабіць перад лямпамі з празрыстай шоўкавай матэрый тры заслоначкі: блакітную, чырвоную і шэрую; гэтыя заслоначкі робяць таксама, як і папярэднюю заслону. Шкло фарбаваць съпрытусовым каляровым лякам ці наступным саставам: на 4 часткі съпрытусу па вазе адну частку смалы (шэллаку), распусціць, працадзіць і дабавіць анілінавай фарбы.


За кулісамі, на выпадак пажару, трэба мець бочку з водой і мачальную швабру (мокрай швабрай лепш усяго тушыць), а таксама і пясок.

**Сцэнічныя эфекты.** Даждж—стукаць ногцямі па сухой дошчачцы ці перасыпать у металічным сіце жменю сухога гароху.

Звон—біць мяккай калатушкай па мядзяной місе.

Гром—выгінаць і варушицы вялікі ліст жалеза, што крыюць дах, біць у вялікі бубен ці па надутым пузуры.

Вецер—круціць барабан з нацягнутым на ім шоўкам ці новым (нямытым мамісам—коленкорам) (гл. мал. 31).



Мал. 31.

Выстрал—ударам палкі аб падлогу. Звычайна ўдараюць аб падлогу аткосам.

Прыбой хвалаў—шлёпаць мокрым куском палатна аб падлогу.

Оркестр і хор—замяняюць гукамі грамофона. Зачыняючи трубу грамофона анучай, можна дасягнуць уражаньня—„блізка“, і „далёка“.

Маланка—дасягаецца способам злучэнья двух канцоў электрычных правадоў, якія канча-

юцца вуглямі, што карыстаюцца для дугавых ліхтароў, а таксама палячы стужачкі магнія.

Пажар—упадабляеца бэнгальскім агнём.

**Дэкорацыі.** Захапляеца дэкорацыйнай абстаноўкай ня варта. Ня трэба забывацца на тое, што значэньне дэкорацыі толькі ў падмозе актору. Глядач ідзе глядзець ня толькі надворны бок спектаклю, але галоўным чынам пабачыць і палухаць тое, што будзе рабіцца на сцэне. Мы ідзем глядзець ня лес, а чалавека ў лесе, калі на сцэне прадстаўляеца лес. Глядач перш за ўсё цікавіцца зъместам таго, што прадстаўляеца, а потым ужо абстаноўкай. Перш за ўсё трэба ведаць, што для пастановак цэлага шэрагу п'ес зусім ня трэба значнага ліку дэкорацый.

Можна нават абыходзіцца з пяцьма дэкорацыямі і некаторымі прывескамі і прыстаўкамі.

Вось самы малы і ў той-ж час здавальняючы набор дэкорацый:

1. Відавая—з рэчкай, лугам і лесам удалі.
2. Пакой бедны.
3. Пакой багаты.
4. Хата.
5. Лес.


Прыстаўкі і прывескі наступныя: 3 дрэвы (хвоя, бяроза, яблыня), 3 кусты, 3 пні, клюмба з кветкамі, 2 платы, ганак, 2 беражкі, 2 навесных вакны для беднага пакою, паліца для хаты, буфэт, шафа, гадзіньнік, 2 карціны, печка, камінак, ляжанка.

Прывешваючы вакны, паліцы, можна зусім зъмяніць выгляд дэкорацыі. З хаты можна, такім чынам, зрабіць пакой у панскім доме. Даючы ў пакоі розныя вакны і прывескі, можна, не мяняючы дэкорацыі, зрабіць некалькі іншых.


Лясную дэкорацыю можна зъмяніць у садовую, прыладзіўшы прыстаўкі: плот, кусты і г. д.

Спосаб прывесак і ўстаноўка прыставак паказаны на мал. 32, 33, 34.

Прывеску здалёку не пазнаць, што яна прывеска. Але для гэтага трэба, калі навокал малюнка широкі шлях, рабіць на шляху фон такога-ж колеру, што і заднік.



Мал. 32. Прывшана вакно.



Мал. 33. Прывшана: вакно, палічка, шафка—пісаныя..



Мал. 34. Кручок, загнуты з дроту, адным канцом зачапляецца за прывеску, а другі пратыкаецца ў заднік.

Прыстаўкі прыбываюцца касякамі (глядзі касяк у малюнках дэкорацый). Касякі павінны быць розных памераў дзеля таго, што розных памераў бываюць і прыстаўкі.

Калі знайдуцца на вёсцы аматары, якія хоць трохі ўмеюць маляваць, то ў такім выпадку трэба ведаць, што дэкорацыі бываюць:

1) Масъляныя, 2) грунтовыя, 3) акварэльныя, 4) транспарантныя і 5) накладныя з матэрыі ці паперы. Маляваць масълянымі фарбамі ня варта, такія дэкорацыі цяжкія і нятрывалыя (хутка ламаюцца). Звычайна у тэатрах дэкорацыі грунтовыя, інакш кажучы, маляваныя на загрунтованым палатне. Яны экономны ў сэнсе палатна, бо можна маляваць дзівее розныя дэкорацыі на адным і тым-жэ палатне, з аднаго і другога боку. Дэкорацыі можна маляваць на палатне, кардоне, бязі, мешковіне і нават рагожы.

Грунт робіцца так: на 1 вядро гарачай вады 2 ф. (0,8 кілё) добрага сталярнага клею; разъмяшаць, закіпяціць і ў мешаніну прыбавіць крэйды да гушчыні малака.

На квадратовы сажань дэкорацыі ідзе  $\frac{1}{2}$ —1 ф. (0,2—0,4 кілё) фарбы ці крэйды,  $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{4}$  вядра (2-3 літры) клеевай вады, у залежнасці ад гушчыні гэтай сумесі. Ці 4 ф. (1,6 кілё) пытляванай муکі заварыць варам, зьбіць мешалкай, прыбавіць  $\frac{1}{2}$  ф. (200 грам) жоўтага мыла, распусьціць, зноў зьбіць асобна 1 ф. (400 грам) клею і ўліць у муку, працерці праз рэшата і разбавіць вадой да гушчыні малака. Потым дабавіць 1-2 ф.

(400—800 грам) крэйды. Уся мешаніна з вадой павінна даць адно вядро.

Палатно разаслаць на падлогу і прыбіць цвікамі па краёх.

Грунтуецца палатно пэндзлямі. Калі грунт падсохне, тады робяць вуглем контуры малюнку.

Хто ня ўмее маляваць у вялікім маштабе, спачатку трэба зрабіць эскіз (накід, першапачатковы малюнак), разъдзяліць на квадрацікі, а потым і палатно, разъдзяліўши на квадраты,— перамалёўваць з квадрата на квадрат. Так робяць і дэкоратары, якія хочуць перадаць у дэкорацыі эскіз.

Калі контуры дэкорацыі готовы, можна маляваць належнымі фарбамі. Фарба разводзіцца ў клеевай вадзе. (На 1 вядро (12 літраў) гарачай вады  $1\frac{1}{4}$  ф. (0,5 кілё) стаярнага клею, 3-4 лыжкі гліцарыны і трошкі крэйды).

Фарбы для дэкорацый: крэйда ў парашку, охра съветная, залацістая охра, сіена натуральная, сіена жоўтая, мумія чырвоная, крон съветла-жоўты, крон аранжавы (памяранцавы), сурык, кінавар, бакан, косьць ці сажа, ультрамарын, біруза, тур, зелень цёмная, зелень дэкорацыйная, браўншвэйн, мілёры сіні, бяліла.

Можна, малюючы дэкорацыі, карыстацца трафарэтам.

Бярэцца кардон ці прамасленая папера (лакам ці маслам). На кардон намаляваць узор, палажыць на цвёрдую дошку ці тоўстасе шкло, выразаць па ўзору ўсе месцы, за выключэннем кусочкай связі.

Гэты трафарэт накладваюць на палатно і, прытрымліваючы левай рукой, а правай—пэндзлем змочаным фарбай,—набіваюць узор, пастукаючы пэндзлем. Мазаць ня трэба, інакш будуть пад трафарэтам залівы, і малюнак ня выйдзе чыстым. Такі трафарэтны спосаб ідзе і для грунтовых дэкораций, і для акварэльных, і для вітратак.

Фарба разводзіцца на клеевай вадзе (на 1 пуд (16 кілё) вады— $1\frac{1}{8}$  ф. (450 грам) клею). Клей трэба разьвесыці асобна і падліваць з разълікам, каб узяўшы паміж пальцамі і іх съсіснуўшы, то разымаючы ціха пальцы, чулася-б клейкасьць. Можна маляваць і анілінавымі фарбамі, але тады трэба прыбавіць трохі „гляубэрвай“ солі щі жэлятыну, каб фарба на палатне не расплывалася. Анілінавыя фарбы: жоўтая, пунсовая, фуксын чырвоны, цынамонавая, сіняя, чорная і зялёная.

Транспорантныя дэкорациі малююцца так: маляваць на палатне з аднаго боку дэкорацию акварэльным спосабам (бяз грунту), а на другім баку гэтае палатно загрунтаваць, але ня скроль, каб пакінуць месцы, якія-б прасьвечвалі, калі ззаду паставіць лямпу і дэкорациі павесіць на сцэне.


Накладныя дэкорациі з матэрыялаў робяцца так: узяць матэрыял такога колеру, якога павінна быць больш на малюнку—фон паветра, фон пакою і г. д., зрабіць узор-контуры і, адпаведна асобных частак малюнку, выкраіць асобныя кусочки розных колераў матэрыялаў: для пня дзрава—цёмна-шэры маміст (коленкор), для лісьця—

зялёны і г. д. Выразаныя кускі намазаць лёгка клеем і наклейваць контурны малюнак. Калі краі падсохнуць, тады іх абвесыці сінай ці чорнай фарбай.


Можна і ня клеіць, а падшываць гэтыя кавалкі.

На сцэне зъмяшчаецца ня толькі дэкорацыйная заслона, калі патрэбна вызначыць, напрыклад, лес, а яшчэ, апрача таго, па бакох вешаюцца аркі-кулісы і нават з выразаным лісьцем, якія замацоўваюцца на рыбалоўную тонкую сетку, каб не адрываліся і не загіналіся.

Разъмеркаваньне дэкорацый на сцэне з кулісамі і, замест іх (сукнаў), з дэкорацыйным заднікам паказана на мал. 35 і 35а.



Мал. 35. Выгляд сцэны съераду:  
а, б, в—лясныя аркі,  
г—дэкорацыйны заднік.



Мал. 35а. Выгляд сцэны зъверху  
а, б, в—сукна  
г—дэкорацыйны заднік.

Зусім досыць, калі карыстацца толькі адным заднім дэкорацыйным заднікам, а па бакох вешаць сукны як ў відавых, і ўнутраных сцэнах дзеі.

Сукны—гэта палотны. Робяца яны з палатна, фланэлі, сукна, мультану, адным словам, з густога матэрыялу. У крайнім выпадку, можна зрабіць „сукны“ з рагожы.

Іх робяць па 2-3 пары на кожны бок сцэны, шырынёй  $2\frac{1}{2}$  арш. (1, 4—1, 8 мэтр.), даўжынёй ад падлогі бадай да каласьнікоў.

Заднюю дэкорацыйную завесу можна замяніць завесай чыстага фону ў колер сукна. Трэба зрабіць пасярэдзіне разрэз для выхаду. Трохі шырэй, чымся разрэз выхаду, прывешваецца зьверху на задніку ззаду з такога-ж матэрыялу і такога-ж колеру палоска шырынёй 1—3 арш. (0,7—2,1 мэтра). Колер сукнаў павінен быць ня яркі, лепш усяго рабіць шэрага колеру; для відавых сцэн (лес, вуліца, сад) колер „оливковы“ (гнілога лісту), для ўнутраных сцэн (хаты і г. д.)—шэры.

Можна матэрыял пафарбаваць клеевай ці анілінавай фарбай.


Сукны трэба вешаць так, каб ня было відаць за кулісамі артыстых. Каб сукны не прасьвечвалі ў тых мясцох, дзе лямпы і шчыткі, трэба прывешваць лісты кардону. Каб з відоўнай залі ня было відаць, як падвешаны сукны ці сафіты, ня было відаць каласьнікоў і наогул ня кідаўся ў очы гледачу прастор на сцэне, трэба вешаць ва ўсю шырыню сцэны, з такога-ж матэрыялу і колеру, што і сукны—палотнішчы, шырынёй ад  $1\frac{1}{2}$  да 3 арш. (1,8—2,1 мэтр.). Такіх падвесак (падуг) можа быць 2,3 і больш, у залежнасьці ад глыбіні сцэны і каласьнікоў.

Пры сукнах можна ставіць прыстаўкі (кусты, хату, часьць хаты, плот і г. д.) ці прывешваць навескі (на заднік, вокны і г. д.), хаця лепш з маствацкага боку пры сукнах іграць проста ў „сукнах“. Сукны пазбаўляюць лішняе затраты на дэкорацыі. Пры сукнах скарачаецца антракт (перарыў паміж дзеямі), калі прыходзіцца мяняць дэкорацыі, бо пры сукнах ці зусім нічога не мяняюць, ці толькі перавешваюць дэкорацыйны заднік. У некаторых тэатрах сукны зусім выжылі павільён (тры съценкі). Ставіць гэтыя съценкі на вясковых сцэнах вельмі і вельмі нязручна. Чаго не паказвае сцэна, тое павінна дапаўняцца фантазіяй гледача. Але там, дзе ёсьць павільёны, трэба іх скарыстаць. Дзеля гэтага ў кароткіх рысах трэба сказаць пра абсталяванье павільёну.


**Павільён.** Дзеля зручнасці павільён робіцца з некалькіх шчыткоў. Вяжуцца рамы, напрыклад, тры для заднай сцяны і па дзве для бакавых (у залежнасці ад велічыні сцэны). Таўшчыня брускоў  $1\frac{1}{2}$ —2 вяршк. (7—9 см.), шырыня 2—3 вярш. (9—13 см.). Кожная рама шырынёй 2—3 арш. (1,5—2,1 мэтр.), вышыня 4—5 арш. (2,8—3,5 мэтр.) (па вышыні вакна сцэны).

Рамы пры ўстаноўцы злучаюцца ці правушынамі, прыробленымі па аднай да бруска аднай і другой рамы; правушки замацоўваюцца калком, прывязаным, каб яго ня згубіць, да аднаго з брускоў рамы, ці на трох вуглах робяць (ці прыбіваюць) дзеравяныя кручкі, а ў чацвертым (верхнім) вугле прыбіваюць вяроўку, якой і


## Устаноўка павільёну




Мал. 36. Умацоўка рам.



Мал. 36а. Правушыны для замацоўкі рам.



Мал. 37. Павільён з устаўнымі шчыткамі.



Мал. 37а. Абсталяваньне вакна.

зьвязваюць гэтыя кручкі. Дзеля большай моцы павільёну ззаду да рам прыбіваюць аткосы.

Рамы абіваюць кардонам ці палатном, з малюнкам шпалераў ці бярвеньняў. Робяць павільён на два бакі (розных відаў): на адным хата, на другім—пакой.

Робяць рамы са ўстаўнымі шчыткамі (устаўкамі), тады рамы застаюцца пры пераменах на месцы, а мяняюцца толькі ўстаўкі. Пры гэтай систэме трэба рабіць у брускох пазы. Брускі ў такіх выпадках трэба рабіць шырэйшыя.

Замест столі, якая спушчаецца ў тэатрах на павільён зверху, у сялянскіх тэатрах трэба зрабіць падугі для хаты шэрага колеру ці ў тон дзерава, а для пакою—белага.

Павільён і яго часткі паказаны на малюнках 36, 36а, 37 і 37а.

**Абсталяваньне сцэны.** Для абсталяваньня сцэны трэба мець на ўвазе наступнае:

1. Абстаноўка сцэны павінна адпавядаць зъмесцту п'есы ці наогул дзеі.

2. Адпавядаць памерам сцэны.

3. Прадстаўляць сябей узор, а не сапраўдны натуральны від, стварыць нешта падобнае да месца дзеі.

Вельмі часта ня толькі на аматарскіх сцэнах, але і ў тэатрах прыходзіцца спатыкаць цэлы шэраг недарэчнасцяў. Адну дзею граюць у павільёне, другую ў сукнах з дэкорацыйным заднікам, трэцюю—на адным фоне. Ставяць на маленькой сцэне вялікі стол, а часамі застаўляюць сцэну

чым папала, і артыстыя ня маюць месца для руху. Па п'есе патрэбна хата, а іграюць у буржуазным павільёне, замест таго, каб за адсутнасцю хаты, іграць праста ў сукнах.

**Бутафорыя і рэквізыт.** Калі няможна дастаць рэчы, якія патрэбна мець на сцэне, то робяць іх з клеенай паперы. Лепіцца з гліны форма тэй ці іншай рэчы. Калі падсохне гліна, на гэтую форму клеяць паперу ліст за лістам да 20 і больш, намазваючы клеем.

Ці робяць цеста з густа зваранага крухмалу са сталярным клеем ( $\frac{3}{4}$  крухмалу і  $\frac{1}{4}$  клею), куды кідаяць дробна нарэзаную паперу і разварваюць усё гэта. З гэтага цеста можна ляпіць розныя рэчы.

Рэквізыт—гэта тыя рэчы, якія прыносяць з сабой на сцэну артысты (палка, парасон, кветкі і г. д.). Пералічыць усе рэчы бутафоры і рэквізыту немагчыма, але ўсё-ж ткі тэатральному сялянскому гуртку трэба мець гадзіннік з ланцужком, портфэль, лямпу, падсьвечнік, рэволвэр (пугач), чарнільніцу, паднос, кніжкі (дзьве) ў пераплётах, пасуду для абеду, букет папяровых кветак, ігравыя карты, абрус, портманэт, лісткі каляровае паперы, падобныя да папяровых грошай, званок, кошык ручны, люльку і г. д. Гэтыя рэчы вельмі неабходны, і трэба іх набыць, ці наперад ведаць, у каго іх можна дастаць, калі яны будуць патрэбны. Для рэволюцыйных п'ес трэба мець съязг, плякаты з лёзунгамі, а таксама партрэты правадыроў пролетарыяту.

## С Т Ы Л Ъ

Для таго, каб гаварыць аб тэатральным стылі, неабходна ў кароткіх рысах пазнаёміца са стылем наогул. У гэтай галіне ў навуковых і памарксыцку пабудаваных досьледах мы маем вельмі мала напісанага, а тым больш напісанага популярна.

Калісь стылем называлі завостраную палачку, якой у старыя часы нашы продкі пісалі (замест цяперашняга пяра) на дошчачцы з воску (паперы тады яшчэ ня было). А цяпер пад словам стыль разумееца пэўнае паняцьце з тэорыі і гісторыі мастацтва. Пад гэтым словам разумееца пэўная злучнасць усялякіх мастацкіх прыёмаў, якія пануюць у пэўную гістарычную эпоху, дзе ў гэтай злучнасці розныя дэталі так шчыльна дапасоўваюцца адна да аднай, так органічна дапаўняюць адна другую, што і складаюць адзіную суцэльнную систэму, адзіны характар або стыль. Кожная эпоха, кожны народ мелі свой стыль. Развіцьцё якога-небудзь стылю абумоўліваецца харектарам дзяржаўнага ладу (політычным ладам, бытам краіны), экономікай і развіцьцём культуры наогул. Наибольш яскрава стыль вызначаецца ў архітэктуры, у розных будоўлях, якія захаваліся ад старажытнасці і да нашага часу. Далей харектарнымі

выяўленынамі стылю эпохі зьяўляеца разъярства (скульптура), малярства і, нарэшце, пэўныя азнакі стылю знаходзяцца ў літаратуры і ў тэатры. У залежнасці ад культурнага разьвіцця тэй ці іншай краіны, у залежнасці ад экономічных і бытавых вымаганьняў тэй ці іншай пануючай клясы, цэлай нацыі, самая выдатныя, найбольш таленавітыя прадстаўнікі мастацтва выяўлялі ў мастацкіх творах стыль эпохі, які знаходзіў потым сваіх прыхільнікаў і захоўваўся на доўгія часы ня толькі ў тэй краіне, адкуль ён паходзіў, а пашыраўся і на іншыя краіны і іншыя народы.

Антычны стыль. Так, напрыклад, стыль старадаўнага грэцкага мастацтва, тат званы „антыхны“ (пераважна ў архітэктурна-будаўнічай галіне), праз доўгія вякі захаваўся і да нашага часу.


Асаблівасць антычнага стылю: простая форма бяз лішніх аздоб, уроўнаважнасць (пропорцыянальнасць) асобных частак, складнасць, зручнасць і разам з тым вялікасць. Пры гэтым харектарнай адзнакай антычнага стылю ёсьць не архітэктура, а разъярства. У разъярстве мы бачым выяўленыне мастацкіх імкненіяў таго часу. Найбольш мастацка-каштоўныя рысы разъярской творчасці захаваліся да нашага часу ў форме розных статуй, якія выяўляюць культ людзкога цела. Гэта вышла з того, што пануючая кляса таго часу, „вольныя грамадзяне“, толькі тое і рабілі, што ваявалі, а дзеля гэтага і ўсе іх думкі вялі да таго, каб народ быў дужы фізычна. Усе народныя святы, так званыя „олімпійскія ігрышчы“, як і ўся навука ў тагачасных грэцкіх

школах, грунтоваліся на розных выпярэдніцтвах у сіле, спрытнасьці і вытрыманастьці. Атлёт-барацьбіт быў у асяродку ўвагі ўсяго жыцьця. Пераможца на выпярэдніцтвах карыстаўся вялікай пашанай. Яго апявалі ў песнях, у чэсць яго называлі новы год. Яго-ж выслаўлялі ў розных постаячых і паставах антычныя мастакі.

Былі, зразумела, і іншыя мастацтвы ў старадаўній Грэцыі—музыка, літаратура, тэатр, малярства, і ўсе яны займалі пэўнае месца ў жыцьці грэцкага народу, але найбольшага з усіх мастацтваў росквіту і вагі дасягнута там разъярства (скульптура).

Выслаўленыне цела, яго прыгожасьці і фізычнай сілы пры дапамозе разъярства—гэта і было характарным стылем антычнай эпохі (гл. мал. 38)—рыска антычнага стылю.


Рымскі стыль. Калі Рымская імпэрыя заваявала Грэцыю, мы бачым заняду ахвяту грэцкай культуры і навукі і зьяўленіня новага стылю, так званага рымскага, дзе на месца жывой творчай



Мал. 38.

думкі народу прыходзіць штучны, надуманы густ  
рымскага патрыцыя (буржуа).

У рымскім стылі ўжо ня відаць прастаты, а  
разам з тым і вялікасці форм, якія былі ў Грэ-  
цыі. Гэта тлумачыцца тым, што ў Рыме мастац-



Мал. 39.

тва было прыналежнасьцю толькі багатых. Для здавальнення іх густаў мастакі пачалі выдумляць іншыя формы адзін перад адным, стараючыся іх прыаздобіць рознымі дэталямі, складанасьцю ма-  
люнкаў і пышнатой паганага густу. Да рымскага стылю, паміж іншым, ніхто ў пазнейшыя часы не варочаецца, тады як варочаюцца яшчэ і ця-

пер да грэцкага стылю, і сам гэты рымскі стыль скончыўся з панаваньнем Рымскай імпэрыі (гл. мал. 39—рыска рымскага стылю).

Готычны стыль. На зъмену рымскаму стылю ў той самы час, калі пачала занепадаць улада каралёў, царквы, калі грамадзкае жыцьце пачало што далей, то ўсё мацней заваёваць сабе працы,—прышоў і пышна расквеціўся іншы стыль, які найбольш выявіўся ў архітэктуры,—гэта стыль готычны. Готычны стыль, або „хрысьціянскі“, як яго яшчэ называюць (гл. мал. 40) зъявіўся яшчэ ў сярэднія вякі, хоць зародкі яго былі на шмат раней хрысьціянскае эры,—пераважна ў рымскіх прыватных будынках.

Зъяўленыне і развіцьцё готычнага стылю, абу-моўлівалі прычыны і чиста практычнага парадку. Цымер, у артыкуле „Сьветагляд і формы стылю“ („Весьнік соцыялістычнай акадэмії“ № 4) гаворыць:

„Зъяўртаючы ўвагу на частыя пажары ад маланкі, афярамі якой былі і цэрквы, якія будаваліся з драўлянымі дахамі, пытаныне аб моцна трывалым стылі для іх зъяўляеца пытанынем надзвычайнай вагі. А дзеля того, што скляпеньне робіць больш вялікаснае, больш урачыстае ўражаныне, чымся памяшканыне з плоскай стольлю, то гаспадарчая задача павінна была стаць адначасна і мастацкай задачай“.

І далей:


... Усе клясы тагачаснага грамадзтва хоць і ня бралі беспасрэднага ўдзелу ў будаваньні цэрк-

ваў, але цікавіліся гэтым, бо ў царквах адбываліся шматлікія акты, важныя як для адзінкавых асоб, так і для цэлай грамады. Апрача таго, царква была і месцам рэлігійнага культу”.

І, нарэшце:

„... далей чыста вонкавае выкарыстаньне готычнага стылю для будынкаў іншага тыпу, будынкаў

для прыватных мэт— для палацаў, ратушаў, цэхавых грамадзкіх будынкаў, нават для звычайных будынкаў мяшчан—было нямінучай спадчынай таго, што будаўніцтва на працягу шмат сталеццаў спынялася бадай-што выключна на будоўлі цэркваў, як на самым важным будаўнічым заданні сярэдніх вякоў, і гэта было вынікам таго, што ўся мастацкая думка была прасякнута готычнымі формамі”.



Мал. 40.

Такім чынам, карэньнямі развязіцца якоганебудзъ стылю ёсьць ня толькі той ці іншы съветагляд данае эпохі, а, галоўным чынам, залеж-

насьць ад соцыяльнай структуры грамадзтва, якое і выклікае як асабістыя, так і агульна-грамадзкія патрэбы, а таксама ад узоруно разьвіцьця тэхнікі данае эпохі, якая і спрыяе разьвіцьцю і ажыцьцяўленню тых ці іншых задач стылю. Праўду кажучы, соцыяльная структура грамадзтва і разьвіцьцё тэхнікі адначасна зъяўляецца і падставай для ідэолёгіі грамадзтва. За зменай соцыяльнай структуры заўсёды наступае і змена ідэолёгіі і формы стылю.


Цікавае пацверджанье гэтага палажэння маєм у таго-ж самага Цымэра, калі ён апісвае іншы стыль, які паўстаў съследам за готычным, а іменна: Рэнэанс, або, як яго яшчэ называюць, Адраджэньне.

Стыль Рэнэанс (Адраджэньне). У той час, калі самай галоўнай задачай будаўніцтва, адпаведна да структуры грамадзтва, былі цэрквы і манастыры, ратуша і купецкія будынкі—у гэты час у італьянскіх гандлёвых гарадох, у Вэнэцыі, Генуі, Флёрэнцыі, процэс распаду сярэднявяковага цехавага ладу быў у поўным ходзе. Поруч з організаваным у цэхі рамесніцтвам зъявіўся ізоляваны купец, поруч з клясай дробнага бургерства (мяшчанства, дробнага буржуа)—кляса багатых патрыцыяў (паноў, вялікіх буржуа). Уплыў апошніх на мастацтва наогул, і на будаўнічае мастацтва асабліва, выявіўся ў тым, што яны патрабавалі ня столькі будоўлі і аздобы грамадzkіх будынкаў, колькі вялікаснай аздобы свайго ўласнага будынку, дзе яны ладзілі свае ўласныя святы і куды запрашалі гасьцей. Іх памяшканьні,

іх палацы, калі хутка разьвінуўся гандаль з Усходам і ўзмацніў іх экономічны і політычны стан,—зрабіліся найбольш прывабнай справай італьянскіх мастакоў і архітэктараў...

І таксама, як і ў часе готыкі, готычная форма ўплыўала на ўсю мастацкую творчасць і выяўлялася ня толькі ў прыватным будаўніцтве, але і ў мастацкай прамысловасці,—таксама і захопліваючыя агульныя інтарэсы, формы Рэнэсансу (гл. мал. 41) выціснулі готычны стыль ня толькі з прыватнага, але і з царкоўнага будаўнічага мастацтва.

А саблівасць стылю Рэнэансу—гэта паворот да антычных формаў мастацтва, прыбліжэньне мастакоў у



Мал. 41.

сваіх творчых шукальнях да пэўных навуковых законаў і да прыроды. З’явілася імкненіе стварыць прыгожае і зручнае памяшканье для жыцьця замест няпрыветных замчышч сярэдніх вякоў (глядзі малюнак стылю і стылю рэнэанс).

Тут названы толькі чатыры харектары стылю, пераважна архітэктурнага мастацтва. Гісторыя мастацтва ведае іх значна больш. Так, напрыклад, кожная нацыя старадаўных часоў: асірыяне, бабілёнцы, эгіпцяне, грэкі (з падзелам на асобныя нацыі, што засялялі тагачасную Грэцыю—дорыні, іоні), рымляне, бізантыйцы, маўры—мелі свой стыль мастацтва.

Апрача стылю, паводле асобных нацый, гісторыя яшчэ дзеліць мастацкія стылі паводле эпох: романскі, готычны, рэнэанс, бароко, рококо, ампір і г. д.

Гаворачы аб стылі архітэктурным, ня трэба забывацца і іншых галін мастацтва: скульптуры (разбярства), малярства, літаратуры, тэатру і музыкі. Злучанасць гэтых мастацтваў у розныя часы зьяўлялася найхарактарнейшай азнакай мастацкага стылю. Паступовасць гэтых відаў мастацтва ішла прыблізна па такой схеме:

- а) у старадаўнія часы—разбярства (скульптура);
- б) у пазнейшыя часы сярэдніх вякоў—архітэктура, і то царкоўная, а за ёю малярства;
- в) далей ужо ў XVII стагоддзі пануючае месца займае тэатр;
- г) і, нарэшце, з XIX веку—музыка.

Гаворачы аб уплывах на развіцці якоганебудзь стылю ў мастацтве, поруч з экономічным

і соцыяльна-політычнымі прычынамі агульнага парадку (залежнасьць ад дзяржаўнага ладу і культурнага развіцьця краіны, як і пэўных тэхнічных дасягненняў), мы не павінны забывацца і аб момантах асабістага парадку, якія ў буржуазных краінах, як, напрыклад, у Францыі, рабілі значны ўплыў на стыль.

У свой час былі вельмі пашыраны і мелі сваіх пераймальнікаў такія стылі ў мастацтве, як „Ампір“, „Людовік XIV“, „Помпадур“, „Рококо“, „Бароко“ і іншыя.

Гэтая стылі паходзілі і ўтвараліся ня толькі з захаплення людзей—што таксама вельмі часта здаралася ў пашырэньні і ўтварэнні стылю,—але часта здаралася і так, што стыль узьнікаў з прывычак розных цароў і царадворцаў. Так было, напрыклад, са стылем Людовіка XIV—аднаго з каралёў Францыі, або са стылем „Помпадур“, які ўтварыла прыдворная дама—як бачым, нават называліся гэтая стылі ў чэсьць сваіх фундатараў.

Галоўнай асаблівасцю гэтых стыляў была вышуканасць формаў, пышната, што для зьдзейснення вымагала вялізарных коштаў і, такім чынам, была даступна толькі заможным. Вядучы досьледы харектарных азнакаў стылю, вядомы гісторык стыляў, Кон-Вінер, у сваёй кнізе „Гісторыя стыляў“ падзяляе іх на дзве процілежныя асаблівасці: стыль конструктыўны, гэта—практычна-суцэльны стыль, які для выкарыстанья якога-небудзь мастацкага твору адпавядае жыцьцёвай патрэбе і зручнасьці, і стыль дэструктыўны—дзе, наадварот, пераважаюць элемэнты аздобнасці

мастацкага твору, так званыя — орнамэнтальна-дэкорацыйныя асаблівасьці, зусім непрактичныя. Адзначаючы гэты падзел, Кон-Вінер адначасна кажа і аб тым, што ў гісторыі разьвіцьця чалавецтва гэтыя асноўныя стылі заўсёды чаргуюцца паміж сабой, у залежнасьці ад соцыяльных умоў тэй ці іншай краіны.

Самы магутны народ свайго часу, кажа ён, утварае стыль конструктыўны, бо ў ім могуць здаволіць свае мастацкія патрэбы найшырэйшыя колы грамадзтва як праз даступнасць формаў, так і праз даступнасць матэрыяльную, тады як дэструктыўны стыль даступны толькі заможнай клясе.

Сучасны дасьледчык стыляў, Гінзбург, у кнізе „Стыль і эпоха“ бачыць трох асноўных тыпіў ў архітэктуры стылю — Конструктыўны, Органічны і Дэкорацыйны.

Цікавыя яго паясьненія такога падзелу. Конструктыўны стыль, кажа ён, утвораны з практична-суцэльных меркаваньняў: ён вынік з мэтай утылітарнай (беспасрэднага выкарыстання ў жыцьці); органічны — уяўляе гармонічнае аб'яднаньне практичнай судэльнасці і аздаблен'ня, а дэкорацыйны даводзіць, што імкненіе прыгожасці перамагае над імкненіем да суцэльнасці. Між іншым, трэба заўважыць, што кожны са стыляў, нам вядомых, у сваім разьвіцьці сапраўды пераходзіць праз трох фазы, што, прыблізна, адпавядае падзелу Гінзбурга.

Кожная эпоха, кожная нацыя, што ўтварала свой стыль, сапраўды перажывала моманты кон-

структурывізму, калі стыль толькі што нарадзіўся, калі да ўсяго прымушала толькі патрэба жыцьцёвай суцэльнасьці. Далей ішоў момант росквіту— органічны стыль,—калі да жыцьцёвай суцэльнасьці прымешвалася і патрэба аздобіць мастацка ўпрыгожыць. І, нарэшце, момант заняпаду данага стылю,—момант дэкорацыйны,—гэта, калі ўпрыгожанье толькі дзеля ўпрыгожанья, не бяручи пад увагу ні патрэбы, ні суцэльнасьці (так было са стылем готычным).

Стыль тэатральных пастановак. Зразумела, што калі трэба стылёва паставіць якую-небудзь гістарычную ці бытавую п'есу, дык перш за ўсё трэба высьветліць жыцьцё якога народу (беларускага, украінскага, німецкага, французскага і інш.) і які час гэтая п'еса выяўляе. Гэта значыць: ці час прыгону, ці час дагістарычны, ці час росквіту капитализму, ці нашыя часы...

Высьветліўшы гэтыя моманты, адразу стане зразумелым, як павінна быць аформлена тая ці іншая п'еса.

Дэкорацыі. Стыль пастаноўкі ў першую чаргу вызначаецца дэкорацыйным аздабленнем. Тут трэба ведаць час і ступень развіцця культуры і прымаць пад увагу тэхнічныя дасягненныі таго часу.

Ня стылёва было-б рабіць дэкорацыю, напрыклад, да п'есы „Машэка“, калі-б хату пакрыць жалезам ці дахоўкай. Таксама ня стылёва ў хаце селяніна, хоць і заможнага, у старыя часы, павесіць электрычныя лямпачкі. Бо жалеза ў тыя часы для даху ўжывалася толькі ў гарадох, і то ня

ўсюды, а электрычнае асьвятленне ў тыя часы нават і па гарадох беларускіх ці можна было знайсьці.

Таксама было-б ня стылёва, каб у тэй-жа сялянскай хаце паставіць камін... або замест маленъкіх ваконцаў на адну-дзве шыбы зрабіць готычныя, або так званыя венэцыянскія вокны. Таксама недарэчным было-б дэкорацыйнае аформленне, калі-б у нашым звычайным садку паставіць зваротнікавыя расыліны—пальмы, піхты, кедры і г. д.

Адзеньне. Ня меншае значэнне для вытрыманасці стылю пастаноўкі займае адзеньне актора. Ня кажучы ўжо аб значнай ролі адзеньня, якое разам з дэкорацыйным аформленнем робіць агульнае спрыяючае на яго ўражанье, а таксама вабіць і цешыць вока гледача сваімі фарбамі, трэба мець яшчэ на ўвазе і ту ю акалічнасць, што тое ці іншае адзеньне, яго крой, харектар, нават матэрый—да пэўнай ступені загадзя вызначаюць дух актора на сцэне. Адны рухі і хада на сцэне будуть у актора, адзетага, напрыклад, у звычайнае сучаснае адзеньне, і зусім інакш будзе рухацца на сцэне той самы актор, адзеты, як француз XV сталецца.

Зразумела, што адзеньне актора для стылю п'есы павінна быць увязана з агульным дэкорацыйным аформленнем, г. зн. трэба, каб адзеньне, як і дэкорацыі, былі ў адным пляне, адпавядалі аднаму часу, як і ўся п'еса.

Кіраўнікі драмгурткоў напэўна запытаюцца: дзе-ж гэта відана, каб драмгурток са сваімі і так абмежаванымі сродкамі і прыладамі змог

яшчэ траціца і на стылёвае адзеньне? Калі сёньня драмгуртак ня зможа прыгатаваць стылёвага адзеньня і дэкорацый—гэта ня значыць, што яму ня трэба ведаць таго, што патрэбна для гэтае стылёвасці. Нашы драмгурткі ўсё-ж такі затрачваюць сякія-такія гроши на аформленыне сваіх пастановак. Тут зараз, як ніколі, патрэбна ўспомніць ангельскую, здаецца, прыказку:— „я не ћастолькі багаты, каб купляць танныя рэчы“.

Няхай будзе менш, але лепш... Няхай драмгуртак ня гоніца за колькасцю пастановак, але зробіць гэтыя пастановукі і з боку дэкорацыйнага, і з боку адзеньня прыгожымі і стылёва вытрыманымі—больш карысці будзе.

Адзеньнем гэтым і дэкорацыямі можна абменьвацца з іншымі гурткамі. Але гэта пытанье организацыйнага парадку. Часта з адзеньнем, вытрыманым у стылі, ня ўсё добра нават і там, дзе і вялікіх коштаў непатрэбна.

І як гэта ня дзіўна, што парушэнье ня толькі стылю, а нават і звычайнай лёгікі, трапляеца ў тых п'есах, дзе новага адзеньня зусім шыць ня трэба.

Парыкі. Не апошняе месца ў вытрыманасці стылю пастановукі займаюць таксама і парыкі для актораў.

Ужо вядома, што ў кожнага народу з розных часоў былі і розныя будоўлі і што яны з цягам часу зъмяняліся.

Зъмяняўся ня толькі матэрыял для будоўлі—ад саломы і дрэва да жалеза-бетону, зъмянялася і форма: ад курное хаты аж да 40-павярховай і больш камяніцы...

Зусім відавочна, што з агульным развіцьцём экономікі, прамысловасці і вырабу ўзрастаете развіцьцё тэхнікі, а разам з тым павялічваецца і культурны ровень тэй ці іншай краіны. Як у будаўніцтве, так і ў адзеньні чалавек увесь час імкнецца да таго, каб будоўлю і адзеньне зрабіць больш зручнымі, прыстасаванымі да новых умоў жыцьця.

Тое самае трэба сказаць і аб парыкох (барада, вусы), як і з адзеньнем, мы маем тут розную „моду“ ў розных нацый, з розных часоў. У грэкаў і рымлян, напрыклад, мужчыны насілі нізка стрыжаныя валасы, тады як жанчыны насілі доўгія косы. Французы і ангельцы, скажам, у XVI—XVII сталецьці мелі інакшую моду—жанчыны і мужчыны насілі зьверху валасоў спэцыяльна прыгатаваныя парыкі з нейкай чапурнай зачэскай, пры гэтым яшчэ напудраныя. Гэтую моду з часоў царыцы Кацярыны пераняла і царска-памешчыцкая Расія. Кітайскі народ, як вядома, толькі нядаўна пачаў пакідаць насіць косы. Характарнаю прыкметай, напрыклад, украінцаў часамі і цяпер зъяўляеца доўгі вус, апушчаны ўніз, а палякі, наадварот, у большасці носяць вусы, закрученыя ўверх. Бароды доўгі час былі адзнакай старадаўняга вялікарускага народу, аж да спэцыяльнага наказу цара Пятра I аб tym, каб абавязкова стрыгчы бароды. Пазней расійскім чыноўнікам былі заведзены, як мода, так званыя „бакі“.

Духавенства, напрыклад, у розных народаў таксама мае і розную моду: папы носяць доўгія валасы, „аўтокефальная“, наадварот,—стрыжэ свае

валасы. Каталіцкія ксяндзы нізка стрыгуць валасы і выгольваюць невялічкі плех на цемі, які завеца „тонзурай“. Бараду і вусы голяць. Зараз у нас большасць жанчын абстрыгаюць косы, а мужчыны голяць ня толькі бараду, але і вусы.

Значыцца, для стылю п'есы важна падабраць такія парыкі, якія не парушаюць стылю таго часу, што высьвятляе п'еса, і якія адпавядаютъ агульному стылю дэкорацый і адзеньня.

Мэбля. Для паўнаты стылёвай вытрыманасці пастаноўкі, побач з дэкорацыйным аформленнем і адзеньнем, не апошніе месца займае мэбля. Ды ў гэтым ці ня самая цяжкая справа драмгуртка.

Бо калі можна так ці інакш справіць дэкорацыю, адзеньне і парыкі—вельмі важна зрабіць яшчэ і стылёвую мэблю. Дзеля гэтага кіраунік-рэжысэр павінен быць вельмі старанным і заходлівым, каб прыдумаць, як са звычайнай мэблі, з дапамогай розных комбінацый—рознакаляровых чахлоў на крэслы, табурэткі і канапы, абрусы, кілімы і дываны на стол і г. д., з дапамогай дадатковых прыставак на размаляванай фанеры,— зъмяніць асноўны комплект звычайнае мэблі на той ці іншы стыль.

Рэжысэру-кірауніку трэба наогул добра вывучыць стыль, як і мастаку, які працуе ў драмгуртку і, супольна абмеркаваўшы ўсе мажлівасці і ўзяўшы пад увагу методы пастановак, выбраўшы для сябе найбольш зручны, і, баючыся аб вытрыманасці стылю, поруч з дэкорацыямі, убраньнем, парыкамі, рэквізитам і г. д.—не забывацца і на мэблі.

Рух, слова. Пакуль што гаварылася толькі аб фоне, які ўтварае той або іншы стыль пастаноўкі. Але калі і сам актор у сваёй ігры ўсімі манерамі, харектарам, што найбольш вызначаюцца ў рухах і слове—ня будзе прытрымлівацца пэўных законаў, стылёвасць пастаноўкі парушыцца. Рух і слова, як і дэкорацыі ці адзеньне, маюць таксама свае законы, таксама мусіць быць увязаны з эпохай, нацыяй і соцыяльнай ці клясавай прыналежнасцю.

Для кожнага кіраўніка-рэжысэра ці актора павінна быць выразным, што рухі, напрыклад, у запарожца, які прывык да каня і шаблі, будуць трошкі розніцца ад рухаў, напрыклад, вяльможы, выхаванага на „полонезах“, „кадрылях“ ці „кракавяках“.

Рухі цывільнага грамадзяніна, як і ўся манера трymацца, зусім будуць розніцца ад рухаў і агульнай „вопраткі“ чалавека вайсковага.

Кіраўніку-рэжысэру трэба зрабіць не адну і ня дзьве пробы ў адзеньні, каб прызывычаіць актораў хадзіць у нязвыклым і часамі сапраўды нязручным адзеньні, каб хоць і ня вытрымаць цалкам стылю, але ня зусім яго парушыць.

Што датычыцца слова, то гэтая справа ня так ужо складаная, але, на жаль, тут найбольш парушаецца стыль.

Уся бяда ў тым, што акторы ня ставяць сабе за задачу ўважна, у першую чаргу, вывучыць самы тэкст ролі. Праз гэта ёсьць цэлы рад грубых парушэнняў стылю.

Калі рэжысэру ўдаецца дасягнуць злучнасьці пэўных мастацкіх прыёмаў, калі матэрыяльныя сродкі дадуць мажлівасць аформіць пастаноўку дэкорацыямі, адзеньнем, парыкамі, рэkvізітам і мэблём, а акторская праца над сваім целам (рухам і гэстамі), а галоўнае, над сваім словам у духу і харектару аўтара будзе сумленнай, то гэта будзе стылёвай пастаноўкай.

Кожны кіраунік-рэжысэр, як і тэатр, абавязковая павінен пазнаёміцца і старанна вывучыць як усе існуючыя методы пастановак, так і харектары розных стыляў. У сваёй жа творчай працы рэжысэр, мастак, актор ніякім чынам не павінны абмяжоўвацца пераказам толькі чужое творчасці, чужых дасягненняў, але шляхам шуканняў, шляхам упартасці працы над сабой, над сваёй адукцыяй падыходзіць да ўтварэння сваіх мэтодаў, свайго стылю.

---

### Кніжкі па гэтым пытаньні

*В. Щербаковский. Архитектура у разных народов.*  
Львов—Киев, 1910 г.

*Курдюков. Популярные очерки по истории архитектуры.* Изд. Политехнического музея; а) Византийское искусство, 15 к., б) Греция, 15 к., в) Египет, 15 к.

*Н. Гиляровская. Театрально-декорационное искусство за 5 лет.* Изд. Комбината Издательства и Печати. Казань, 1924 г.

*Кон-Винер. История стилей изящных искусств.* Изд. „Космос“. М. 1912 г. 2 р. 25 к.

*Байс.* Краткая история искусств. 1-ое Изд. В. Антик и К. М. 30 к. 2-ое Изд. Кульженко. Киев, 1910 г. 4 р.

*Соломон Рейнак.* Аполлон. История пластических искусств. 1-ое Изд. „Проблемы эстетики“. М. 1913 г. 3 р. 25 к. 2-ое Изд. „Общественная польза“. СПБ. 1913 г. 1 р. 50 к.

*М. Соболев.* Развитие пластических искусств Греции. „Русские учителя за границей“. Сборник, год 2. М. 1911.

*Д. Анджели.* Древний Рим. Пер. с итальян. „Русские учителя за границей“. Сборник, год 2. М. 1911 г.

*Флетчер.* История архитектуры.

*Э. Воронец.* Помпей. „Русские учителя за границей“. Сборник, год 2. М. 1911 г.

*С. Сватиков.* Рим древнехристианский и средневековый. „Русские учителя за границей“. Сборник 2. М. 1911 г.

*С. Сватиков.* Рим в эпоху возрождения и упадка. „Русские учителя за границей“. Сборник, 2. М. 1911.

*Б. Грифцов.* Искусство Греции.

*Ф. Рерберг.* Краткий курс истории искусства. Изд. *В. Саблина*. М. 1909 г. 1 р. 50 к.

## Т Э З І С Ы

мастацкае працы хаты-чытальні, прынятыя  
1-м Усебеларускім зъездам хатнікаў

17 сакавіка 1927 году

1. Паступовы ўзрост народнае гаспадаркі, палепшанье матэрыяльнага становішча рабочых і сялян, няўпынны рост політычнай і грамадзкой актыўнасьці мас — ствараюць найлепшыя ўмовы для політасьветнай працы ў галіне мастацкага будаўніцтва на Беларусі.

Гэтае будаўніцтва, маючы на мэце ўсебаковае выяўленыне творчых сіл шырокіх рабоча-сялянскіх мас і падняцьце раззвіцця агульнага культурна-мастацкага ўзроўню, цяпер набывае значэнне найважнейшай галіны ў агульнай систэме політасьветпрацы.

2. Адзначаючы вялікую ролю мастацтва ў справе організацыі клясавай самасвядомасці мас і надаючы ў сучасных умовах выдатнае значэнне справе мастацкага выхаванья, неабходна асьцярожна карыстацца прыёмамі ўплыву мастацтва і берагчыся вульгарнасьці. Не адмаўляючыся ад агітацыі і пропаганды мастацкімі вобразамі, неабходна імкнуцца да пагублення прыёмаў уплыву на псыхіку. Мастацкія гурткі з'яўляюцца організуючымі асяродкамі нашае рабоча-сялянскае моладзі. Барацьба з халтурай і за падняцьце якасці мастацкае прод...цыі—галоўная задача сёнешняга дню

3. Ухіл захаплення мастацтвам, чыста профэсіянальным, які часта заўважаеца, і заняпад мастацтва самадзейнага, трэба разглядаць, як ухіл шкодны. Дапамагаючы профмастакту ў яго працы па культурна-мастакаму аблугоўванню мас, адначасова неабходна ўсімі заходамі падтрымліваць і самадзейнае мастацтва, якое выяўляе творчыя сілы працоўных мас і стымулюе іх актыўнасць. Гурткі не павінны замыкацца ў свае цесныя рамкі і ня імкнуцца толькі для набыцця сродкаў.

4. Неабходна адзначыць вялікае значэнне мастацтва ў справе беларусізацыі і ў справе мастацкага аблугоўвання нацменшасцяй. Мастацкімі вобразамі можна паглыбіць правядзенне беларусізацыі ў широкія колы насельніцтва.

5. Да гэтага часу ў БССР становішча мастацкіх гурткоў на вёсцы знаходзіцца ў значным заняпадзе, з прычын: а) адсутнасці мэтадычна-плянавага кірауніцтва з боку акруг і цэнтраў; б) няўвязкі мастацкае працы з іншымі галінамі політасветпрацы на сяле; в) адсутнасці кірауніка гуртка, адпаведнага мастацкага матэрыялу, мэтадычных дарад, грошай і. г. д. Але ў шмат якіх выпадках прычын трэба шукаць і ў тым, што самі гурткі глядзяць на сваю работу, як на гулянку для сябе.

6. Патрэбы сялянства ў яго імкненіі да культуры павялічваюцца, і гэта ўскладае на мастацкія гурткі адпаведны абавязак і вымагае ад іх вялікай, паступова..., плянавай працы. Той факт, што мастацкія гурткі родзяцца па ініцыятыве самай масы насельніцтва, гаворыць аб тым, што трэба знайсці адпаведныя формы організацыі на падставе широкай самадзейнасці і гуртковай ініцыятывы.

7. Новыя формы ў экономічна-гаспадарчым жыцьці вёскі, што адбываеца зараз, упłyваюць і на зъмену побыту і съядомасьці селяніна. Асноўныя задачы ма-стацкае працы—адбіць тыя зъмены, якія ёсьць у сучасным жыцьці, і гэтым дапамагчы ў будаўніцтве гаспадаркі і побыту на новых соцыялістычных падвалінах.

8. Адзіная форма організацыі мастацтва на вёсцы, гэта ёсьць гурток нардому ці хаты-читальні, які павінен аб'яднаць усіх працаўнікоў аднай галіны мастацтва. Гурток нясе сваю частку масавай працы нардому ці хаты-читальні, і для найлепшага выкананьня гэтага вядзе сваю падрыхтоўчую працу.

У сваім унутраным жыцьці гурток будуецца на прынцыпе колектыву, ён мае зацверджаны радай нардому ці хаты-читальні свой кіраўнічы орган, які пра-водзіць працу гуртка па пэўнаму, выпрацаванаму на нейкі час, пляну. Кожны мастацкі гурток падпаратка-ваны радзе нардому ці хаты-читальні. Іншыя формы організацыі (хоры, оркестры, студыі і г. д.), што маюць тэндэнцыю быць організацыямі па-за нардомам ці хатай-читальній, трэба ўсялякімі спосабамі паволі прыцяг-ваць да формы гуртка ў систэме нардому ці хаты-читальні.

9. Апрацоўка пляну працы мастацкага гуртка пра-водзіцца ў поўнай сувязі з працай нардому ці хаты-читальні. Там, дзе ёсьць некалькі мастацкіх гурткоў, іх праца яднаеца навокал аднаго, супольна апрацаванага пляну. У аснову пляну кладзеца каляндар мясцовых масавых выступленій мастацкіх гурткоў.

10. Апрацоўка супольнага пляну працы мастацкіх гурткоў—першы крок да іх аб'яднанья. Методы орга-нічнага об'яднанья мастацкіх гурткоў наступныя:

- а) супольныя вытворчыя нарады кіраўнікоў;
- б) агульныя сходы мастацкіх гурткоў усіх відаў;
- в) узаемная дапамога гурткоў адзін аднаму (харавы і літаратурны—драматычнаму, узорны драматычнаму і літаратурнаму і г. д.);
- г) організацыя супольных масавых выступленьняў.

11. Драматычны гурток—найбольш распаўсюджаная форма працы на вёсцы ( $\frac{3}{4}$  усіх мастацкіх гурткоў). Народом ці хата-читальня, замацоўваючы іх, павінны зьвярнуць увагу і на організацыю харавых, музичных, літаратурных і ўзорных гурткоў.

12. Драмгурток яшчэ да гэтага часу захоўвае сілу старых мэтодаў працы, хварэючы на „тэатральшчыну“ і „аматаршчыну“. Лепшы спосаб працы драмгуртка—гэта новыя самадзейныя мэтоды працы, якія паднімуць цікавасць у сяброў гуртка і дадуць мажлівасць устанавіць дысцыпліну і плянавасць. Да такіх мэтодаў належаць:

- а) Найактыўнейшы ўдзел усіх сяброў гуртка ў падшуканыні матэрыялу, выбару яго, у апрацоўцы пляну пастаноўкі,—падшуканыні ці загатаўленыні прыладаў да выступленьня і г. д.
- б) Выкарыстаньне літаратурных матэрыялаў: вершы, апавяданьні, байкі,—для адпаведнай інсцэніроўкі іх.
- в) Самадзейная падрыхтоўка інсцэніровак, агітсудоў, жывых газэт і г. д.

Зъмест для самадзейнай творчасці трэба браць з сучаснага мясцовага жыцця, а таксама з важнейшых частак політ-асьветнай працы на вёсцы: сельска-гаспадарчай, прыродазнаўчай, вайсковай, санасьветы і г. д.

13. Найцікавейшая форма сялянскае п'есы—гэта сучасна-пбытавая: рэалістычна драма і комэдыя; пажаданы ў п'есе скокі і песні.

14. Працу харавога гуртка трэба цесна звязаць з іншымі гурткамі. Праца яго выяўляецца: у выкананьні рэволюцыйных і народных песень, у выступленьні на рэволюцыйных і агульна-сялянскіх съвятах, жывых газетах, інсцэніроўках, а таксама на вячорках і гулянках на паветры. Самадзейная праца хоргуртка выяўляецца ў зьбіраньні новых пбытовых песень вёскі, гораду, завodu. Набыцьцё тэхнікі павінна праводзіцца побач з падрыхтоўкай да масавых выступленьняў.

15. Гурткоў узорнага мастацства на сяле зусім мала, тады як гэтая галіна мастацства вельмі важная. Праца ўзорных гурткоў павінна выяўляцца ў тым, каб прыбраць памяшканье, аформіць спектакль, зрабіць плякат, дыяграму, надпіс і г. д.

16. Літгурткі пры нардоме ці хаце-чытальні—выпадковае зъявішча. Літгурток павінен дапамагаць іншым гурткам у самадзейнай працы (драмгуртку апрацаўваць тэкст да інсцэніроўкі, жывой газэты і г. д.), апрацоўка насьценнай газэты.

17. Адна з найважнейшых задач мастацкіх гурткоў—гэта барацьба са старымі пбытовымі звычаямі і ўдзел у організацыі новага быту. Дзеля гэтага мастацкія гурткі павінны:

а) Прымаць самы актыўны ўдзел у організацыі агульна-сялянскіх съвят.

б) Дапамагаць нардому ці хаце-чытальні выконваць новыя бытавыя зъявішчы (проводы прызыўнікоў, акціябарыны, шлюб), надаючы ім неабходную цікавасць і ўрачыстасць.

в) Прымаць удзел у вячорках і гулянках, і ставіць сваёй мэтай адцягнуць моладзь ад старых вячорак і гульбішч з п'янствам, бойкамі, сваркамі і г. д.

Формы чырвоных вячорак: розныя рухавыя ігрышчы, апавяданьні, харавыя съпевы, сольныя съпевы, цымбалы, скрыпка, гармонік і г. д. Танцы можна рыхтаваць сярод іншай программы вячоркі, але дбаць аб тым, каб яны складалі толькі частку программы і каб з вячоркі ня вышаў толькі вечар танцаў.

#### 18. Лічыць мэтазгодным:

а) Выданье Галоўполітасьветы часопісі, прыстасаванай спэцыяльна для вёскі, у якой быў-бы матэрыял для пастановак у хаце-читальні жывой газэты і мэтадычныя дарады наогул, а таксама рассылаць у асобных выпадках мэтадычныя лісты.

б) Організаваць базу для здавалення гурткоў п'есамі, грымам, тэатральнымі прыладамі і музычнымі інструментамі.

в) Складаць рэкомэндацыйны съпіс п'ес для вёскі, зацверджаных Галоўлітам.

---

Рэзолюцыі, прынятые нарадай пры Агітпропе ЦК УсеКП(б) ў маі 1927 г. аб пытаньнях тэатру

#### I

Рэзолюцыя па дакладу Н. Еўрэінава „Будаўніцтва самадзейнага тэатру“

1. Культурны рост пролетарыяту выклікае ўсё большую і большую патрэбу широкіх рабочых мас у відовішчах і сцэнічным мастацтве.

Гэтая патрэба здавальняеца, з аднаго боку—існуючымі профэсыйнальнымі тэатрамі, з другога боку—самадзейным тэатрам, у прыватнасьці клюбнай сцэнай.

Профэсыйнальны тэатр ня можа поўнасьцю задаволіць гэтай патрэбы нават у tym выпадку, калі будуць зъдзейсьнены меры палягчэнья доступу організаванага рабочага гледача ў існуючыя тэатры (зьніжэньне цэн, колектыўныя закупкі спектакляў і г. д.) з наступных прычын: а) профэсыйнальныя тэатры знаходзяцца ў большай частцы паводдаль ад рабочых раёнаў, ці зусім адсутнічаюць у рабочых раёнах; б) утрыманье іх абыходзіцца вельмі дорага, каб была мажлівасць значна панізіць цэны на білеты; в) па свайму разымеру яны ня могуць зьмясьціць усіх жадаючых. З гэтае прычыны клубная сцэна зъяўляецца і будзе зъяўляцца пераважным сродкам здаваленяня патрэб рабочых мас у відовішчы і сцэнічным мастацтве.

2. Апрача таго, клубная сцэна мае свае асаблівія перавагі і свае задачы. Папершае, клубная сцэна, будучы звязана з пэўным прадпрыемствам, з профэсыйнальнымі організацыямі і ўсёй рабочай грамадзкасцю,—мае мажлівасць бліжэй стаць да масы, больш і лепш улічваць культурны ровень, запросы і асаблівасці рабочых з прадпрыемстваў, аб'яднаных клубам, і дзеля гэтага больш глыбака ажыццяўляць політычны і культурны ўплыў на масы. Падругое, клубная сцэна выконвае яшчэ і другую задачу—будзіць самадзейнасць і творчую ініцыятыву рабочых мас у сцэнічным мастацтве і выхоўвае ў мастацкіх адносінах рабочых, уцягнутых у мастацкія клубныя гурткі.

Адзначаныя вышэй меркаваныні прыводзяць да выводу, што клубная сцэна зъяўляецца важнейшым фак-

тарам політычнага і культурнага выхаваньня мас. Дзеля гэтага, побач з мерамі палягчэнья доступу рабочага гледача ў профэсіянальныя тэатры і прыстасаваньня рэпэртуару да запросаў рабочых, неабходна ўдзяліць клубнай сцэне яшчэ больш увагі і прыняць рад мер да яе палепшаньня.

3. За гады рэвалюцыі клубныя мастацкія гурткі (драматычныя, харавыя і іншыя) прарабілі агромную політычную, агітацыйную і культурную работу, на іх плечы ў значнай меры быў узложены цяжар мастацкай агітацыі ў правядзеньні політычных кампаній па клубах, абслугоўваньне рабочага гледача і зацікаўленасці да мастацкай сцэнічнай работы сярод шырокіх мас рабочых і служачых.

Ня гледзячы на цяжкія ўмовы работы, недахоп і слабасць культурных сіл у клубах—клубная сцэна, бяспрэчна, дасягнула значных посьпехаў у сэнсе політычнага і мастацкага выхаваньня рабочага гледача, падрыхтоўкі кадраў гурткоўцаў—аматараў сцэны і ўтварэнья шэрагу новых, а таксама прыстасаваньня і зъмены старых формаў і прыёмаў—сцэнічнага мастацтва—інсцэніроўкі, агітсуды, жывая газета, балаган, эстрада і г. д.

4. Адначасна з некаторымі посьпехамі і пасоўваньнем наперад клубнай сцэны, трэба адзначыць і яе слабыя бакі і недахопы. Адсутнасць належнай увагі і кірауніцтва гэтай работай вельмі часта прыводзіла да пастановак безідэёвых, съляпому пераносу (без адбору) старога рэпэртуару, часамі антымастацкага і халтурнага тыпу. З другога боку, недахоп культурных сіл і малая кваліфікацыя большасці кіраунікоў драмгурткоў, адсутнасць ведаў у галіне сцэнічнага мастацтва—прыво-

дзілі з сабой нявысокую мастацкую якасьць пастановак, слабасьць распрацоўкі матэрыялу, кепскае мастацкае афармленье. Гэта зъявілася ў значнай меры вынікам таго, што клубныя гурткі ня мелі выразнай устаноўкі, кіраўніцтва і напрамку ў сваёй рабоце.

5. Побач з гэтым трэба адзначыць, што работа драмгурткоў затрымлівалася і заблыталася рознымі габінэтнымі выдуманымі тэорыямі накшталт тэорыі адзінага мастацства гуртка (ідэал гэтай тэорыі— „хэмічная мешаніна“ ўсіх клубных гурткоў), тэорыі „дзейственікаў“ (у аснове гэтае тэорыі ляжыць няпрызнаныне сцэнічнага мастацства), проціпастаўленыне „самадзейнага мастацства“—мастацтву профэсіянальнага тэатру, што прыводзіць да адмаўлення неабходнасці вывучаць выпрацаваныя прыклады мастацкай сцэнічнай творчасьці і г. д. Усе гэтыя тэорыі і палажэнні, якія прэтэндуюць на выяўленыне пролетарскай ідэолёгіі, у супраўднасці з марксyzмам нічога агульнага ня маюць і зъяўляюцца толькі водблескам настрою малакваліфіканай інтэлігенцыі, жадаючай мець монополію на прадстаўніцтва пролетарскага мастацства.

Для правільнай пастаноўкі і развіцця пролетарскага драматычнага мастацства неабходна барацьба з абодвымі ўхіламі як у бок някрытычнага перанясеньня старых, выпрацаваных буржуазным грамадзтвам, форм сцэнічнага мастацства і перайманьня іх і ўхілам у мяшчансскую і дробна-буржуазную ідэолёгію, таксама і з ухіламі, адмаўляючымі неабходнасць якога-б там ні было вывучэння (крытычнага ўсваення—перапрацоўкі) мастацкіх прыёмаў, форм і тэхнікі сцэнічнага мастацства.

6. Цяперашні пэрыод развіцця клубнай сцэны характарызуецца наступнымі недахопамі:

а) слабым ідэёвым кірауніцтвам і нездавальняючай дапамогай у яе працы;

б) разрывам паміж нявысокім ідэёвым і мастацкім зъместам пастановак і павышанымі вымаганьнямі членаў профсаюзаў да якасьці, на фоне нязвычайнага росту патрэб мас да тэатральных зъявішчаў;

в) слабой кваліфікацыяй гурткоўцаў і кіраунікоў гурткоў, і адсюль—слабая тэхніка клубнай сцэны;

г) бадай што поўнай адсутнасцю новага політычна-вытрыманага і мастацкага рэпертуару клубнай сцэны, пры няздольнасці скарыстаць літаратурны матэрыял, які ёсьць;

д) перавагай у рэпертуары сухіх, немастацкіх, тэндэнцыозных, агітацыйных тэкстаў;

е) пастаноўкай безідэёвых, антымастацкіх п'ес старога рэпертуару, што адбіваюць мяшчанская быт з яго густамі, ідэаламі, і проста халтурных;

ж) перагружанасць работай драмгурткоў у абслугоўваныні чарговых політычных кампаній, што вядзе да слабай апрацоўкі п'ес і няуважных адносін да якасьці і зъместу пастановак.

7. Культурны рост рабочых мас выклікаў за апошні час значны поступ у клубнай драматычна-мастацкай працы. Павялічылася ўвага і цікавасць да гэтае справы з боку мас і культастыветорганізацый; цэлы рад клубаў зрабіў досыць удалыя спробы паставіць сур'ёзныя і складаныя мастацкія п'есы (пастаноўка „Русалкі“, „Мандана“, „Штурма“ і г. д.) з доўгачаснай і сур'ёзнай падрыхтоўкай; павялічылася вымаганьне да рэпертуару; робяцца патугі стварэння невялікіх п'ес і пастановак сіламі мясцовых гурткоў, з цалкам вытрыманым тэкстам і больш ці менш мастацка аформленых; ёсьць

імкненне з боку драмгурткоў да сур'ёзной распрацоўкі і вывучэнья прыёмаў сцэнічнае мастацкае творчасці. Гэтыя патугі, пакуль яшчэ раздробленыя і мала аформленыя, паказваюць на здаровы рост клубных мастацкіх гурткоў і правільна, у асноўным, вызначаюць шлях клубнай сцэны ў бок павышэння якасьці і сур'ёзной мастацкай распрацоўкі і аформлення сцэнічнага матэрыялу.

8. У звязку з палепшаньнем якасьці пастановак і спробамі паставіць на клубнай сцэне вялікія складаныя п'есы тэатральнага рэпертуару, узыніла пытанье аб мэтазгоднасці такіх пастановак і наогул аб формах клубнага сцэнічнага мастацства.

Устаноўка выключна на малыя формы (жывыя газэты, эстрады) і на самадзейны рэпертуар (інсцэніроўкі, агіт суды), адмаўленыне правільнасці і мэтазгоднасці ў сучасны момант перанясеньня на клубную сцэну сур'ёзнага, вялікага мастацкага рэпертуару—зъяўляеца няправільным дзеля таго, што гэта абмяжоўвае задачы клубнай сцэны, не дае мажлівасці паказваць рабочай масе лепшыя ўзоры мастацкае творчасці і не дае сур'ёзной мастацкай кваліфікацыі гурткоўцам.

З другога боку, было-б няправільна таксама адмаўляць у неабходнасці раззвіцця на клубнай сцэне малых форм і самадзейных пастановак.

Папершае, дзеля таго, што так званыя малыя формы і самадзейныя пастаноўкі ў большай частцы могуць быць прыстасаваны да бягучай політычнай агітацыі і задач культурна-бытавога выхаванья.

Падругое, дзеля таго, што гэтыя формы прасцейшыя, лягчэйшыя, даступныя нават беднаму сіламі і сродкамі клубу.

Патрэцяе, урэшце, асобныя задачы клубнай сцэны—разьвіцьцё самадзейнасьці, ініцыятывы мастацкай творчасьці рабочых мас—лягчэй могуць быць зъдзейснены праз гэтыя малыя формы клубнага сцэнічнага мастацтва. Такім чынам правільная політыка клубнай сцэны павінна заключацца ў тым, каб умела і ўдала на клубнай сцэне аб'яднаць розныя формы сцэнічнага мастацтва.

9. Для далейшага разьвіцьця клубнай сцэны, лепшага аблугоўваньня рабочага гледача, політычнага і культурнага выхаваньня мас праз мастацкія сцэнічныя формы—неабходна:

а) узмацненіе грамадзкай увагі да клубнай сцэны, дапамогі ёй і ідэёвага кірауніцтва;

б) сур'ёзная распрацоўка клубнага рэпэртуару, адбор і рэкомэндацыя лепшых п'ес, пераапрацоўка да ўмоваў клубнае сцэны лепшых п'ес тэатральнага рэпэртуару, стварэніе п'ес спэцыяльна для клубнае сцэны.

в) узорная распрацоўка (рэжысэрскі плян, сцэнічнае тлумаченіе і аформленіе)—з прыцягненіем кваліфікованых тэатральных мастацкіх сіл—пастановак лепшых п'ес, прыстасаваных да сцэны;

г) прыняць меры да лепшае аплаты аўтараў, якія пішуць для клубнае сцэны;

д) інструктаваніе драмгурткоў (праз спэцыяльны журнал, популярны дапаможнік, лекцыі і г. д.) у пытаньнях сцэнічнага мастацтва;

е) больш уважлівы падбор кіраунікоў гуртка, распрацоўка раду мерапрыемстваў у павышэнні іх кваліфікацыі;

ж) уважліва-пільная праца над палепшаньнем і разьвіцьцём малых формаў клубнае сцэны і павышэннем якасці самадзейных пастановак;

з) збліжэнье профэсіянальнага тэатру з клубнай сцэнай шляхам паказальных пастановак профэсіянальных тэатраў на клубнай сцэне, прыцягненне драмгурткоў на пробы профэсіянальных тэатраў;

і) утварэнне аб'яднаных колектываў пры саюзах і міжсаюзных організацыях з найлепш здольных драмгурткоўцаў з узорнай распрацоўкай імі мастацкіх п'ес, абмен паміж клубамі лепшымі пастановкамі, паказ дасягнення ю мастацкіх гурткоў розных клубаў і г. д.;

к) больш шырокое і сыстэматачнае комплектаванне тэатральных школ, студый і курсаў са складу таленавітых і прайвіўшых сябе гурткоўцаў;

л) больш пільны падлік дасьведчання клубных пастановак, вывучэнне запытаў і думак рабочага гледача і абагуленне сабранага матэрыялу;

м) разгрузка мастацкіх гурткоў ад вельмі частага абслугоўвання кампаній спэцыяльнымі пастановкамі і сконцэнтраванне сіл гуртка на невялікім коле добра падрыхтаваных пастановак.

---

## II

### Рэзолюцыя па дакладу М. В. Мешчэракова „Будаўніцтва вясковага тэатру“

1. Самадзейны вясковы тэатр, існуючы да гэтага часу без належнай увагі, кіраўніцтва і падмогі, ня гледзячы на гэта, ужо зараз робіць значную выхаваўчую работу. Як масавае зъявішча, якое адпавядае органічным запытаńям, вясковы тэатр, пры належнай увазе, можа стаць моцным фактарам у руках партыі і рабочае клясы.

Ня гледзячы на тое, што вясковы тэатр зьяўляеца адным з важных зьвеньняў работы на вёсцы, існуе поўная няроўнамернасць у разьмеркаванні ўвагі і сродкаў паміж абслугоўваннем гарадзкога і вясковага насельніцтва. Павялічаныя вымаганыні да мастацкай продукцыі з боку вясковага насельніцтва не здавальняюцца ў патрэбнай меры. Нязначны лік сродкаў спатыкаеца тут з ніzkай мастацкай і соцыяльнай вартасцю вясковых пастановак.

У радзе іншых галін вясковай культурна-асьветнай працы кіраўніцтва па лініі драматычных (наогул мастацкіх) гурткоў—найбольш слабае. У шмат якіх мясцох яно бадай адсутнічае з боку губэрні (вobl.), павету (акругі) і воласці (раёну).

2. Неабходна прыцягнуць да пытаньняў усія мастацкае вясковае працы, і ў тым ліку да вясковага тэатру, увагу партыйных, комсамольскіх, дзяржаўных, профэсіянальных, шэфскіх і іншых грамадзкіх організацый.

Пералом у адносінах гэтых організацый да справы мастацкае асьветы вёскі, ліквідацыя існуючых нясур'ёзных адносін да гэтае справы ёсьць неабходныя ўмовы паспешнага разгортання вясковае мастацкае працы.

Увага ўсіх, што працујуць на вёсцы, савецкіх органаў і організацый савецкай грамадзкасці павінна быць зьвернута на неабходнасць шчыльна падыйсьці да справы пастаноўкі і ажыццяўлення належнага кіраўніцтва мастацкай вясковай работай і, у прыватнасці, вясковым тэатрам. Неабходна ўзмацніць увагу і кіраўніцтва вясковым тэатрам, дзеля таго, у першую чаргу, неабходна мець хоць-бы па аднаму спэцыялістаму—інструктару на вясковай мастацкай рабоце ў кожнай гу-

бэрні (вобласці) за кошт сродкаў з даходных відовішчных прадпрыемстваў.

3. Найбольш цяжкое становішча вясковага тэатру ў адносінах рэпэртуару. Рэпэртуар вясковага тэатру ў большасці сваёй або мае нізкую мастацкую вартасць, або мала даступны для вясковае сцэны з прычыны тэхнічных умоў. Неабходна ўтварыць сталы прэміяльны фонд пры НКА, рабіць конкурсы, павялічыць матэрыяльную зацікаўленасць аўтараў, якія пішуць для вёскі, забясьпечыць большы ўплыў на работу выдавецтваў, што абслугоўваюць вёску. У гэтых адносінах павінны быць распрацаваны Народным Камісарыятам Асьветы і праведзены па лініі выдавецтваў практычныя меры прамыемствы.

4. У мэтах задавалення вёскі мастацкай продукцыяй, больш высокая якасці, неабходна НКА і ЦК Рабіц распрацаўваць пытаньне аб мажлівасці абслугоўвання мясцовымі профтэатрамі вёскі, шляхам выездаў. Прыступіць (па лініі політасьветы) да паступовага наладжвання вясковых вандроўных труп, з каштоўным ідэолёгічна і мастацка рэпэртуарам.

5. Драматычныя і мастацкія гурткі павінны быць забясьпечаны больш кваліфікованымі кадрамі кіраунікоў і інструктароў; у гэтых мэтах неабходна організація іх падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі як у цэнтры, так і на мясцох органамі політасьветы і профасьветы.

## СЪПІС П'ЕС

**Янка Купала.**— „Сон на кургане“. У 4-х аброзах, выд. 1913 г. (распрадана).

„Сцэнічныя творы“. Сшытак першы, у які ўваходзяць: „Паўлінка“— Я. Купалы, „Манька“— Ф. Аляхновіча, „Залёты“— В. Д. Марцінкевіча і „Пашыліся ў дурні“— М. Крапіўніцкага. Выд. Беларускага Дзяржаўнага тэатру. Менск. 1918 г. Цана 25 кап. (распрадана).

„Сцэнічныя творы“. Кніжка першая. Выданье таварыства „Савецкая Беларусь“. Менск. 1923.

Уваходзяць: Я. Купала „Прымакі“, М. Кудзелька— „Мікітай лапаць“, В. Марцінкевіч— „Пінская шляхта“, Л. Родзевіч— „Зьбянтэжсаны Саўка“, „Пасланец“ і Конскі партрэт“ (распрадана).

„Сцэнічныя творы“. Кніжка другая, у якую ўваходзяць п'есы: Ц. Гартны— „Соцыялістка“, М. Кудзелька— „Сон на балоце“, Ф. Аляхновіч— „Каліс“ і Лес шуміць“ (распрадана).

**Гарбацэвіч С.**— „Чырвоныя кветкі Беларусі“. Выданье таварыства „Савецкая Беларусь“. Менск, 1923.

У часопісі „Полымя“ № 5-6.

Асоб дзеі: 14 мужчын і 5 жанчын.

Дэкорацыя: I-я дзея—лес. II-я дзея—гара каля лесу. III-я дзея—вуліца вёскі. IV-я дзея—маленькі лясок.

Зъмест: расстрэл белапаллякамі ў 1920 годзе 11 чалавек беларускіх партызан.

Барацьба беларускіх сялян з белапаллякамі. БДВ. Менск, 1925 г.

**Гаротны.**— „Лекары і лекі“, „Два жаніхі“. Кожная п'еса ў 1-й дзеі. Цана 20 кап.

**Івшка-Калінушка**.—„Непаслухмяныя“. У 5 дзеях  
Пераклад з расійскае. БДВ. Менск. Цана 20 кап.

Асоб дзеі: 5 мужчын і 5 жанчын.

Дэкорацыя: усе дзеі—сялянская хата.

Зъмест: бытавыя малюнкі з жыцьця сучаснае вёскі.

**У. Галубок**.—„Суд“ у 1-й дзеі. БДВ. Менск. 1925.

Цана 20 кап.

Асоб дзеі: 8 мужчын і адна жанчына.

Дэкорацыя: пакой у валасным праўленьні.

Зъмест: сатыра на валасны суд дарэволюцыйнага часу.

**Уліцін**.—„Суд над трохпалёўкай“. У 1-й дзеі. БДВ.  
Менск. 1925. Цана 10 кап.

Асоб дзеі: 16 мужчын і адна жанчына.

Дэкорацыя: пакой, у якім засядзе суд.

Зъмест: агропропаганда за шматпольле.

**В. Муйжэль**.—„Жаніх з Піцера“. У 3-х дзеях. БДВ.  
Менск. 1925. Цана 20 кап.

Асоб дзеі: 5 мужчын і 4 жанчыны.

Дэкорацыя: усе дзеі—унутранасць пакою.

Зъмест: барацьба за новы сямейны быт.

**Ю. Юрн**.—„Савецкі чорт“. Комэдыя ў трох дзеях.  
БДВ Менск. 1925. Цана 20 кап.

Асоб дзеі: 7 мужчын і 4 жанчыны.

Дэкорацыя: 1-я дзея—унутранасць сялянскае хаты. 2-я—вялікі пакой у ранейшым панскім палацы. 3-я—хата-читальня ў ранейшым панскім палацы.

Зъмест: барацьба за новы быт на вёсцы.

**Назар Бываеўскі**.—„Панскі гайдук“. У 5 дзеях. БДВ.  
Менск. 1926. Цана 55 кап.

Асоб дзеі: 17 мужчын, 6 жанчын і грамада сялян.

Дэкорацыя: 1-я дзея—згадворны від княжацкага палацу. 2-я дзея—гэрбавая залія палацу. 3-я дзея—карчма (унутраны від). 4-я дзея—вялікі гасцінец. 5-я дзея—касьцёл жаночага кляштору.

Зъмест: гістарычная хроніка, канец XVI веку на Беларусі—эпоха народных паўстанньняў.

**А. Гаротны.** — „Перамена“. У 2-х дзеях. БДВ. Менск.  
1926. Цана 15 кап.

Асоб дзеі: 5 мужчын і 2 жанчыны.

Дэкорацыя: унутранасьць сялянскае хаты.

Зъмест: барацьба з белапалякамі на вёсцы.

**І. Мысьлінскі.** — „Общепонятная мова“. У 1-й дзеі.  
БДВ. Менск. 1926. Цана 10 кап.

Асоб дзеі: 5 мужчын і 3 жанчыны.

Дэкорацыя: канцэлярыя філіі бумтрэсту.

Зъмест: жарт на тэму аб беларусізацыі.

**А. Дабравольскі.** — „Кулацкае сіло“. П'еса ў 2-х дзеях.  
Выданье Галоўполітасветы БССР. Менск. 1927. Цана  
20 кап.

Асоб дзеі: 9 мужчын і 3 жанчыны.

Дэкорацыя: унутранасьць сялянскае хаты.

Зъмест: барацьба з кулакамі на сяле.

**Бэн.** — „Цудадзеі“. У 4-х дзеях. Перакладзена на беларускую мову і апрацавана для сцэны Алеsem Ляжневічам. Выданье Галоўполітасветы БССР. Менск.  
1927. Ц. 25 к.

Асобы дзеі: 5 мужчын, 3 жанчыны і грамада сялян і сялянак.

Дэкорацыя: 1-ая і 3-ая дзеі—лес, 2-я дзея—вуліца вёскі з хатамі, 4-ая дзея—хата заможнага селяніна.

Зъмест: антырэлігійны. Быўшы манах і яго сябра канакрад выдумалі, што ў лесе ў крыніцы цудадзейная вада і такім чынам пачалі абдурваць сялянства. Канец вядомы—шэльмы пападаюць у рукі савецкага суду.

**Алесь Ляжневіч.** — „Таміла“. У 5-ці аброзох, па роману Ф. Дзюшэна, паводле апрацоўкі на украінскай мове Ю. Смолічам. БДВ. Менск. 1927. Цана 65 кап.  
Стар. 66.

Асоб дзеі: 6 мужчын, 4 жанчыны і, апрача того, 3 дзяўчыны-арабкі і 2 французскіх паліцэйскіх. П'еса з малюнкамі дэкорацый і ўбраньня асоб дзеі ў фарбах.

Дэкорацыя. 1-я і 3-я дзеі—пакой у хаце Мядзяна. 2-ая—пакой у хаце Аклі, 4-ая—цёмны пакой у хаце Лахраша, 5-я дзея—шалаш Джос у Джунглях.

Зъмест: барацьба кабільцаў за сваю свабоду супроць ангельцаў і французаў у паўночнай Афрыцы. Падзеі адбываюцца ў нашы дні. Ня гледзячы на частыя перамены дэкорацыі, п'еса ўсё-ж-ткі лёгкая для пастаноўкі клубнымі і сялянскімі драмгурткамі.

**Алесь Ляжневіч.**—„Новыя ўсходы“. У 6 аброзох. Апрацавана для беларускае сцэны паводле п'есы Задыхіна. БДВ. Менск. 1927. Ц. 80 кап.

Асоб дзеі: 10 мужчын і 5 жанчын.

Дэкорацыя: 1-ая дзея—каля ж. д. станцыі. 2-я—панадворак каля хаты-читальні. 3 яя і 5-ая дзеі—панадворак каля хаты Сыцяпана. 4-ая дзея—пакой акругому КП(б)Б. 6-ая дзея—вуліца вёскі.

Зъмест: барацьба за новы быт на сяле. Малюе, як трэба батрацкай, бядняцкай і серадняцкай частцы насельніцтва, аб'яднаўшыся навокал комуністычнае партыі, весьці барацьбу з кулацкім уплывам.

**В. Сашэўскі.**—„Бацька і сын“. У 3-х дзеях. Выд. ЦБ „Маладняка“. Менск. 1927. Цана 50 кап. (за дзьве п'есы).

Асоб дзеі: 7 мужчын, 3 жанчыны і 3 сялян.

Дэкорацыя: 1-я дзея—унутранасць хаты mestачковага краўца Іцкі. 2-ая дзея—панадворак каля дому папа. 3-я—клубны пакой.

Зъмест: поп імкнецца свайго сына зрабіць таксама папом. Сын, будучы ўцягнутым, пры дапамозе комсамолу, у грамадзкае жыцьцё, парывае з домам бацькі і сам вядзе антырэлігійную пропаганду.

**В. Сашэўскі.**—„У цемры“. У аднэй дзеі. Выданьне ЦБ „Маладняка“. Менск. 1927. Цана 50 кап. (за дзьве п'есы).

Асоб дзеі: 5 мужчын і 3 жанчыны. Некалькі мужчын і хлапчукоў—як статыстыя.

Дэкорацыя: унутранасць хаты ўдавы.

Зъмест: у беднай удавы вясковы кулак і дзъякна зьбіраюца і абміяркоўваюць пытанье аб заканчэнні царквы. Дзеля збору сродкаў яны скарыстоўваюць бедняка. Сабраныя сродкі прапіваюцца. Па ініцыятыве ня роднай дачкі ўдавы, дзейнасць кулака і дзъякана спыняецца прыехаўшым на вёску чырвонаармейцам.

**Алесь Ляжневіч.**—„*Варажба*“. Комэдый ў 2-х дзеях. Паводле В. Маркава. БДВ. 1927. Цана 35 кап.

Асоб дзеі: 6 мужчын і 3 жанчыны.

Дэкорацыя: 1-ай і 2-ой дзеі—унутранасць вясковай хаты сярэдняй заможнасці.

Зъмест: барацьба са знахарствам і забабонамі, а таксама за лепшы новы быт на вёсцы. Малюнак дэкорацыі і парады да пастаноўкі.

**Алесь Ляжневіч.**—„*З дымам пажарам*“. У 3-х дз. БДВ. Менск. 1927.

Асоб дзеі: 16 мужчын і дзьве жанчыны.

Дэкорацыя: 1-я дзея—лес. 2-я і 3-я—панскі двор.

Зъмест: барацьба беларускіх партызан з часоў окупацыі Беларусі белапаллякамі.

**Цішка Гартны.**—„*На стыку*“. У 5-ці дзеях. БДВ. 1927.

У апавяданьнях—„*Прысады*“. Ц. 2 рублі.

Асоб дзеі: 7 мужчын, 5 жанчын і статыстыя.

Дэкорацыя: 1-ая і 2-я дзеі—местачковая хата (унутранасць). 3-яя—фольварак. 4-я габінет старшыні райвыканкуму. 5-ая местачковая вуліца.

Зъмест: барацьба за новы быт на вёсцы.

**Цішка Гартны.**—„*Дзьве сілы*“. У 6-ці образох. БДВ. 1927.

У апавяданьнях „*Прысады*“. Цана 2 руб.

Асоб дзеі: 12 мужчын і 9 жанчын.

Дэкорацыя: мэталёвы завод. Габінет галоўнага інжынэра заводу. 2-я дзея—сталовы пакой, кватэра інжынэра. 3-яя дзея—пакой завкому. 4-я дзея—дзераўняны двухпавярховы домік у садзе, у якім живе другі інжынэр—конструктар. 5-ая дзея—кватэра дырэктара заводу. 6-ая—панадворак заводу.

Зъмест: барацьба за новы быт на заводзе ў пра-  
мысловым цэнтры.

**П. Капаевіч, М. Сеўрук і С. Баркоўскі.** „Чырвоная  
сялянская вечарынка“, у якую ўваходзяць: „Т. Кашэль“,  
„Пашанцавала“. **Ан. Вольны.**— „Уагранома“ (агіт. жарт).  
**Юрка Лявонны**— „Нечаканае“ (жарт у 1 дзеі з вясковага  
жыцьця). Выданье Галоўполітасветы БССР. Менск.  
1927. Цана 75 кап.

**І. Бэн.**— „Нажыўся“. Драма ў 2-х дзеях. БДВ. Менск.  
1927. Ц. 30 кап.

Асоб дзеі: 4 мужчыны і 3 жанчыны.

Дэкорацыя: 1-я дзея—унутранасць сялянскае  
хаты сярэдняга дастатку. 2-я дзея—тая самая хата, але  
бядней абсталёвана.

Зъмест: барацьба за новы быт на вёсцы.

**А. Неверов.**— „Бабы“. У 4-х дзеях. БДВ. Менск.  
1927. Ц. 40 кап. Пераклад на беларускую мову **Б. Доль-**  
**скага.**

Асоб дзеі: 7 мужчын, 8 жанчын і грамада ста-  
тыстых.

Дэкорацыя: 1-ая дзея—вуліца вёскі. 2-ая, 3-ая і  
4-я дзеі—сялянская хата (унутранасць).

Зъмест: перад пачаткам рэвалюцыі, у час імпэры-  
ялістычнай вайны бабы пачынаюць протэставаць супроць  
зьдзекаў над імі мужчын.

**Янка Купала.**— „Збор Твораў“. БДВ. Менск. 1927.  
Цана 2 руб. 30 к. Том трэці, у які ўваходзяць п'есы:  
„Раскіданае гняздо“, „Тутэйшыя“, „Паўлінка“ і „Пры-  
макі“.

**Л. Родзевіч**— „Пакрыўджаныя“. У 4-х дзеях. БДВ.  
Менск. 1926.

Асоб дзеі: 4 мужчыны і 2 жанчыны.

Дэкорацыя: 1-я, 3-я і 4-я дзеі—унутранасць  
хаты рыбалова. 2-ая дзея—бераг рэчкі.

**М. Дзічок.**— „Хто не працуе, той ня есьць“. У 3-х  
абразох. БДВ. Менск. Ц. 30 кап.

Асоб дзеі: 20 мужчын, 5 жанчын і грамада ста-  
тыстых.

Дэкорацыя: з аднаго боку вёска, з другога—  
горад.

Зъмест: урачыстасць перамогі працы над капі-  
талам.

**А. Неверов.**—„Съмех і гора“. У 3-х дзеях. Пераклад  
з расійскага І. Г. і В. В. БДВ. Менск. 1927. Цана  
50 кап.

Асоб дзеі: 5 мужчын і 2 жанчыны.

Дэкорацыя: дом папа.

Зъмест: з жыцьця папоў у сучасны момант.

**У. Дубок.** „У тыя дні“. У 3-х дзеях. БДВ. Менск.  
Ц. 30 кап.

Асоб дзеі: 7 мужчын і 2 жанчыны.

Дэкорацыя: 1-ая і 2-я дзеі—хата беднага селя-  
ніна ў вёсцы. 3-яя дзея—лес.

Зъмест: барацьба беларускіх партызан з бела-  
палякамі.

**Раманоўскі і Кручоных**,—„Цемра“. У 3-х дзеях.  
Пераклад з расійскага В. Судніка. БДВ. Менск. 1927.  
Ц. 30 к.

Асоб дзеі: 10 мужчын, 3 жанчыны і грамада ста-  
тыстых.

Дэкорацыя: 1-ая і 3-яя дзеі—хата кулака. 2-ая  
дзея—вуліца вёскі.

Зъмест: барацьба з кулацтвам на вёсцы.

**І. Гурскі.**—„Новым шляхам“. У 3-х дзеях. БДВ. Менск.  
1928. Ц. 60 кап.

Асоб дзеі: 8 мужчын і 3 жанчыны.

Дэкорацыя: 1-ая дзея—вуліца вёскі. 2-ая дзея—  
сялянская хата. 3-яя дзея—чырвоны куток.

Зъмест: барацьба за новы быт на вёсцы.

**І. Лебедзеў.**—„Упарты“. У 2-х дзеях. Пераклад  
з расійскага В. Судніка. БДВ. Менск. 1928. Цана 20 кап.

Асоб дзеі: 3 мужчыны і 3 жанчыны.

Дэкорацыя: унутранасць сялянскае хаты ў абодвых дзеях.

Зъмест: барацьба за новы быт на вёсцы.

**В. Сашэўскі.** — „Музыка Цвілеўскі“. У 2-х дзеях. БДВ. Менск. 1928. Ц. 25 кап.

Асоб дзеі: 7 мужчын і 2 жанчыны.

Дэкорацыя: 1-ая дзея—вуліца вёскі. 2-ая дзея—зала пасяджэння суду і П-і образ—дэкорацыя 1-ае дзеі.

Зъмест: пропаганда за насыченную газэту на вёсцы, якая выяўляе адмоўныя бакі жыцьця вёскі.

**В. Сашэўскі.** — „Спявай вясна“. Комэдыя ў 2-х дз. БДВ. Менск. 1928. Ц. 20 кап.

Асоб дзеі: 6 мужчын, 2 жанчыны і грамада хлапцоў і дзяўчат.

Дэкорацыя: 1-я дзея—унутранасць вясковае хаты. 2-ая—клубны пакой альбо хата-читальня.

Зъмест: новы сучасны быт на вёсцы.

**В. Сашэўскі.** — „У прошчы“. У 1 акце. БДВ. Менск. 1928. Ц. 22 к.

Асоб дзеі: 7 мужчын, 3 жанчыны і дзяўчаты.

Дэкорацыя: лес.

Зъмест: антырэлігійная барацьба на вёсцы.

### Для дзіцячага тэатру

**В. Сашэўскі.** — „Сашка будаўнік“. У 2-х дзеях. БДВ. Менск. 1927. Ц. 20 кап.

Асоб дзеі: 8 мужчын і 5 жанчын.

Дэкорацыя: 1-я дзея—сялянская хата. 2-ая дзея—школа.

Зъмест: піонэрскі рух на вёсцы.

**В. Сашэўскі.** — „Бяспрытульныя“. У 1-й дзеі. БДВ. Менск. 1927. Ц. 15 кап.

Асоб дзеі: 7 хлапцоў і міліцыянэр.

Дэкорацыя: каменны ці дзеравяны плот.

Зъмест: жыцьцё бяспрытульных.

**В. Сташэўскі.** — „На другі дзень“. У 1-й дзеі. БДВ.  
Менск. Ц. 15 кап.

Асоб дзеі: 6 мужчын і 2 жанчыны.

Дэкорацыя: бераг ракі Нёману.

Зъмест: настрой дзяцей на вёсцы пасьля таго, як  
прагналі белапалякаў.

### На польскай мове

**Noskiewicz.** — „*Powrót*“. У 1-й дзеі. БДВ. Менск. 1927.  
Ц. 25 кап.

Асоб дзеі: 4 мужчыны і 2 жанчыны.

Дэкорацыя: унутраны від сялянскае заможнае  
хаты.

Зъмест: сямейная барацьба паміж бацькамі і  
дзецьмі за новыя парадкі, у якой на старане бацькоў  
прымае ўдзел і ксёндз.

### На яўрэйскай мове

**Равін.** — „*Зборнік тэатральных п'ес для драмгурт-  
коў*“. БДВ. Менск. 1925. Ц. 50 кап.

У гэты зборнік уваходзяць:

**А. Л. Р.** — „*Рабочая маёўка*“.

**К. П.** — „*Селянін бунтуецца*“.

„*Кажух*“.

**Лаўроў.** — „*Лавушка*“.

**С. К. і Б. М.** — „*Мы ідзем назад*“.

**Мрохтн Бэрг.** — „*Бацька камісара*“.

**Зарэйхін.** — „*Мы*“.

**Кацавіч.** — „*У тыя дні*“. У 3-х дзеях. БДВ. Менск.  
1927. Ц. 55 кап.

Асоб дзеі: 28 мужчын, 10 жанчын і грамада  
статьстых.

Дэкорацыя: 1-ая і 2-я дзеі — пакой, 3-я —  
падвал.

Зъмест: з жыцьця комсамолу Беларусі.

Д. Маршак.— „Тамара“. У 3-х дзеях. БДВ. Менск.  
1928. Ц. 75 кап.

Асоб дзеі: 11 мужчын і 3 жанчыны.

Дэкорацыя: 1-я і 3-я дзеі — пакой кватэры. 2-я  
дзея — лес.

Зъмест: барацьба з белапаллякамі на Беларусі  
у 1919 годзе.

Гордон.— „Разбураны перашкоды“. У 3-х дзеях. БДВ.  
1927. Менск. Ц. 60 кап.

Асоб дзеі: 8 мужчын, 3 жанчыны і статыстыя.

Дэкорацыя: 1-ая і 3-я дзеі — хата, 2-я дзея —  
каля грамадзкага будынку.

Зъмест: з сучаснага жыцьця яўрэяў-земляробаў.



## З Ъ М Е С Т

	Стар.
Уступ . . . . .	3
Мэтоды тэатральных пастановак . . . . .	7
Самадзейная праца над інсцэніроўкай . . . . .	19
Як працеваць над п'есай . . . . .	37
Выразнае слова . . . . .	50
Рухі на сцэне . . . . .	55
Жывая газэта . . . . .	58
Агіт і політсуд . . . . .	76
Грым . . . . .	85
Вопратка . . . . .	102
Будоўля і абсталяваньне сцэны:	
а) будоўля сцэны . . . . .	104
б) падмосткі . . . . .	107
в) портал . . . . .	109
г) заслона . . . . .	111
д) верх сцэны . . . . .	115
е) асьвятленыне сцэны . . . . .	116
ж) сцэнічныя эфэкты . . . . .	118
з) дэкорацыі . . . . .	120
і) павільён . . . . .	127
к) абсталяваньне сцэны . . . . .	129
л) бутафорыя і рэквізыт . . . . .	130
Стыль . . . . .	131
Тэзісы мастацкае працы хаты-чытальні, прыняты I Усебеларускім зьездам хатнікаў 1 сакавіка 1927 году . . . . .	150
Рэзолюцыі, прынятые нарадай пры ЦК ВКП(б) у маі 1927 г. па пытаньнях тэатру . . . . .	155

7 1961

ГУМД

Бел. адзел

1994 г.

X


643

ЦАНА 1 РУБ.

С



80000002591104



04535